

23 ЧЭРВЕНЯ 1995 г.

№ 23-24 (3795-3796)

Кошт 400 руб.

### БУДЗЬМА РАЗАМ

У ЗМРОЧНЫЯ ЧАСЫ  
І ТАДЫ - ПЕРАМОЖАМ!


Вітаем вас, шаноўныя чытачы "ЛіМа"! Вы трымаеце ў руках "свежы" нумар "ЛіМа", вы чытаеце гэтыя радкі, а значыць — "ЛІМ" выйшаў. Выйшаў, нягледзячы на ўсе сумнівы, нягледзячы ні на якое эканамічнае ці палітычнае надвор'е. Выпуска газеты можна прыпыніць, можна забараніць, як можна забараніць сімвалы альбо прыпыніць адраджэнне мовы, але нельга спыніць хаду гісторыі, нельга забараніць развіццё, прагрэс грамадства, бо, як некалі казаў мудры Крапіва: "каб сонца засланіць — вушэй аспіных мала..."

А таму ў гэты змрочны час нам усім, як ніколі, трэба быць аптымістычнымі і спакойна, планамерна рабіць сваю справу. Шкада, што трымаеце ў руках "ЛіМа" супаў з падпісной кампаніяй; яшчэ больш шкада, што менавіта ў гэты тыдні адбыліся рэфэрэндум і выбары. Вядома, паўплываць нейкім чынам на іх мы не змаглі б, але тое, што менавіта на гэты час "замоўк" амаль увесь беларускамоўны друк, — таксама сімвалічна.

У 63-гадовым жыцці "ЛіМа" толькі аднойчы раней быў выпадак, калі выхад газеты спыняўся. То былі гады акупацыі Беларусі фашыстамі. Другі перапынак прыпаў на мірны час. Але ці назаве яго хто спакойным?.. Шчыра сказаць, невядома, што чакае нас і наперадзе. Бліжэйшая будучыня не абяцае быць светлай. Магчымыя і новыя выпрабаванні вашага і нашага цяперашняга.

Бо "ЛІМ" па-ранейшаму застаецца дзяржаўным выданнем, нашая дзяржава — беднай, а кіраўніцтва яе — непрадказальным.

Увесь гэты час мы адчувалі вашу падтрымку, шаноўныя чытачы. Дзякуй усім, хто патэлефанаваў нам, пацікавіўся лёсам "ЛіМа", прапанаваў сваю дапамогу, дзякуй усім, хто верыць у "ЛіМ", хто падпісаўся на наш тыднёвік і хто думае падпісацца. Так, хоць падпіска на квартал ужо закончана, выпісаць "ЛіМ" на жнівень і верасень і цяпер можна ў любым паштовым аддзяленні. Раім зрабіць гэта, бо набыць наш тыднёвік у шапіках "Саюздруку" стане з ліпеня цяжэй, ды і каштаваць ён будзе 2000 рублёў за нумар. Падпіска ж на месяц складае: у Мінску — 5000 рублёў, па Беларусі — 4000 рублёў. Выпісвайце "ЛіМ", чытайце "ЛіМ", пішыце ў "ЛіМ"! Мы заўсёды рады кожнаму вашаму лісту. З добрым словам і са словам крытыкі, з парадамі і прапановамі, з вершамі і прозай. Пішыце і чытайце, чытайце і пішыце... "ЛіМ" — ваша газета. І яна застаецца з вамі.



### СВЯТА МАГЛО СТАЦЬ АГУЛЬНАНАЦЫЯНАЛЬНЫМ...

Беларусь, кажучь, знаходзіцца ў цэнтры Еўропы — геаграфічна. Скрыжаваліся на ёй старадаўнія шляхі, а пазней стала яна памежкам для суседняга — большага — народа. Ды так, відаць, памежкам і засталася....


Летувісы шануюць Трокі, цэнтры гарадоў, абазначаных сумеснай гісторыяй нашых народаў, але трывала набыўшых ужо летувіскае гучанне. Пскоўскі ды Наўгародскі крамлі будзяць думкі пра велічную гісторыю рускага народа. Бегагуць палякі Вавель і Варшаўскі каралеўскі палац, чэхі — непаўторную Прагу, немцы — Патсдам...

Мы таксама не бедныя на адмеціны нашай магутнасці і росквіту. На жаль, яны, гэтыя памяткі даўніны, у нас

амаль невядомыя і што намнога горш — нецікавыя, непатрэбныя большасці нашага люду. Летувісы дагэдазілі свайму народу, прывозячы да сябе выданы ў нас Статут Вялікага княства Літоўскага, і звычайныя вясковыя дзядкі куплялі яго, толькі пабачыўшы імя "свайго" Вітаўта. Мы ж і блізу не можам пахваліцца хоць нечым падобным. І што хацець, калі дзесяцігоддзямі выбівалася з беларусаў гістарычная памяць? Вынікі — яскрава выявіў апошні рэфэрэндум.

Між тым...

У суботу 3 чэрвеня Мірскі замак святкаваў сваё пяцісотгоддзе. Славутыя імёны, змаганне, барацьба —  
(Працяг на стар. 3.)



Лімаўскае "Кола Дзён" мерна кацілася ад пятніцы да пятніцы ўжо не адзін год. І вось яно — забуксавала. Не па нашай віне: кій у ягоныя спіцы ўторкнула адсутнасць сродкаў, знаная сёння ўсімі. Не хацелася нам парушаць традыцыю, ды — на адметнасцях якога тыдня засяродзіцца, калі "ЛІМ" не выходзіў ажно тры? Парашылі: гэтым разам (у вымушана пазначаным двайной парадкавай лічбай нумары) абдыземся без "КД". Ды будзем спадзявацца, што яно, часам гарзлівае, іранічнае, а часам і зласнаватае, з'едлівае, зноў будзе рабіць свой кругабег, калі, дасць Бог і Мінфін, мы вернемся да ранейшага штопятнічнага жыццярэітму...

**ЧЭРВЕНЬСКІЯ "ВЕРАСЫ" ДЫ ІНШЫЯ КВЕТКІ**

Да суквецця вядомых нашых выканаўцаў, паэтаў, кампазітараў, што апанавалі сцэну Трэцяга нацыянальнага фестывалю песні ды паэзіі, дадаўся стракаты тузін зусім свежых красак — новых дыпламантаў ды лаўрэатаў конкурса маладых выканаўцаў. Сярод іх — лаўрэат III прэміі мінчук Тато Майсурадзе, віцэблянка Алена Сяргеева, адзначаная II прэміяй, уладальніца I прэміі Стэла Карагланова з Маладзечна ды лідэр конкурсу Ален — ён жа Сяргей Хамякоў з Наваполацка, узнагароджаны Гран-пры.

Тры дні доўжыўся фестываль. Карэспандэнт "Ліма", па дасюль невядомых прычынах не атрымаўшы запрашэння на яго канцэрты, спраўна правёў гэты час ля тэлеэкрана — як, мабыць, і большасць землякоў, якія "хварэлі" за фестываль, але не мелі магчымасці апынуцца ў яго жывой атмасферы. Што ж — канцэрт па тэлебачанні мае свае перавагі: маленькі экран часам спрацоўвае як павелічальнае шкло, і тады бачыш тое, на што проста не звяртаеш увагу, седзячы нават у першым радзе партэра, за некалькі метраў ад сцэны...

Карацей, была цудоўная магчымасць адрозніць жывое гучанне высаклаксаснага Дзяржаўнага канцэртнага аркестра пад кіраўніцтвам Міхала Фінберга ад фанарам, пад якія таксама трэба ўмець працаваць. Была нагода задумацца пра тое, чаму, трапляючы ў "зоркі", нашы маладыя салісты, бывае, нагадваюць не "астральных істот", якія выпраменьваюць стабільнае і адметнае святло, а хутчэй, прабачце... падобныя між сабою блішчасьця гузікі на адпаведным гарнітуры. Была нагода парадавацца за творчы рост Алены Саўленайтэ, Ларысы Грыбальвай, Алесі. Пабачыць верных сабе Ядзю Паллаўскую ды Аляксандра Ціхановіча, Віктара Вуачыча, Анатолія Яроленку, Аляксандра Саладуху. Угледзецца ў абноўленае аблічча Лікі, ацаніць сур'езнасць мастацтва "Палаца", паслухаць кампазітарскія спевы Ігара Лучанка ды Алега Елісеенкава, далучыцца да святкавання 25-годдзя ансамбля "Верасы", дзе гэтак самааддана шчыравала новая юная салістка Ірына Дарафеева. Задумацца над гарачымі радкамі новых вершаў Уладзіміра Някляева і "сэрцам растаяць" ад пяшчотнай паэзіі Леаніда Дранько-Майсюка. І пажадаць шчаслівага ўзыходжання новай "зорцы" — Алену, які будзе ў хуткім часе прадстаўляць Беларусь на "Славянскім базары" ў Віцебску. Нарэшце, сярод ганараваных лаўрамі дзяўчат — "кветак" двух мінулых фестываляў, што праходзілі ў Маладзечне, з'явіўся адметны ўпэўнены юнак!

Цудоўна, што ў такіх нерамантычных час людзі не страцілі жадання спяваць і слухаць песню. Цудоўна, што кіраўнікі дзяржавы — прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка ды прэм'ер-міністр Міхал Чыгір знайшлі магчымасць прыйсці на заключны канцэрт і падтрымаць нашу творчую моладзь.

Цудоўна, што кожны вечар у канцэртнай зале гучала, амаль без выключэння, беларускае слова. І цудоўна, што яшчэ не страчана надзея на вяртанне "блуднага дзіцяці" — нацыянальнага фестывалю песні ды паэзіі на яго радзіму, у Маладзечна. Бо, як, напэўна, заўважылі заўсёднікі свята, ад пераносу ў сталічную залу букет "чэрвеньскіх кветак", пра якія гэтак натхнёна спявалі ўсе ўдзельнікі фесту, усё ж страціў і свой самабытны водар, і свой адметны каларыт...

С. Б.

**ВЯРТАННЕ "ТУРАЎСКАГА ЕВАНГЕЛЛЯ"**

Апошнім часам прымаецца нямаля захадаў, каб нацыянальныя культурныя каштоўнасці, якія ў розны час і па розных прычынах апынуліся за межамі Бацькаўшчыны, вярнуліся на радзіму. Аднак гэты працэс, як вядома, няпросты. Тым не менш першыя пазітыўныя зрухі ў гэтым кірунку робяцца. Пацвярджае гэта і дабрачынная акцыя, што адбылася ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі: у фонды гэтага буйнейшага кнігасховішча перададзена "Тураўскае евангелле".

"Тураўскае евангелле" — унікальны рукапісны помнік XI стагоддзя, самая ранняя з кніг, што захаваліся на тэрыторыі Беларусі. Яна напісана на пергаменце, як сведчаць спецыялісты, уставам царкоўнаславянскай старажытнарускай рэдакцыі мовай. Кніга аздоблена ініцыяламі, што належаць да так званых стараізантыйскага тыпу і выкананы на зялёным фоне, а размаляваны чырвонай і сіняй фарбамі, а таксама маргінальнымі ўпрыгожваннямі, якія зроблены ў выглядзе гронкі.

Час не пашкадаваў "Тураўскае евангелле". Калі яго знайшлі ў 1865 годзе ў Тураве (адсюль, зразумела, і назва), збераглося ўсяго 10 аркушаў. Акрамя таго, былі ўкладныя запісы, зробленыя 2 мая 1508 года, 10 лютага 1513 года і ў 1781 годзе. Тады ж, у 1865 годзе, М. Сяльскі вывез гэты помнік старажытнай літаратуры ў Віленскую публічную бібліятэку.

Па сённяшні дзень ён зберагаецца ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы Акадэміі навук Літвы.

А Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі перададзена копія, адна з тых, што былі зроблены ў 1868 годзе ў Санкт-Пецярбурзе. Копія, вядома, не арыгінал. Аднак перадача яе — таксама падзея значнага значэння, таму і прыцягнула яна да сябе належную ўвагу. На цырымоніі перадачы "Тураўскага евангелля" прысутнічалі віцэ-прэм'ер Рэспублікі Беларусь У. Русакевіч, міністр замежных спраў У. Сянько, пасол Рэспублікі Літва ў Беларусі Ю. Баўбіс, пасол Рэспублікі Беларусь ў Літве Я. Вайтовіч (а гэты дзякуючы ягоным намаганням і прайшла акцыя), намеснік міністра культуры і друку І. Карэнда, старшыня праўлення Беларускага фонду культуры І. Чыгрынаў і іншыя.

Прысутныя змаглі таксама пазнаёміцца і з кніжнай выстаўкай "Літва ў беларускім друку", на якой прадстаўлены шэраг кніг літоўскіх аўтараў, якія ў перакладзе на беларускую мову выйшлі ў нашай дзяржаве.

У гэты ж дзень урачыста панавала і ў музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. У яго фонды Я. Вайтовіч перадаў альбом С. Красаўскаса "Вечна жывыя", 36 лістоў якога — апафеоз мужнасці і героізму, рэзюмэ па загінуўшых.

**ДАЛУЧЫМСЯ ДА КУПАЛЫ**

Дзяржаўны Літаратурны музей Янкі Купалы гэтым летам ладзіць шэраг мерапрыемстваў па далейшым ушанаванні памяці народнага песняра. 28 чэрвеня ў 8 гадзін раніцы ў касцёле Святога Рохы ў Мінску адбудзецца па Купалу імша. У гэты ж дзень а 16-ай гадзіне памяць Івана Дамінікавіча будзе ўшанавана ля яго магілы на Вайсковых могілках. 6 ліпеня а 18 гадзіне ў парку імя Янкі Купалы ля помніка песняру праводзіцца свята яго народзін. Купалава Вязінка збірае ўсіх, каму дорага імя славянскага сына зямлі беларускай, а 17-ай гадзіне 8 ліпеня.

3 нагоды

**БЛІЖЭЙ ДА ЗЯМЛІ, СПАДАРОВЕ!**

ДА ВЫНІКАЎ "РЭФЕРЭНДУМУ" І ВЫБАРАЎ

Рэжысуру зрыву выбараў у Вярхоўны Савет і "перамогі" сп. прэзідэнта на "рэферэндуме" калі-небудзь будуць вывучаць у падручніках па псіхалогіі і паліталогіі. Бо гэтая акцыя ўражае не толькі сваёй "унікальнасцю", але і выдатнай арганізацыяй, паслядоўнасцю і дакладнасцю ў выкананні. Вызначальную ролю тут адыграла ўтварэнне прэзідэнцкай "вертыкалі", якая, у сваю чаргу, утварыла з "надзейных людзей" выбарчы камісіі, і ўсталяванне прэзідэнцкага кантролю над сродкамі масавай інфармацыі. Адыграла сваю ролю і тое, што выбары і "рэферэндум" былі прызначаны на 14 мая, адразу пасля святкавання 50-годдзя Вялікай Перамогі. Бел-чырвона-белых сцягоў не было на вайсковым парадзе, і гэта ў пэўнай ступені вызначала станоўчы адказ на другое пытанне "рэферэндуму".

Тэлевізійная агітка "Нянавісць: дзеці хлусні", двойчы паказаная на тэлеэкране, распаліла страціў у грамадстве, развярэдзіла раны ветэранаў, а ў нашай краіне людзей сталага ўзросту болей, чым моладзі... Горад, які лічыцца сацыяльным апірышчам апазіцыі, выбары і "рэферэндум" фактычна праігнаравалі. А занябана калгасная вёска, дзе дажываюць свой век старыя людзі, прывучаны баяцца мясцовага начальства і верыць у справядлівасць сталічнага "бацькі", прыйшла на выбарчы ўчасткі (а хто не прыйшоў, таму ўрну прывезлі дадому...). Дэмакратыя прайшла гэтага выбары не столькі ідэалагічна, колькі дэмаграфічна. Сёння намінальную ўладу мае стары Вярхоўны Савет, але рэальная ўлада сканцэнтраваная ў адных руках — у руках прэзідэнта. Кажуць, што ўлада ўвогуле разбэшчвае абсалютна. З чалавекам здараецца тое, што Салтыкоў-Шчадрын называў "административным восторгом", а Джугашвілі-Сталін — "головакружением от успехов". Найнахай як ад "восторга" таварыш Ціцянкоў парваў на шматкі Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь на даху будынка колішняга ЦК (цяпер, праўда, ён сцвярджае, што гэтага не было).

Спадар Лукашэнка імкнецца да

абсалютнай улады, і, трэба аддаць яму належнае, пакуль у яго ўсё атрымліваецца. Але яго асабісты поспех мае фонам крызіс у эканоміцы краіны. Працягваецца падзенне вытворчасці, рост інфляцыі (не здзіўлюся, калі ў хуткім часе зорбак будуць выплываць 100- і 500-тысячнымі купюрамі, а на цэнніках рэчаў і прадуктаў першай неабходнасці з'явіцца 7—8-значныя лічбы), становіцца яўным скрытае беспрацоўе. Дададзім сюды палітычную цензуру і небяспеку таго, што абрэвіатура "КГБ" зноў можа набыць свой першасны злавесны сэнс.

Сёння лёгка быць Касандрай, аднак мне хацелася б убачыць і станоўчыя моманты ў нашым сённяшнім драматычным стане. Перашае, усё вышэйпералічанае адбываецца і далей будзе адбывацца пад "стара-новым" БССР-аўсім сцягам і такім жа гербам. А, значыць, яны з часам павінны стаць сімваламі ненавіснага народу ладу. Такім чынам ствараюцца ўмовы для трыумфальнага вяртання "Пагоні" і бел-чырвона-белага сцяга.

Што так будзе, сведчаць дзве нядаўнія падзеі: дэманстрацыя рабочых Мінскага камвольнага камбіната ля прэзідэнцкай рэзідэнцыі з патрабаваннямі "хлеба, працы і заробку" і маладзёжны хепенінг "Ненавісць 2: дзеці хлусні вяртаюцца". Кульмінацый хепенінгу быў урачысты, пад спеў гімна БССР уздым БССР-аўскага сцяга над прыбіральняй, што ля Купалаўскага тэатра.

"Рэферэндум" падзяліў беларускае грамадства, але ўвогуле палітыка прэзідэнта спрыяе аб'яднанню супрацьлеглых палітычных сіл. Яшчэ ў часе работы старога Вярхоўнага Савета палітычныя апаненты разам падавалі заявы ў Канстытуцыйны Суд на неадпавядаючыя Канстытуцыйны указы прэзідэнта. Цяпер нешта падобнае можа адбыцца ў большых маштабах. Прэзідэнт непрыхільна ставіцца да любой арганізаванай сілы, да любой партыі, якая стаіць на ягоным шляху да абсалютнай улады. Тут ён не робіць розніцы паміж БНФ і камуністамі, паміж аграрыямі і камерсантамі. Нездарма камуністы, заклікаючы сваіх прыхільнікаў пад-

трымаць сп. Лукашэнка па трох пытаннях "рэферэндуму", раілі па апошнім выказанні супраць. Ведаючы, што ў бліжэйшай (і далёкай таксама) перспектыве на Беларусі не будзе прэзідэнта-камуніста, ім зусім не хочацца, каб сённяшні альбо які-небудзь будучы "беспартыйны" прэзідэнт адным росчыркам пярэпазіі іхніх таварышаў па партыі і ідэалогіі дэпутатскіх паўнамоцтваў, а ПКБ — высокай трыбуны. Гэта можа быць падставай для паразумения па некаторых пытаннях паміж сённяшнімі амаль што ворагамі. Бо такія ж праблемы і ў іншых партыях.

Сваімі "крутымі" мерамі ў падаткава-фінансавай сферы Аляксандр Рыгоравіч настраіў супраць сябе людзей з грашымі — прадпрымальнікаў. Ён не хавае намеру пад выгладам навядзення парадку правесці вялікую экспрапрыяцыю. Яму, зрэшты, і грошы больш няма адкуль узяць. Расія мае намер прыдбаць Беларусь задарма, Захад не спяшаецца інвеставаць эканоміку краіны, хворай на камунізм і бальшавіцкую геральдыку. Адсюль чарговае "взяць і падзеліць". Нездарма "Белорусская деловая газета", "Белорусский рынок", "Газета Андрея Климова" ды іншыя падобныя ім выданні загаварылі мовай "Свабоды".

Што альбо хто можа аб'яднаць нацыяналістаў, камуністаў і прадпрымальнікаў? Агульная ідэалогія? Не, агульны інтарэсы...

14 мая ў развіцці нацыянальна-дзяржаўнай ідэі скончыўся рамантычны перыяд. Да "рэферэндуму", нягледзячы ні на што, верылася, што ідэі Адраджэння, Незалежнасці, Дэмакратыі настолькі цудоўныя і зразумелыя, што самі сабою, без асаблівых клопатаў дойдучы да сэрцаў і розуму людзей.

Дагэтуль беларуская нацыянальная справа была пераважна асветніцтвам, культурніцкай дзейнасцю, чым заўгодна, толькі — не палітыкай. Можна, таму, што палітыка — брудная рэч, і ніхто не хацеў пцакчаць рукі. Аднак жа — бліжэй да насельніцтва, спадарове зліта! Павучымся ў апанентаў. Бліжэй да зямлі...

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ

Адгалоскі

**СУПРАЦЬ САМІХ СЯБЕ**

Бурліць грамадства. Беларусы ўласнымі рукамі далі згоду на знішчэнне асноў сваёй нацыянальнасці. Цяжка ўсё гэта бачыць і чуць. Болям сардэчным праходзіць яно праз сьвядомасць тых, хто добра разумее ўплыў вынікаў рэферэндуму на будучае самастойнасці Беларусі, яе карэннага народа.

На вуліцах, у магазінах, у транспарце, у сем'ях успыхваюць дыскусіі і спрэчкі. Я таксама паспрачаўся быў з адным сваім знаёмым. Ягоная думка была прыкладна такая. Мова — з'ява другарадная, галоўнае — эканоміка, матэрыяльная забяспечанасць, якой спрыяць быццам бы будзе Расія; сцяг і герб нашы зараз — БНФаўскія, здрадніцкія, фашысцкія; пры савецкай уладзе жыць было добра. Я слухаў і здзіўляўся. Мой знаёмы — беларус, яго бацьку знішчылі як ворага савецкай улады і нацдэма, як прадстаўніка найбольш працавітай і ўдмулівай часткі беларускага сялянства. Чаму ж забыта ганьба ўсяго

роду гэтага чалавека? Успомнілася, што мой прыцель быў членам КПСС, удзельнічаў у вайне супраць фашызму, стаў афіцэрам, займаў сярэднія кіруючыя пасады, вучыўся па хлуслівай гісторыі, не меў аніякага ўяўлення аб сапраўдным мінулым беларускага народа, аб лёсе мовы і яе ролі ў станаўленні нацыянальнага характару беларусаў. Дагматызм савецкіх часоў увайшоў у яго сьвядомасць на генным узроўні і не даваў яму магчымасці самастойна думаць, разумець сутнасць сучасных заблытаных грамадскіх працэсаў Беларусі. А яны прыйшлі не самі, да іх якраз і прывяла савецкая ўлада знішчэннем каля мільёна лепшых людзей беларускай нацыі, стварэннем хваравіта залежнай эканомікі (у асноўным — толькі для патрэб СССР), супрацьстаннем законам агульначалавечай супольнасці, прыніжэннем чалавечай асобы, абмежаваннем магчымасцей для яе самастойных пошукаў і развіцця. Даказаць што-

небудзь суб'ядналі было цяжка — ён не ўспрымаў аніякіх довадаў, быў зацятый — агрэсіўны.

Дарэчы, адразу ж наогул узрасла агрэсіўнасць інтэлектуальнага наступу адпаведнай часткі грамадзян на беларускасць. Заходжу, напрыклад, у прыватную рэктара аднаго з інстытутаў. А там "и. о." загадчыка адной з кафедраў зневажальна кажа літаральна наступнае: "Как хорошо, что белорусский язык отменяется! Отлетит сейчас всякая белорусская шелуха". Мне і раней даводзілася чуць ад яе брыдоты, нахшталт: "Пусть помолчат эти белорусы; мы приехали, так их хоть чему-то научили". Аднак мне добра вядома, што ніхто гэтую даму сюды не запрашаў. Яна прыехала да нас з бацькам, які быў прысланы для ўмацавання савецкай улады і працаваў, здаецца, намеснікам міністра. Нельга было знайсці на гэтую пасаду карэннага жыхара? Не шукалі. Прысылалі. У гарадах Беларусі рускіх у сярэднім 20-25 працэнтаў. Значная іх частка была прыслана — чыноўнікамі, навукоўцамі, вайскоўцамі. Іх дзеці першачаргова атрымлівалі вышэйшую адукацыю, таму ў ВНУ Беларусі палова выкладчыкаў — не беларусы, якія нярэдка ваража (хоць і не адкрыта) ставяцца да беларускасці і ўздыхаюць па Расіі. А яны ж выраслі на

# КАЛІ ГАВОРАЦЬ ПАЭТЫ...

Не, на жаль, у наш надзіва складаны і супярэчлівы час гарматы не змаўкаюць і людская кроў не спыняе ліцца. Але адначасова адно несумненна: калі гаспадарыць паэзія, усё ж чалавечыя душы дабраюць, прагнуць гармоніі і характара, ім хочацца таго суладдзя, што наступнае падчас дзіўнага азэрэння, калі, азірнуўшыся наўкола, хочацца сказаць: "А жыццё прыгожае! І чалавек у ім прыгожы!" І ўжо толькі ад самога чалавека залежыць, якому быць гэтай жыццю ў далейшым.

Здавалася б, ісціны. Аднак яны набывалі своеасаблівы сэнс у час нядаўняга вечара "Суразмоўе паэтаў", наладжанага ў Доме літаратара Саюзам пісьменнікаў Беларусі і Нямецкім культурным цэнтрам імя Гётэ. І не ў апошнюю чаргу дзякуючы таму, што вельмі ўдала былі падобраны самі суразмоўнікі. З беларускага боку — Ніна Мацяш, з нямецкага — Эльке Эрб.

Імя Н. Мацяш аматарам паэзіі добра вядома. Тым не менш — колькі слоў пра яе. Родам з вёскі Нівы Бярозаўскага раёна, скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут замежных моў, жыла ў Белаазёрску. У 1984 годзе за "Паэму жніва" стала лаўрэатам Літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова. Добра вядома Н. Мацяш і як драматург. А яшчэ яна па-майстэрску пераўвасабляе творы з французскай, нямецкай, украінскай і іншых моў.

А вось імя Э. Эрб да нядаўняга часу няшмат гаварыла нам. У Германіі ж творчасць яе (піша лірыку і кароткую прозу, а таксама праэсэуальныя тэксты ў форме, блізкай да паэзіі) добра вядома. Шмат увагі ўдзяляе Э. Эрб і перакладу. З беларускай мовы, у прыватнасці, яна пераўвасобіла творы той жа Н. Мацяш, а таксама Алеся Разанава. Э. Эрб за кнігу "Каштанавая алея" ў 1987 годзе атрымала прэмію Пётра Тухеля, а праз тры гады стала лаўрэатам прэміі Генрыха Мана, якую прысуджае Нямецкая Акадэмія мастацтваў.

І вось — "Суразмоўе паэтаў"... Дыялог, сведкам якога сталі ўсе, хто сабраўся гэтым разам у вялікай Доме літаратара. У нейкай ступені ўяўленне аб гэтым дыялогу могуць даць ужо тыя радкі кожнай з паэтак, якія былі вынесены ў

якасці эпіграфу на запрашалыныя білеты.

У Э. Эрб — гэта: **Мяне цікавіць ураўненне, Мяне абяззбройвае**

**Мяне ўзварушае таўталогія.**

У Н. Мацяш:

**Не бойся, ты не самотны**

**У свеце: І дзеля цябе сонца свеціць.**

Паэзія Э. Эрб пабудавана на нечаканых словаўтварэннях, паэтэса любіць гульні слоў. У лірычнай жа манеры Н. Мацяш прысутнічае тая мудрая разважлівасць (не пазбаўленая філасофскага пачатку), якая, аднак, не адмаўляе блізкасці да зямной асновы.

У рэшце рэшт адметнасць манеры кожнай з іх і змаглі адчуць прысутныя. Спачатку свае творы чытала Э. Эрб і адразу ж яны гучалі ў перакладзе Н. Мацяш на беларускую мову. Затым Э. Эрб і Н. Мацяш як бы памяняліся "месцамі". Н. Мацяш дэкламавала ўласныя вершы, а Э. Эрб перадавала іх пераўвасобленымі па-нямецку.

А на змену дыялогу паэтычнаму прыйшоў дыялог у пэўнай ступені літаратуразнаўчы. У сваёй далейшай гаворцы Э. Эрб і Н. Мацяш закралі самыя розныя моманты ўласнай творчасці, а таксама асобныя праблемы перакладу, гаварылі аб ролі паэзіі ў сучасным грамадстве, адказвалі на пытанні зацікаўленай аўдыторыі.

Дарэчы, яшчэ на самым пачатку "Суразмоўе..." пра творчасць Н. Мацяш прысутным расказаў А. Разанаў, а свайго роду ўступам да вечарыны стала выступленне дырэктара культурнага цэнтру імя Гётэ Веры Багальянц. Як прызналася спадарыня Вера, яна даўно хацела правесці падобнае мерапрыемства, але на ажыццяўленне яго спатрэбілася два гады. Як па нашых мерках, дык гэта не так і шмат. Калі ж прыняць пад увагу нямецкую пунктуальнасць...

І ўсё ж, галоўнае — "Суразмоўе..." адбылося. Усцешна, што сёння, калі некалі моцныя стасункі паміж асобнымі дзяржавамі з цяжкасцю вытрымліваюць выпрабаванне на трываласць, культурны мост паміж Германіяй і Беларуссю набывае яшчэ большую моц.

А. М.

# СВЯТА МАГЛО СТАЦЬ АГУЛЬНА-НАЦЫЯ-НАЛЬНЫМ...

(Пачатак на стар. 1.)

усё гэта ў ягоных сценах. На жаль, ён адзіны ў рэспубліцы так добра захаваўся і збольшага адрэстаўраваны. Ёсць, вядома, і Нявіжскі палац, перароблены пад санаторый, ёсць напярэбрураныя, зганьбаваныя надпісамі на сценах Ружаны і Косава, ёсць яшчэ тое-сёе ў падобным стане. Мір жа здалёк прыкоўвае погляд абрысам вежаў, гарманічным колеграм сцен, буйной зелянінай парку. Хадзілі гаворкі колькі год таму, што нашчадкі былых уладароў хацелі ўзяць замак на сваё ўтрыманне (мабыць, таму, што дзяржава не берагла), але — не ўзялі. А даўно гэты помнік мог бы быць адрэстаўраваны, даўно можна было б адчыніць там музей, дадаць яму "рамантызму" — каваных рашотаў, флюгераў, ланцугоў на мосце (Ці ж мала сярэднявечнага). І — вазіць турыстаў. А пасля — наведваліся б сюды і "свае", тутэйшыя, каб парадаваць вока, паганарыцца за сваіх таленавітых і мужных продкаў. Як гэта натуральна ва ўсім свеце!

У суботу 3 чэрвеня ў Міры было надзвычай людна. Адзначалі свята шэсцем, паядынкамі рыцараў, афіцыйнымі прамовамі, народнымі гуляннямі, старадаўнімі дзеяннямі з князямі і князёўнамі, панамі, мядзедзіямі і цыганамі. Цуд, адным словам. Танчылі і спявалі самадзейныя артысты, людзі загаралі і купаліся. Але над усёй гэтай нібы бесперапыннай вяселлю вітала лёгкая напружанасць. Дэманстравалі тамсям узніклі бел-чырвоныя сцягі на маленькім святочным пляцы, абкружаным міліцыяй і амонам. Былі сцягі і ў самім пасёлку — толькі чырвоны-зялёныя. А праз пару дзён аднекуль з'явілася чутка, што свята тое было нацыяналістычнае. Што ж, лёгка зганьбіць кожны крок у бок сваёй гісторыі, але — як толькі пасля апраўдвацца будзем?

Наталля ШАРАНГОВІЧ

Фота Аляксея МАЦЮША



соках беларускай зямлі і імкнуліся сюды па прычыне рахманасці беларускага народа.

А прыгадаем урачыстасці, прысвечаныя 50-годдзю Перамогі. Тут беларускім духам і не пахла. Усюды гучала адно — "великий советский народ". А між тым, калі б не быў Беларусі, як бунера, то фашысцкія армеды да зімы 1941 года даехалі б да Урала.

Я пішу гэта зусім не для таго, каб распаліць заўважэнне. Пішу таму, што наступ антыбеларускіх сіл, іх агрэсіўнасць павялічваюцца. Ціск на простага, даверлівага беларуса і паспрыяў таму, што ён, не разабраўшыся, прагаласваў супраць самога сябе. На такі зыход рэфэрэндуму была скіравана і даволі правакацыйная хітрасць пытанняў, яны былі такія: Ці згодны Вы з наданнем рускай мове роўнага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце Вы прапанову аб устанавленні новых Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь? Ці падтрымліваеце Вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, накіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй?

Вядома ж, што адказ на любое пытанне залежыць ад яго мэтанакіраванай формы. Дык вось, пытанні для рэфэрэндуму і былі сфармуляваны так, каб атрымаць пажаданыя прэзідэнту адказы — "згодзен". І каб, апроч таго, мож-

на было выкарыстоўваць вынікі рэфэрэндуму як заўгодна. Бо хто ў Беларусі супраць рускай мовы? Практычна, ніхто. Яна на працягу вякоў убівалася ў кожнага беларуса пад акампамент непатрэбнасці беларускай мовы. Апошняя і зараз ганьбуецца на ўрадавых узроўнях і рознымі беларусофобамі як проста нікчэмная. Таму (пры жаданні знайсці ісціну з улікам прыгнечанасці супаўна беларускага характару) трэба было спачатку растлумачыць, што падразумяецца пад паняццем "дзяржаўная мова". А галоўнае — ці разумна, ці можна наогул выносіць на рэфэрэндум пытанні культуры (у тым ліку мовы і нацыянальнай атрыбутыкі — герба і сцяга)? Гэта справа спецыялістаў, прапановы якіх пры неабходнасці зацвярджаюцца парламентам.

А што да трэцяга пытання, дык вельмі розны змест можна ўкласці ў паняцце "інтэграцыя" (зыходнае лацінскае — разам). Гэта — па-першае. Па-другое, агульнае з Расіяй кацёл проста немагчымы без агульнай палітычнай улады, без агульнага войска, без агульных каўказскіх і іншых расійскіх войнаў і без яе супрацьстаяння з Захадам і Усходам, без яе імкнення выкарыстаць Беларусь у сваіх геапалітычных і іншых карысных для яе мэтах. А, па-трэцяе, сама мэта інтэграцыі не раскрыта. Таму неабходнасць

такой "агульнасці" становіцца проста спрэчнай. Бо цэны на энерганосьбіты і галоўную сыравіну ў Расіі не могуць у хуткім часе не стаць сусветнымі. Тады нішто з Расіі нішто таннае не дасць. Да таго ж, ад урада Расіі (калі б ён быў нават самым выдатным і любіў Беларусь, як сваю Маці-Радзіму) ва ўмовах рыначных зносін мала што залежыць, гандаль ідзе на прамую паміж прадпрыемствамі пры забітасці расійскіх складаў сваімі і замежнымі трактарамі, аўтамабілямі, шынамі і іншымі вырабамі. Апроч таго, сама пазіцыя нашага прэзідэнта ў пытаннях "інтэграцыі" з Расіяй супярэчлівая, неакрэсленая. Так, у тэзісах яго перадвыбарнай праграмы было запісана: "Цэстановленне на равнаправной и взаимовыгодной основе бездарно уничтоженных связей с государством, ранее входившими в СССР, прежде всего с Россией и Украиной". У інтэрв'ю "Комсомольской правде" (10.11.1994 г.) пад загаловам "Я крепко стою на ногах" чытаем крыху іншае: "На выборах я абяцаў тры рэчы: боротся с инфляцией, коррупцией, союз с Россией и другими республиками". Пры сустрэчы ж з Ельцыным у Мінску Лукашэнка "по поводу интеграции" сказаў буквальна следующее: Борис Николаевич поскромничал, а его понимаю. Я же хочу заявить, что обещал народу на выборах пол-

ную интеграцию с Россией и слово свое сдержу" ("Народная газета" ад 24.02.1995). І тут жа Аляксандр Рыгоравіч назваў адно з буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў адразу "российско-белорусским". Карацей кажучы, Беларусь павінна самастойна ўваходзіць у агульначалавечую супольнасць на прынцыпах узаемнай павагі, мець адносіны з усімі дзяржавамі і народамі, а не быць буферам паміж Расіяй і НАТА.

Складаныя і больш чым адказныя пытанні, вынесеныя на рэфэрэндум, патрабавалі не толькі ўзважанага, дакладнага фармулёвак, але і дастатковага часу для разгляду ў самых процілеглых варыянтах сродкамі масавай інфармацыі, чаго зусім не было. Таму рэфэрэндум па сваёй сутнасці толькі адцягнуў увагу народа ад самых неадкладных жыццёвых праблем, і ў рознай форме прывядзе да сур'эзнага абвастрэння напружанасці ў грамадстве. Пераможным аказаўся беларускі народ.

Тыя, што выказаліся за зберажэнне беларускай мовы, гэта мозг нацыі. Пачнецца разладдзе. Бо мозг і цела аднаго арганізма будучы функцыянаваць не ў адзіным накірунку. І арганізм захаврае цяжкай хваробай.

Аляксей САЛАМОНАЎ,  
доктар тэхнічных навук,  
професар

# ТРЫ ДНІ Ў ПАСТАВАХ...

... І можна дадаць — незабытыя дні — правалі ўдзельнікі ды гасці 8-га фестывалю народнай музыкі "Звіняць цымбалы і гармонік". Ужо чацвёрты год запар праходзіў гэты фест у старадаўнім беларускім мястэчку, і тут, відаць, будзе сталае "месца прапіскі" свята. Бо менавіта на Пастаўшчыне захаваліся традыцыйныя выканальніцтва на дыятанічных цымбалах, менавіта званыя груздаўскія музыкі стварылі тут першы на Беларусі цымбальны аркестр...

З 2 па 4 чэрвеня доўжылася свята на Пастаўшчыне, і тры гэтыя дні знаходзіўся побач з яго арганізатарамі ды ўдзельнікамі карэспандэнт "ЛіМа", які ў бліжэйшых нумарах апублікуе свае фестывальныя нататкі. Пакуль жа — самая кароткая інфармацыя. Рашэннем журы на чале з народным артыстам рэспублікі прафесарам М. Казінцом вызначаны найбольш адметныя музыкі — сярод інструментальных гуртоў, сярод юных выканаўцаў, сярод гасцей з суседніх краін... Лаўрэатамі 1-й прэміі сталі мінскі ансамбль "Шчодрыца" (калектыву ўручылі Галодны пры — дыятанічныя цымбалы, зробленыя майстрам І. Андронам) ды вядомы пастаўскі калектыў "Паазер'е".

Н. К.

ВЯРТАННЕ ДЗЕЛЯ  
БАЦЬКАЎШЧЫНЫ

Як вядома, два гады назад пабачыў свет зборнік дакументаў і архіўных матэрыялаў, прысвечаных праблемам пошуку і вяртання нацыянальных каштоўнасцей, што ў розны час і па розных прычынах апынуліся за межамі Бацькаўшчыны, — "Вяртанне". І вось другі выпуск гэтага, несумненна, патрэбнага і карыснага выдання. З'явілася яно намаганні Беларускага фонду культуры, Дзяржаўнай інспекцыі Рэспублікі Беларусь па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, Камітэта па архівах і справаходстве, Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтру імя Ф. Скарыны. Выдадзена кніжка коштам Экспериментальнага комплекснага прадпрыемства "Светач" тыражом адна тысяча экзэмпляраў.

Адкрываецца "Вяртанне-2" словам старшні праўлення БФК І. Чыгынава "Дзеля Бацькаўшчыны, які, даючы высокую ацэнку прадстаўленым матэрыялам, нагадаючы аб неабходнасці збірання страчаных нацыянальных скарбаў, у заключэнне зазначае: "Пра многае, на жаль, мы яшчэ не ведаем, а толькі здагадваемся. Вось чаму праблема вяртання нацыянальных каштоўнасцей вымагаюць ад нас паўсядзёнай заклапочанасці, неадольнай увагі да іх як дзяржавы, так і грамадскасці. Агульным намаганнімі, аб'яднанымі сіламі мы рушым гэтую справу далей. І раней ці пазней, такая ўдзячная дзейнасць павінна быць ажыццёўлена. Дзеля нацыі, на карысць Бацькаўшчыны".

Наколькі цікавыя матэрыялы прадстаўлены ў зборніку, яскрава бачна па першым раздзеле "Лёсы музейных экспанатаў". З шэрагам артыкулаў выступае М. Яніцкая — "Што захоўвалася ў музеі Полацкай калегіі езуітаў?", "Драматычныя лёсы каштоўнасцей Нясвіжскага замка", "Беларускія творы ў Саратаве", "Беларускія творы мастацтва, якія зніклі ў віхуры Другой сусветнай вайны" (разам з Н. Высоцкай)... Тут жа матэрыялы "Экспанаты "Беларускіх збораў" у Львоўскім нацыянальным музеі" А. Хадзкі, "Лёс збораў Генрыха Татура" Ю. Піскуна, "Беларуская калекцыя нумізматыкі і сфрагістыкі Мікалая Шчакаціхіна ў зборах Дзяржаўнага Эрмітажа" М. Дабравольскай, "Гродзенскія зборы мастацтва адалі ў Беласток, а не ў Мінск..." А. Салаўёвай.

Не будзе абдзелены ўвагай людзей неабмяжавых да нацыянальнай гісторыі і раздзел "Знойдзена ў архівах". Л. Шчабінская знаёміць з часткай архіва вядомага беларускага даследчыка-энцыклапедыста (гісторыка, археографа, мовазнаўцы) І. Грыгаровіча, што адшуканы ў Маскве. Н. Пятровіч запяняе ўвагу на дакументах пра помнікі беларускай культуры ў архіўным зборы Літвы. Дзякуючы І. Палтаўскай можна атрымаць уяўленне аб дакументах (іх шмат) з Расійскага дзяржаўнага гістарычнага архіва ў Санкт-Пецярбурзе, у якіх ёсць звесткі аб вывазе з Беларусі (найперш з Гродзенскай губерні) царкоўных каштоўнасцей у Расію ў час першай сусветнай вайны. А вось М. Яніцкая расказвае пра тых каштоўнасці, якія спачатку вывезлі ў Расію, а затым яны апынуліся ў Польшчы. Пра старажытныя беларускія карты, з якімі можна пазнаёміцца ў зборах Масквы, апавядаюць Л. Казлоў і В. Насевіч. А. Селяменёў нагадвае, абавіраючыся на дакументы, як яшчэ ў дваццатай гады рабіліся спробы па вяртанні нацыянальных каштоўнасцей на радзіму.

Прадстаўлены ў зборніку і раздзелы "Пошукі кніг, рукапісаў, перыядыкі", "З друкаваных крыніц", "Перапіска і каментары да яе". А яшчэ — "Вернутыя каштоўнасці", знаёмства з якім пераконвае, што на самай справе, і маленькая кропля здатная прабіць камень. Т. Вяршыцкая апавядае аб вяртанні Навагрудскай археалагічнай калекцыі (усяго 9534 адзінак). Пра гэта ж — і перадрук матэрыялу Т. Абакумоўскай з газеты "Рэспубліка". Пра першыя поспехі можна даведацца і з нататкі А. Ванькевіч "Прыклады, варты ўхваляць і пераймання". Прыводзіцца спіс кінастужак, якія, дзякуючы аб'яднаным намаганні БФК і Камітэта па архівах і справаходстве пры СМ РБ перададзены Беларусі, а гэта — сорок тры назвы.

А. М.

НАБЫТКІ АСМ

Творы сучасных беларускіх кампазітараў — членаў Асацыяцыі сучаснай музыкі (АСМ) гучалі ў зале Беларускага таварства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі. Слухачы цёпла прынялі музыку В. Войціка, В. Капыцка, С. Бельцоўска, С. Янковіча, В. Кузняцова, Я. Паплаўскага, У. Дарохіна і іншых у выкананні ансамбля "Класік-Авангард", а таксама салістаў Пятро ГАРДЗІЕНКА

Бывае, прыкрыю паветкі і бачу цёплы жнівеньскі ранак незабыўнага 1943...

У партызанскім стане — спакой і ціш. Спіць баявая дружина пасля цяжкай работы. Мінулай ноччу над усёй зняволенай Беларуссю прагрымела славуная рэйкавая вайна. На чыгуначным перагоне Талька — Пухавічы байцы партызанскай брыгады "Чырвоны сцяг" паднялі ў паветра 560 рээк...

Блізіўся Вялікі Дзень Вялікай Перамогі. А пакуль спяць лясныя салдаты.

Вось толькі мне не спіцца, не ляжыцца. Выходжу з душной зямлянкі і дзіваюся харастом спелага летняга ранку. Як бы і няма на свеце вайны, не гараць гарады і хаты, не льецца людская кроў, не плачучы асірацелыя дзеці, не ломяць у распачы рукі шматпакутныя жанкі...

Гляджу, як млява ківаюць кучаравымі галоўмі карабельныя сосны, слухаю, як шыруе, нібы наняты, звонкі птушыны хор, як недзе зяюцца пераклікаецца з уласным рэхам...

Аказваецца, што бяссонне сагнала з мулік нараў не толькі мяне. Вунь сядзіць, падпёршы спіною векавую сасну каля штабной зямлянкі, начальнік асобнага аддзела капітан Гіневіч. У яго руках ціха і пшчотна плача трафейны баян: Наш уголок нам нікогда не тесен, Когда ты в нем, то в нем цветет весна...

Я падыходжу і саджуся полеч з капітанам. Цыганская самота змаўкае. Капітан кладзе рукі на чорныя планкі баяна і нейкі час задумлена ўглядаецца некуды ў лясную зялёную непраляз. Потым гаворыць нібы самому сабе, не заўважаючы майго няпростага суседства: — Прыеду дамоў, у Маскву... Там чакае не дачакаецца мяне мая зялёнка Каця... Старэнькая, відаць, стала ад гора і доўгага чакання...

Нарэшце адрываецца ад сваіх летуценняў і скіроўвае погляд на мяне: — Пасля гэтай вайны мы будзем мець самае найвышэйшае званне, якое толькі можа быць: Ветэран Вялікай Айчыннай Вайны. Усё з вялікай літары. Нас будуць насіць на руках, як нявестаў... Толькі я, хутчэй за ўсё, не дацгану да гэтага, — на пяты дзесятак гадкоў прыглядваюся. А ты — малады...

Я слухаю і не ведаю: ці мне радавацца, што я малады і буду жыць у такой каралеўскай пашане, ці мне самоціцца, што такі харошы чалавек, як Антон Сямёнавіч Гіневіч, не дажыве да таго зямнога раю...

Зноў і зноў мне прыходзяць на памяць той далёкі жнівеньскі ранак і твае словы капітана: "Нас будуць насіць на руках..." Ах, капітан, капітан, як жа трагічна збылося тваё прадказанне! І сапраўды носяць на руках ветэранаў вайны, толькі з маленькай літары.

Кожны божа дзень носяць... А некаторых нават і з меднымі трубамі...

Горка гаварыць аб гэтым у год 50-годдзя Вялікай Перамогі. Але што зробіш, калі бязмерная крыўда точыць сэрца. Толькі падумаць: прайшло паўстагоддзя, а мы яшчэ не знайшлі ўсіх абаронцаў роднай зямлі, каб ачалавечыць іх магілы і ўшанаваць іх святую памяць. Яшчэ да гэтага часу баявыя ўзнагароды шукаюць сваіх герояў, якім ужо не трэба ні слова, ні шанаванні, ні ўзнагароды...

Ды што там гаварыць пра мёртвых, калі і жывым салдатам былой сусветнай вайны мулка і нятульна ў гэтым беспрасветным жыцці. Многія з іх і да гэтага часу не маюць уласнага даху над галавой, дрыжаць над кожнай крошкай хлеба, даношваюць апошняю вопратку і абутак... А нашы ўладары яшчэ не саромеюцца гаварыць аб нейкіх правах чалавека! Тут свайго Салдата-Вызваліцеля не могуць абараніць ад знявагі, адчаю і галечы...

Што ж вы з намі робіце, дзяржаўныя мужы? Вы не толькі спустошылі нашы кішэнні, але заадно абрабавалі і нашых нашадкаў. Гэта ім дзевядзеца выплачваць мільярдныя даўгі, якія вы, нібы тыя старцы, навывпрошвалі ў багацеяў. Ды каб жа з гэтай пазыкі была нейкая карысць! Дык жа не, усё ляжыць, як у прорву: чым больш пазычаецца, тым больш бяднее народ...

Застарэлая немагата прывяла мяне нядаўна ў Рэспубліканскі шпіталь інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны ў Бараўлянах. Кожны дзень я сустракаўся з жывымі людскімі пакутамі. Столькі абломкаў чалавечых жыццяў, столькі горагоркага сабралася тут пад адным дахам! І ў кожнага свае большы і свае нязбыўныя праблемы: як дажыць сваё знявечанае жыццё і данесці свой цяжкі крыж на Галгофу...

Тут я напатаку людзей, якія па два-тры разы на год прыязджаюць у гэты шпіталь, не, не толькі падлатаць сваё хілае здароўе. Мясцовыя паліклінікі не робяць сакрэту, калі выдаюць талоны ў шпіталь найбольш збыднелым інвалідам вайны, каб тыя прахарчаваліся там паложна 24 дні... Не раўнуючы, як у санаторыі. А хутчэй за ўсё — як у дзяржаўнай багадзельні...

І сорамна, і балюча, і трывожна: а што ж будзе за намі зўтра? І не толькі з інвалідамі, а з усім беларускім народам?..

Шукаючы паратунку, мы ўхапіліся за апошняю выратавальную саломінку — выбралі прэзідэнта. А той прэзідэнт пачаў на шыю свайго голага народа яшчэ адну плойму народных нахлебнікаў. Думалася, як лепш, я стала яшчэ горш. У кіраўнічых кабінетах — цеснота: прэзідэнт стаў перашкаджаць у працы парламенту, а парламент прэзідэнту. А Кабінет Міністраў блы-

таецца пад нагамі і перашкаджае працаваць і таму, і другому. Работа ж ва ўсіх адна — тузаніна за неабмежаваную ўладу...

Густа абрасла чыноўнымі сталанацьнікамі і знакамітага прэзідэнцкага вертыкаль. Словам, кіраўнікоў процьма, а гаспадароў як не было, так і няма. Вось і выйшла, што ад бяды ўцяклі, а ў гора трапілі...

Нядаўна я сустраўся са сваім знаёмцам, былым наменклатурным кіраўніком. Ён доўга і тлумна скардзіўся:

— Некаторыя гора-журналісты заездзілі нашу маладую дэмакратыю, як тую сіваю кабылку. Аніякай вавагі да законнай улады. Нават самога прэзідэнта зневажаюць: хто што хоча, тое і чапне... Мы, ветэраны, не можам стрымаць свой гнеў...

А мне падумалася: не, такія вось ветэраны не пойдуч у раённую паліклініку прасіць талончык у Рэспубліканскі шпіталь інвалідаў, каб там нейкі час прахарчаваліся. У іх свае асабнякі, машыны, дзяржаўныя пенсіі. Ветэран ветэрану, выходзіць, розніца: у аднаго таварыша ветэрана з горла прэ, а другі нішчынныму кавалку хлеба жадзён. Вось і праўда ў народным прыслоўі: гуся свінні не таварыш.

Прайшлі выбары ў Вярхоўны Савет. Зноў наперабой завінелі залатыя манеткі перадвыбарчых аб'яданак-цацанак. Колькі мы іх перапробавалі на зуб, гэтых фальшывак! А яны і цяпер звінчэ, звінчэ, надакучлівія і раздражняльныя, як бяздарная рэклама. І зноў даём мы маху і зноў саджаем на свае бедныя галовы новых гаваруноў, фаварытаў і дармаедаў!

Дарагія ветэраны Вялікай Айчыннай вайны! Дарагія сябры партызаны! Папелчнікі франтавых дарог і партызанскіх сцежкаў!

Як ні адзін народ у свеце, мы доўгімі дзесяцігоддзямі па-даікунска здэкаваліся з Бога. Цяпер, як ні адзін народ у свеце, мы пакутуем ад яго боскага пакарання. Прышоў час Вялікага Пакаяння. Нам, радавым ветэранам, няма чаго дзяліць. Усё, што можна было падзяліць, ужо падзелена без нас. Нам жа засталася толькі тое, што не дзеліцца — наша франтавое і партызанскае брацтва. І пакуль мы яшчэ жывыя, будзем паўтараць сабе, як малітву:

У нас аднолькава баяць раны на целе і болкі ў душы, ад якіх мы пакутуем разам...

У нас адна зямля, на якой мы нарадзіліся, якую густа палілі сваёй крывёю і якую, на вялікі жаль, не змоглі ўпрыгожыць садамі...

У нас адна плошча Перамогі, на якой мы разам запалілі Вяшчы Агонь...

Няхай паможа нам Бог!

Міхась ПЯНКРАТ

БЕЗ ТЭХНІКІ ПЕРШЫМ НЕ БЫЦЬ

Творчасць юных талентаў заўсёды прываблівае: фатаграфічныя выстаўкі дзяцей выклікаюць асаблівую цікавасць і ў раўналетак, і ў дарослых. Праз вочка відэаапаратуры дзіця знаёміцца з гарманічным светам прыроды і супярэчлівым светам людзей, бачыць тое, што і дарослы чалавек. Але ўжо з аўтарскай пазіцыі заяўляе пра ўласныя адкрыцці на мове фатаграфіі! Відаць, гэта самавыяўленне — галоўная прыцягальная сіла ў дзіцячай фатаграфіі.

Вясновая гарадская выстава дзіцячай фотатворчасці, арганізаваная фотастудыяй "Краявід" пры Мінскім Палацы дзяцей і моладзі, чацвёрты раз сабрала юных аматараў фатаграфіі з пазашкольных устаноў сталіцы. 59 аўтараў заявілі аб намеры прыняць удзел у выставе-конкурсе, прадставіўшы 138 работ. Аўтарытэнае журы, якое ўзначаліў старшыня народнага фотаклуба "Мінск" Юрый Васільев, вырашыла скампанаваць экспазіцыю з 50-ці здымкаў 41-го аўтара, аддаўшы перавагу найбольш уразлівым ды сталым работам.

Магчыма, гэта падасца занадта строгім, але шматгадовае назіранні за пастаяннымі ўдзельнікамі гэтай выставы прывялі да несучаснальнай высновы: агульны ўзровень дзіцячай фотатворчасці стаў ніжэйшы. 2/3 незапатрабаваных работ "забяспечылі" конкурсу раённыя фотаклубы і гурткі...

Праўда, аднак, і тое, што работы цяперашніх пераможцаў значна ярчэйшыя і цікавейшыя за папярэднія гады.

У гэтай сітуацыі ёсць сэнс разгледзець некалькі аб'ектыўных прычын, якія ўплываюць на сітуацыю ў дзіцячай фотатворчасці.

Не апошняю ролю мае фінансавое забеспячэнне фотастудыі. Невялікія сродкі, якія выдаткоўваюцца на фотаматэрыялы, не вырашаюць праблему. Неабходна падтрымка сямейнага бюджэту, а яе не кожныя бацькі могуць забяспечыць. Апрацоўка нават аднаго фотарыёму, ад пачатку да канца — гэта метры плёнкі, хімія, папера! Яны каштуюць нятанна і не заўжды ператвараюцца ў фатаграфію...

Трэба, каб з першых крокаў у фатаграфіі дзіця ўяўляла, што і як здымаць. Націсканне на спуск, слуханне вызначэнне вытрымкі і дыяфрагмы яшчэ не гарантуе добрай якасці. У гэтых



адносінах паказальным з'яўляецца досвед выкладчыка складу гаспадароў выставы.

Выкладчыкі студыі "Краявід" спачатку арыентуюць сваіх выхаванцаў на мастацкую фатаграфію. Не паглыбляючыся ў тэхнічны складанасці, кожны з іх, абараніўшы аўтарскую праграму навучання, пачынае ўрок з таго, што вучыць: фатаграфія — гэта погляд глыбінны: выявыны, дакладна індывідуальны... Дарэчы, з 15 узнагароджаных удзельнікаў — 14 "краявідаўцаў". Заўважым, што гэтым дзецям ад 14 да 17 гадоў. Праўда, узрост, як у кожнай сапраўднай творчасці, не мае важнай ролі.

Паводле Юрыя Васільева, задача выставы будзе выканана, калі яна дасць 1—2 добрых фатаграфію. Неаспрэчнай карысцю для астатніх назаўсёды застаецца далучэнне да фотат-

ворчасці. На любую іншую выставу ў асобе гэтых дзяцей прыйдзе адукаваны, падрыхтаваны глядач, нарэшце, цывілізаваны чалавек.

Як на кожным дзіцячым свяце, з асаблівай цікавасцю дзеці чакалі момант вішавання і ўручэння падарункаў. Тым больш, што гэтым разам спонсарам выставы была фірма "Белая Вежа" — афіцыйны прадстаўнік "Kodak" на Беларусі, якая падрыхтавала для перможцаў фотаапараты і плёнку сусветна вядомай маркі. Падарункі прымаліся "на ўра". Яшчэ бі Як ні круці, а фатаграфія — від мастацтва, у якім без добрай тэхнікі цяжка быць першым. Гэта разумоюць нават дзеці.

Людміла ЕЎТУШЭНКА

Работа Антона Лабзеева "Човен".

**Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі даўно і плённа працуе на ніве наладжвання і развіцця партнёрскіх, сяброўскіх кантактаў і адносін Беларусі з краінамі свету. Пасля распаду СССР і абвешчання незалежнасці Рэспублікі Беларусь ягоная праца набыла новыя сэнс і значэнне.**

**Пра тое, як у наш неўладкаваны, напоўнены цяжкасцямі і рознымі перашкодамі час БелТД усё ж знаходзіць магчымасці пашыраць кантакты, развіваць сувязі і партнёрскія адносіны са старымі і новымі замежнымі сябрамі і прыхільнікамі, нашаму карэспандэнту расказвае старшыня таварыства Арсен ВАНІЦКІ.**

**АРСЕН ВАНІЦКІ:**

## “КАБ ВЕДАЛІ Ё СВЕЦЕ...”

— Арсен Мікалаевіч, пачнём, як кажуць, спачатку. Якія мэты і задачы ставілі перад сабой заснавальнікі, стваральнікі таварыства?

— Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі створана не сёння і не ўчора — амаль 70 гадоў назад, у 1926 годзе, па ініцыятыве Янкі Купалы і Якуба Коласа. Свой камень у ягоны падмурок паклалі многія іншыя слаўныя творцы, дзеячы культуры і навукі таго часу, у тым ліку першыя беларускія акадэмікі. Створана яно было для таго, каб ліквідаваць інфармацыйную і культурную ізаляванасць Беларусі, адносіны недаверу да нашай рэспублікі з боку суседніх, блізкіх і далейшых, народаў і дзяржаў, усталяваць узаемныя культурныя абмены як найпершы і дзейсны сродак кантактаў і даверу паміж людзьмі. Мабыць, гэтыя задачы застаюцца надзейнымі, а значыць важнейшымі і галоўнейшымі і сёння.

— А менавіта?

— З мноства задач, якія вызначаюць нашу паўсядзённую працу, працу грамадскасці Беларусі, якую аб'ядноўвае, гуртуе БелТД, я вылучыў бы сёння наступныя. Па-першае, фарміраванне ў замежнай грамадскасці прстойных, так бы мовіць, адносін да нашай дзяржавы, разуменне таго, што беларускі народ — народ адметны, цывілізаваны, еўрапейскі, з даўнімі дзяржаўнымі, культурнымі і гістарычнымі традыцыямі, што яму ёсць што несці ў свет, ёсць чым падзяліцца з іншымі народамі свету. Карацей кажучы, папулярызацыя годнасці нашага народа. Па-другое, а, можа, пра гэта трэба было сказаць і найперш, — наладжванне сяброўскіх, шчырых, паспраўднаму таварыскіх адносін з самымі рознымі замежнымі партнёрамі, усталяванне ў міжнароднай супольнасці разумення таго, што дружба і ўзаемны давер людзей і народаў — самы просты і самы надзейны шлях да міру і спакою на зямлі. І па-трэцяе, нейтралізацыя экспансіўных настрояў у пэўнай частцы грамадскасці некаторых нашых суседзяў, што, на жаль, часам адчуваецца ці працяляецца. Пра гэта гаворыць наша грамадства, пра гэта сяды-тады піша наш друк, таму мне, мабыць, няма патрэбы асабліва разгортваць гэтую думку.

— Арсен Мікалаевіч, не магу не сказаць, што гэта вельмі цудоўны занятак, харошы клопат — мацаваць дружбу і сяброўства паміж народамі. Які ўсё ж найбліжэйшы шлях да гэтага?

— Зыходзячы са свайго шматгадовага вопыту, з вопыту дзейнасці нашага таварыства, скажу, што найбліжэйшы шлях ляжыць праз людскія сэрцы. Людзі, прывічым неабавязкова дзеячы культуры і мастацтва, звычайныя, простыя, як кажуць, людзі знаходзяць паразуменне хутчэй, чым нейкія афіцыйныя структуры, а тым больш дзяржавы. Разуменне гэтыя, мы вельмі часта робім сваю справу не за сталом афіцыйных перамоў (хоць, вядома, не цураемся і іх), а падчас нязмушаных, шчырых чалавечых кантактаў і сустрэч. У нефармальным сустрэчах чалавек хутчэй раскрываецца, больш простая неафіцыйная атмасфера спрыяе ўзнікненню вельмі шчырых, даверлівых адносін паміж людзьмі.

Гэтым самым я не хачу сказаць, што ўсё тут проста. Не заўсёды выходзіць так, як хацелася б, у нашай працы, зрэшты, як і ў нашым жыцці. Эпізодычныя кантакты не заўсёды ствараюць, так бы сказаць, сістэму, а сістэма, само сабою, лепш, чым сустрэчы час ад часу. Імкненне да дружбы і супрацоўніцтва павінна быць узаемным, а дасягненне ўзаемнасці вымагае і цяперня, і часу. Усё, да таго ж, цяж, мяняецца. І нават традыцыйныя, даўнія сувязі не могуць быць пастаяннымі, з году ў год заставацца на адным узроўні.

Аднак жа адно неспрэчна: без міру на зямлі не можа быць добрых адносін паміж людзьмі ўсяго свету, не можа быць дастатку, спакою і шчасця ў кожнай краіне, у кожнай

сямі. Таму невыпадкова апошнім часам вельмі пашырыўся (і мы гэтаму ўсяляк спрыяем) абмен сем'ямі. Калі шэсць гадоў назад нам прапанавалі з амерыканскага штата Мінесота абмяняцца сем'ямі, я сумееўся; куды, да каго можна пасяліць амерыканскія сем'і, як замежныя госці вытрываюць нашу нястачу і неўладкаванасць? Але адгукнулася наша інтэлігенцыя — пісьменнікі, мастакі, вучоныя, прынялі ў сябе дома замежных гасцей. І шчырасць, неспрэчнасць, сардэчная дабрыня, гасціннасць беларусаў перамаглі ўсе нягоды і цяжкасці. З таго часу ў нас гасцявала больш за 150 амерыканскіх — і не толькі амерыканскіх — сем'яў. Праграма “Ад сям'і да сям'і” паспрыяла наладжванню сяброўскіх адносін не толькі асобных сем'яў, яна перарасла ў сяброўства, скажам, навуковых, працоўных, прафесійных калектываў. Як прыклад, згадаю тут дружбу, што нарадзілася паміж Беларускай політэхнічнай акадэміяй і Вышэйшай тэхнічнай школай Брунг-Віндзіш са Швейцарыі.

Дарчы, гэтыя кантакты, гэтае блізкае сяброўства паўплывала і на рост гуманітарнай дапамогі Беларусі з розных краін свету, на магчымасць укаранення новых тэхналогій на нашых прадпрыемствах, пасылкі нашых спецыялістаў за мяжу для павышэння кваліфікацыі.

— Гуманітарная дапамога звязана найперш з нашай чарнобыльскай бядой?

— Вядома. Трагедыя ў Чарнобылі прынесла шмат праблем, адным нам з бяды, бадай, не выбрацца. Міжнародная супольнасць у гэтым плане нам вельмі дапамагла. Шмат што робіцца менавіта па нашых міжнародных сувязях і кантактах. Мы маем дачыненне да аздараўлення дзяцей — і не аднаго-



Гэты здымак зроблены ў БелТД падчас сустрэчы з Раджывам Гандзі.

двух, а дзесяткаў, соцень, тысяч, да лячэння хворых на цукровы дыябет, інвалідаў чарнобыльцаў і інвалідаў-афганцаў, мы маем дачыненне да паставак у нашу краіну лекаў, адзення, медыцынскага абсталявання. Напрыклад, толькі з адной зямлі Ніжняга Саксонія ФРГ мы атрымалі 43 ультрагукавыя сканеры ранняй дыягностыкі хвароб шчытападобнай залозы і іншых органаў, яны ўжо працуюць у нашых клініках і бальніцах.

Прывяду і яшчэ адзін прыклад таго, як да нас павярнуліся тварам нават былыя ворагі. У часе вайны пад Оршай у Дуброўне знаходзілася 25-я дывізія вермахта. Былы капітан гэтай дывізіі Ганс Кіміх прыехаў на месца колішніх баёў і перадаў нашым сапёрам карты мірных палёў і сучасны мінашукальнік, каб хутчэй ачысціць Дуброўненскую зямлю ад смертаноснага грузу. У Дуброўна была накіравана таксама вопратка, харчаванне, медыкаменты, медыцынскае абсталяванне.

— Арсен Мікалаевіч, усё гэта гаворыць

пра тое, што ў рабоце таварыства за гады незалежнасці Беларусі адбыліся значныя змены. Што можаце сказаць нахонт гэтага?

— Змены, вядома, ёсць. Але, па-першае, самыя добрыя здабыткі павінны заставацца, на пустым месцы не адразу збудуеш новае. Падмурак быў закладзены, несумненна, і ранейшай працай, лепшыя традыцыі якой сёння працягваюцца. Адна з гэтых традыцый — цеснае супрацоўніцтва з нашай творчай інтэлігенцыяй. Не будзем жа забываць, што наша таварыства не абы-якое, а — таварыства культурнай сувязі. Мы шчыра ўдзячны, напрыклад, Максіму Танку, які зрабіў немалы ўнёсак ва ўзвядзенне будынка дружбы з

плённа працуюць таварыствы “Беларусь—Германія”, “Беларусь—Францыя”, “Беларусь—Італія”, “Беларусь—Іспанія” і інш. І шкада, што не ва ўсіх гэтых краінах ёсць на сённяшні дзень зваротныя таварыствы. У гэтым кірунку мы вядзем работу.

Апошнія гады мы наладжваем шырокія кантакты з новымі для нас грамадскімі, у тым ліку і з рэгіянальнымі арганізацыямі і асацыяцыямі ў Германіі, Францыі, Італіі, ЗША, Іспаніі, Балгарыі, — гэтыя краіны сёння найбольш актыўна супрацоўнічаюць з намі.

Створаны і працуюць таварыствы дружбы з былымі савецкімі рэспублікамі — “Беларусь—Украіна”, “Беларусь—Расія”, “Беларусь—Літва”, “Беларусь—Латвія”, “Беларусь—Казахстан”. Гэтыя структуры даводзіцца ствараць нанова, колішнія сувязі раптоўна абарваліся, у выніку атрымалася так, што з заходнімі краінамі сёння ў нас кантакты мацнейшыя, чым з колішнімі бліжэйшымі пабрацімамі.

А ўвогуле мы падтрымліваем сувязі з 70 краінамі свету.

— Значыць, у 70 краінах свету людзі ведаюць, што ёсць такая краіна — суверэнная Рэспубліка Беларусь. Што робіць ваша таварыства для таго, каб гэтае веданне было глыбейшым і паўнейшым?

— Пrawdойнай самай розняй канферэнцыі, семінары, сімпозіумы, вечары, сустрэчы, прывечанія знамянальнымі датамі і падзеям у культурным жыцці нашай краіны і краіны-партнёра. Вось, дарчы, апошняе мерапрыемства, адкрыццё якога адбылося не так даўно ў Мінску — Міжнародны фестываль дзіцячай народнай творчасці “Голас дзіцяці”, у якім выказалі жаданне прыняць удзел 10 краін. Шырока практыкуем правядзенне Дзён Беларусі ў той ці іншай краіне. За апошнія 5 гадоў яны прайшлі ў 19 краінах свету. А гэта — дзесяткі і дзесяткі канцэртаў нашых мастацкіх — прафесійных і народных — калектываў, выстаў нашых мастакоў, фотавыстаў, тэле- і кінаарысаў пра Беларусь на мясцовым тэлебачанні, сотні артыкулаў у мясцовым друку і г.д. Такім чынам і адбываецца знаёмства людзей той ці іншай краіны з Беларуссю.

Само сабою, усяго гэтага яшчэ недастаткова. Інфармацыйная заслона ўсё яшчэ вісіць у свеце, мы яшчэ для многіх краін і рэгіянаў застаёмся тэра інкогніта, і працаваць у гэтым кірунку належыць шмат і доўга.

Урэшце, згадаю і яшчэ адзін аспект нашай работы апошняга часу. Сёння, калі Беларусь стала незалежнай, у нас з'явілася нямаля замежных пасольстваў і прадстаўніцтваў. Іх супрацоўнікам зусім не проста арыентавацца ў незнаёмай краіне, вока і думка можа засяродзіцца на чымсьці вонкавым, лабачным. На дапамогу ім прыходзіць мы. Для супрацоўнікаў замежных пасольстваў мы рэгулярна праводзім самыя розныя мерапрыемствы — скажам, вечары духоўнай музыкі, канцэрты, калядкі, сустрэчы з вядомымі нашымі вучонымі, мастакамі, пісьменнікамі, кампазітарамі, дзеячамі тэатраў і кіно. Робім гэта для таго, каб яны, пасланцы іншых краін і народаў, спазналі душу, характар, талент і прыгажосць нашага чалавека, нашага народа. Зноў жа — успомню зусім нядаўнія імпрэзэс вечар, на які запрасілі дзяцей-вундэркіндаў — нашу будучыню, і вечар, так бы мовіць, самадзейнасці супрацоўнікаў пасольстваў і акрадытаваных тут служб — нам жа таксама цікава ведаць, з кім мы маем справу, хто да нас прыехаў.

— І заўсёды замежныя госці прыязджаюць да нас са шчырым сэрцам і добрымі намерамі?

— На жаль, не заўсёды. Прыязджаюць і іншыя “добразчліўцы”, якіх прыводзіць сюды асабістая карысць, намер збыць заляжалы тавар, зрабіць сваю “камерцыю”. Неяк пасланцы сонечнай Італіі паспрабавалі збыць у нас цэлую машыну няяснага, састарэлага абутку. З другога боку, некаторыя і нашы людзі, найчасцей прадстаўнікі так званых камерцыйных структур, імкнуцца на любы кантакт з іншаземцамі, каб, не зважаючы на грамадскія інтарэсы, мець ад гэтага нейкую сваю асабістую выгаду. Сумленне, поруч з многім іншым, таксама ў дэфіцыце. І таму прызнаюся, што, на жаль, былі спробы выкарыстаць і таварыства для вырашэння сумнішчальных, з пахам махлярства спраў.

Але я б скончыў так. У нашым забруджаным жыцці ўсюды патрэбны фільтры, у тым ліку і фільтры на маральнасць, гэта значыць, на сумленнасць і чалавечую прыстойнасць. Ды, зрэшты, гэта толькі прыкрыццё і калі не адзінаквы, дык усё ж нешматлікія выпадкі. Пераважна большасць тых, што едуць да нас, як і нашых грамадзян, — людзі шчырыя, спагадлівыя, даверлівыя, і кантакты, якіх мы шукаем, якія ладзім і ўсяляк пашыраем, — дзеля таго найперш, каб у свеце ведалі пра нашу Беларусь як мага больш, каб воблік яе ў вачах людзей і іншых краін быў чысты і светлы, каб наша краіна і наш народ выклікалі паўсюль і заўсёды давер і павагу.

— Дзякую, Арсен Мікалаевіч, за гутарку. Паспехай вам у вашай высакароднай, патрэбнай працы!

Інтэрв'ю правяла Марыя ГІЛЕВІЧ

7 чэрвеня споўнілася 60 гадоў балгарскаму перакладчыку Іако Сакалоу (сапраўднае прозвішча Шопаў Іван Марынаў). У яго перакладах балгарскі чытач змог пазнаёміцца з такімі кнігамі, як "Людзі на балоце" І. Мележа, "Вітражы" Я. Брыля. І. Сакалоў пераўвасобіў па-балгарску і асобныя творы К. Чорнага, М. Багдановіча, Р. Барадуліна...

### 3 ЗАДАВАЛЬНЕННЕМ ПЕРАГОРНУЦЬ

старонкі любімых твораў прыхільнікі таленту лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Вячаслава Адамчыка. Выдавецтва "Мастацкая літаратура" прыступіла да выпуску выбраных твораў знакамітага пісьменніка. Нядаўна пабачыў свет першы з іх. Яго склалі вядомы раман "Чужая бацькаўчына", аповесць "Падарожжа на Буцафале". Значнае месца займае "малая проза": апавяданні "Раэль з адламаным вачкам", "Пах летняй травы", "Дзень ранняе восені", "Салодкія яблыкі", "Там, на хутары", "Кароль Нябожа". А адкрываецца кніга згадкамі "Крэскі з аўтабіяграфіі".

### ЦІ ТРЭБА НАГАДВАЦЬ...

наколькі вялікая роля ў выхаванні дзетак належыць калыханкам? Нездарма такой вялікай папулярнасцю карыстаюцца і фальклорныя творы гэтага жанру і тыя, якія напісаны сучаснымі аўтарамі. Лепшыя з іх і прадстаўлены ў кнізе, што так і называецца — "Калыханкі", выпушчанай выдавецтвам "Юнацтва". Зборнік, укладзены У. Ліпскім, мае адпаведна два раздзелы, а па-майстэрску праілюстравала яго мастачка А. Лось.

### У СЕРЫІ "ПАЭЗІЯ НАРОДАЎ СВЕТУ"

Адна з найбольш даўніх бібліятэчак выдавецтва "Мастацкая літаратура" папоўнілася чарговай кніжкай. Гэтым разам у ёй выйшаў зборнік вершаў аднаго з самых вядомых сучасных паэтаў Чэхіі Івана Скалы "Вітаю вас, вонкі". Каб з'явіўся ён, парупіўся Хведар Жычка, які пераклаў творы І. Скалы на беларускую мову і напісаў прадмову.

### "МАСТАЦТВА", N 4

Дзякуючы рупнасці "Беларускай капэлы" апошнім часам, як вядома, прынакраваліся шмат якія забытыя старонкі нацыянальнай культуры. Важна і тое, што пра гэта свечасова расказваецца ў друку. Вось і ў чацвёртым нумары часопіса "Мастацтва" В. Скоробагатаў выступае з артыкулам "Ліс падарыў Гэта музыку Радзівіла". Н. Бунцэвіч ("Дзе вы, мары рамантызму?) дзеліцца ўражаннямі ад IV фестывалю "Адраджэнне беларускай капэлы". Ю. Чурко ("Свята і лабараторыя харэаграфічнага мадэрна") прапануе нататкі з віцебскага фестывалю.

У раздзеле "Выўленчае мастацтва" — гутарка В. Капёнінай з В. Песніным "Каб нешта рабіць, мастак павінен быць упэўнены ў сваёй выключнасці", артыкулы Н. Калашнік "Мелодыя тканін", М. Баразны "Барока ў галерэі сучаснага мастацтва", А. Законнікавай "Гульні вясёлага чалавека", М. Паграноўскага "Славацкія аспекты".

"Народнае мастацтва" прадстаўлена матэрыяламі У. Сысва "Старадарожскае вяселле ў песнях Кацярыны Пінчук" і Г. Багданавай "Чыя ялінка лепшая?", "Тэатр" — "Траянскі конь" — Л. Брандабоўскай, "Нямецкі сезон у Мінску" У. Мальцава, гутарка Л. Грамыкі з акцёрам тэатра імя Я. Купалы С. Краўчанкам "Калі душа бачыць душу..."

# У БЕЛАРУСІ АДЧУЎ СЯБЕ... КУРДАМ

Выпадак, можна сказаць, унікальны. Пазт піша на адной, сваёй роднай мове, а выдаецца адразу на дзвюх іншых. Здавалася б, чужых яму і разам з тым аднолькава дарагіх, блізкіх. А менавіта так атрымалася з кнігай паэзіі Ганада Чарказяна "Плач", што пабачыла свет у выдавецтве "Мастацкая літаратура". Вершы, якія склалі яе, пры сваім нараджэнні прамаўляліся па-курдску. На курдскай мове былі занатаваны і на паперу. Прышлі ж да чытача ў перакладах на беларускую і рускую мовы. Атрымаліся як бы два самастойныя зборнікі, якія, аб'яднаныя між сабой, і складаюць кнігу "Плач". Першы з іх "Цень ад сякеры" — плён супрацоўніцтва Г. Чарказяна з Рыгорам Барадуліным, Алай Канпелькай і Артурам Вольскім. Другі — "Туман безвременья" — з'явіўся дзякуючы таму, што гэтым разам Г. Чарказяну дапамаглі набыць яшчэ адзін голас Валянцін Тарас і Валерый Ліпневіч. А да ўсяго творам папярэднічае пранікнёная прадмова Алега Лойкі "Радзіма паэзіі".

Колькі б гадоў назад, узяўшы ў рукі такую кніжку, смела можна было б гаварыць аб дружбе савецкіх народаў, аб тым, што літаратура, у прыватнасці, паэзія не ведае дзяржаўных межаў. А сёння... Давайце паспрабуем усё ж абысціся без палітыкі, хоць зрабіць гэта не так проста, як падаецца, бо многія вершы Г. Чарказяна проста-такі напоўнены ёю. Дакладней, не сама палітыка прысутнічае ў іх, а бачацца тыя наступствы, што нязменная ідуць услед, калі за справу бяруцца... не палітыкі, а гора-палітыкі, а правільней — палітыканы. Тады бяда напаткоўвае чалавека. Тады слёзы засцілаюць яго вочы. Тады гора прыходзіць да цэлага народа. А курдскаму народу, сынам якога і з'яўляецца Г. Чарказян, столькі выпала вы-

прабаванняў! Таму і вымушаны былі многія курды шукаць прыстанішча далёка ад роднага дому, таму і чужы бераг становіўся ім сваім, родным.

Доўгі час спяваліся дыфірамбы, складаліся гімны, а людзі пакутавалі. Няхай не заўсёды фізічна, а маральна. Ды хіба ад маральных пакут не баліць душа? Хіба ўрэшце не яны рыхтаваліся — няхай і паступова, незаўважна, — беды сённяшняй, калі народ ідзе на народ, калі чалавек на сваёй роднай зямлі становіцца чужым, нікому непатрэбным? Не адно ж дзясцігоддзе панавала свайго роду бесчас' ("безвременья").

Панавала, незалежна ад таго, хацелі мы гэта прызнаваць ці не. А цяпер яе ўжо за дэмагічнымі запэўнівацямі не "схаваць":

Если нет ни свободы, ни прав никаких у народа,

Если годы проходят в плену беспросветности серой,

Люди мифом живут, исторической скудной

химерой.

Как всегда в безвременье — на миф воцаряется мода.

(Пер В. Тараса).

"Грезит прошлым своим и народ Курдистана, // Глыбы горя взвалив на худые согбенные плечи". Вяртаецца ў думках да свайго мінулага і сніць "крепость Дымдым — // Курдистанской свободы твердыню". Як і ўсе народы, хоча лепшай долі, бо мае на яе права. Ды толькі

Остаются иллюзии —

мифы о добром и мудром,

Справедливым вождем,

О Дымдыме — царице свободы...

Остается отчаянье, —

То же, что в давние годы

За оружие братья велело  
отчаянным курдам...

Пра свой народ прамаўляе Г. Чарказян. Але адначасова ён гаворыць і пра іншыя народы, і пра беларускі таксама. І справа не ў тым, што паэзія, калі яна сапраўдная (а ў дачыненні да паэзіі Г. Чарказяна гэта так), блізкая і зразумелая кожнаму, яна ў нечым як бы наднацыянальная. Справа ў іншым. Наколькі пазту ўдаецца знаходзіць матывы агульначалавечыя, а адшукаўшы іх, раскрываць так, каб пазбаўляцца рытарычнасці, дыдактыкі, якія непазбежна падсцерагаюць ці не кожнага творцу там, дзе ён — хоча таго ці не — вымушаны прамаўляць гучнымі эпітэтамі.

Часам Г. Чарказян і непасрэдна звяртаецца да Беларусі. Як сын яе звяртаецца. З упэўненасцю, што, і як у родным Курдыстане, тут таксама настануць лепшыя часіны: "Верую ў промень надзеі / / на выратаванне... Прывітанне, мая Беларусь, // прывітанне!" Надзіва шчыра гучыць іх гэтае: "мая Беларусь". У вершы так прамоўлена пазтам зусім невыпадкова. Не клянецца Г. Чарказян у любі да нашага народа, ён проста адчувае сябе часцінкай яго: "Даруй, што прыйшла бяда, // а рукі мае кароткія — // не адвяду бяду..." (Пер А. Канпелькі)

"Цень ад сякеры" (пагадзіцеся, наколькі ўдалая назва і як дакладна перадаў сутнасць яе ў прадмове А. Лойка: "Над светам, над Беларуссю, над дрэвам і галавой вісіць цень сякеры, сякеры страху і адчаю, сякеры звадаў і зайздрасці, сякеры Чернобыля і Курапатаў") — нездарма прадстаўлена ў кнізе ў беларускамоўным варыянце. Акурат вершы, прадстаўленыя тут, найбольш белагускія. Беларускія і курдскія ў аднолькавай ступені:

## ВЯЛІКАЯ БРАМА

У Беларускім літаратурным таварыстве "Белавежа", якое літаратары-беларусы заснавалі ў Польшчы трыццаць сем гадоў таму, Надзея Артымовіч — адна з самых цікавых творчых постацяў. Польская крытыка ставіць пазтку і яе творы ў кантэкст такіх літаратурных з'яў, як Анджэй Бабінскі, Анджэй Бурса, Рышард Мільшэўскі-Бруно, Эдвард Стахура, Рафал Воячак, — у кола "poetes maudits", "паэтаў выклятых", ці, як гаворыцца пра іх сёння ў Польшчы, — "каскадзёраў літаратуры". Можна, такое сваяцтва не зусім абгрунтаванае, бо цяжка лічыць Надзею Артымовіч пазткай, якая паўстала супраць абавязковых звычайў ці ўступае ў канфлікт з маральнасцю, але мае яна ў сабе нешта сугучнае з душой артыстычнага цыгана, а творчасць яе пераконвае, што кожны вялікі твор нарадзіцца можа толькі з той глебы жыцця, якая насычана болем і трыванням. Без сумнення, падтрымлівае Надзея Артымовіч ідэю "чалавека бунтоўнага", якая належыць Альберу Камю, які, падсумоўваючы магутны абсяг сучаснай еўрапейскай думкі, сцвердзіў, што "чалавек ёсць адзіная істота, якая не згаджаецца быць тым, чым яна ёсць" (А. Камю, "Чалавек бунтоўны").

Дэбютавала дваццаць пяць гадоў таму надзвычай спелым і ўзвышаным вершам "Ой, ляцелі гусі!". Чвэрцьвечка творчай біяграфіі пазткі пазначылі чарговыя зборнікі вершаў: "У сне, у болю слова", Беласток, 1979; "Роздумы", Беласток, 1981; "Сезон у белых пейзажах", Беласток, 1990; "З неспакойных дарог", Мінск, 1993. Апошнім часам гэты даробак быў узбагачаны кніжкай двух аўтараў "Дзверы",

Надзея Артымовіч, Алесь Разанаў.  
"Дзверы: тэкст і кантэкст", Беласток, 1994.

якая з'явілася ў Бібліятэцы беларускага літаратурнага таварыства "Белавежа", рэдагаванай (ад 1990 года) пазтам Янам Чыквініным. Гэта — выбар вершаў Надзеі Артымовіч разам з інтэрпрэтацыямі Алеся Разанава — прайзачным, поўным прыгажосці і глыбіні каментарыем да паасобных тэкстаў Надзеі Артымовіч. "Дзверы" — кніжка нязвычайна і смелая, таму што на старонках аднаго выдання сустрэліся дзве творчыя індывідуальнасці. Гэты пазтычны двуголас, аднак, гучыць згодна, узаемна ўзбагачаючыся ў сітуацыі спаткання і дыялогу вакол універсальных вартасцей. Задума і канцэпцыя кніжкі прыгадвае адзін з апошніх твораў Чэслава Мілаша "Выпісы з карысных кніг", які атрымаў прызнанне і зацікаўленасць крытыкі.

"Дзверы" з'явіліся ў дні дваццаціпяцігадовага юбілея творчай працы Надзеі Артымовіч, і ў гэтым кантэксце назва збору набывае значэнне сімвалічнае. Вобраз дзвярэй як "брамы, варот" паўстае суцэльна закарэненым у сімваліцы міжземнаморскай культуры; зазначае сваю прысутнасць у помніках перамогі, што набываюць кшталт трыумфальных брам, аздобленых рэльефамі, якія ўсабляюць паасобныя фазы здабытай перамогі. Вершы Надзеі Артымовіч, прадстаўленыя ў томіку "Дзверы" ў храналагічным парадку, з'яўляюцца менавіта такімі рэльефамі, што аздабляюць чарговыя этапы перамогі аўтаркі над пазтычнай матэрыяй. Вершы, што сабраны ў томіку, — арытмічныя, дысгарманічныя, ашчадныя ў словах і поўныя замоўчванняў, вырастаюць з болю і сну, з горычы дасведчання, з нясмелых надзей, знікомых мараў, якія занадта багатыя і недаступныя.

У народнай культуры таксама жыве звычай пастановы брам з зеляніны і кветак у гонар кагосьці, каго хочуць годна і

радасна прывітаць. Пазтычныя каментарыі Алеся Разанава, якія ён зрабіў да вершаў Надзеі Артымовіч, можна параўнаць якраз з уквечанай брамай, узведзенай на срэбны юбілей творчасці пазткі.

Тытульная дзверы набываюць таксама сімвалічнае значэнне ў вершах Надзеі Артымовіч. Выказваюць запрашэнне да прысяцця праз парог, з'яўляюцца сімвалам мяжы паміж сферай сакральнай і свецкай, паміж святлом і цемрай, штодзённасцю і вечнай Таямніцай. З'яўляюцца пачаткам і канцом, але перад гераніяй вершы Надзеі Артымовіч найчасцей замыкаюцца. Гэта — "апошняя", "жалезныя дзверы", што зачыняюць "дарогу да чалавека". Азначаюць брак надзеі на выратаванне. Гэтыя дзверы зачыняюцца ў нас штодзень, шчыльна ізаляюцца нас ад навакольнага свету, робячы немагчымым спасціжэнне спраў чалавечыя.

"Дзверы" — хвалючы і ўзрушальны пазтычны аповяд пра адзіноцтва, пра забытаную, экзистэнцыю, пра бачанне свету як вузла супярэчнасцей. Пазтка ставіць дыягназ чалавеку, які жыве пры канцы веку, паказваючы, што неабходна лячыць яго розум, душу і сэрца. Апелюе да безумоўнай адкрытасці да чалавека, бо ўжо хутка — у крохкасці нашага бытавання — чакае нас "вялікая брама" ў краіне вечнай цішы.

Пазтка кажа — "свет замкнуўся і маўчыць". Выступае з "несканчонным маналагам", "з небяспечнай хуткасцю" шукае "опіум для хворых душ там, дзе няма сэрцаў", чакае "на небяспечных берагах", ідзе "па слізкіх дарогах", але чалавек — "быццам камень", а "сэрца механічнае". Няма ў гэтых строфах шчасця, ёсць аўра няспраўджання чалавека ў яго чалавечай місіі. Ёсць гераніяныя спро-

І надзеяй жывём да канца,  
Несуцешаныя ў трывозе,  
Мы чакаем ад шчасця ганца  
А ганец  
Затрымаўся ў дарозе.

(Пер. Р. Барадзіліна).

Сапраўдная маці Беларусь для Г. Чарказяна, таму так названы і адзін з яго вершаў, "Другая маці" таксама пераўвасоблены па-беларуску Р. Барадзіліным: "Жыццё другое, як нараджэнне, // Мне падарыла Беларусь, // у дні адчаю, у дні сумнення // Быў родным бацькам Броўка Пятрусь". І з якой радасцю прамаўляецца: "Я ў Беларусі адчуў сябе курдам..."?!

Чытаю кнігу Г. Чарказяна, і радуся майстарству аўтара, яго ўменню жыць паэзіяй і перадаваць яе дыханне, а яшчэ яго здатнасці знаходзіць паўсюдна варты ўзвышанага, таго, што нельга не апатызоўваць (памытаеце, у Е. Лось: "у кожным імгненні паэзія ёсць?"). Прадчуваю, што тут сёй-той можа, як кажуць, "ухапіцца" за гэты прызнанне. Паківае галавой і з гэтым папрокам прамовіць: "Даражаны, няўжо ты ведаеш курдскую мову?"

Што наконт гэтага сказаць? Ды, бадай, тое, што засведчыў у прадмове А. Лойка: "Мне, праўда, цяжка казаць, якія гэта вершы па выкананні, па гучанні на мове арыгінала. Але калі меркаваць па перакладах, па паводзе страфы і нават па ігнараванні яе, калі можна так сказаць, па працы сэрца і розуму паэта, дык вершы Ганада Чарказяна не могуць не прыцягнуць увагу тых, хто верны шчырасці паэзіі, чакае з ёй сустрэчы, любіць яе".

Дарэчы, пры жаданні, каб адчуць, наколькі арыгінал высокай мастакоўскай пробы, можна пайсці і іншым шляхам. Вазьміце любы зборнік, перакладзены з якой-небудзь мовы на беларускую (ці рускую) вопытнымі перакладчыкамі. Несумненна, адразу адчуецца, дзе ў першааснове была сапраўдная паэзія, а дзе — звычайныя вершы. Бо якім бы майстрам ні з'яўляўся перакладчык, ён усё адно не зможа зрабіць немагчымае. Можна, у лепшым выпадку, адзін верш "падправіць", два, але, каб усю кнігу? Прытым, калі яна перакладаецца некалькімі аўтарамі...

Публіцыстычная падсветка ў паэзіі

Г. Чарказяна відочная, але адначасова ён і тонкі, задушэны лірык, які ведае цану слову, умела ўвасабляе пачуццё, перадае розныя перажыванні. Ведае і разумее, як удала знойдзены вобраз, здатны паўплываць на чалавека, а сама інтанацыя можа змяніць яго настрой, узняўшы яго ці, наадварот, надаўшы яму засяроджанасць, элегічнасць, самотлівасць...

Паколькі памеры рэцэнзіі абмежаваны, спашлюся толькі на два прыклады, узяўшы рускамоўны і беларускамоўны варыянт. Колькі пісалася пра звычайны раманак? Але ўзяўся за пяро Г. Чарказяна, і адчуванне такое, што ніхто да яго нічога падобнага не рабіў:

Ромашкі —  
солисткі лесного балета —  
вышли на сцену нарядного лета,  
на светлой поляне у чистой криницы  
стали в кружок, распахнули ресницы,  
на тоненьких ножках  
на стежках-дорожках  
танцуют в зеленых своих босоножках.  
(Пер. В. Тараса).

А ўзяць гэты невялікі верш? Зноў жа — проста, звычайна. Але гэта прастата і звычайнасць ПАЗЭІ:

Гэты вечар марозны —  
мой госць,  
нечаканы і позні.  
І ступае за ім  
сум, пяшчотны і белы...  
Нам утульна, траім,  
пры агні дагарэлым.  
Памаячым,  
пасадым давідна  
ды прыгубім па кроплі віна...

(Пер. А. Канпелькі).

"Плач" назваў сваю чарговую кнігу Г. Чарказяна (дагэтуль у перакладзе на рускую мову ў Мінску ў яго выйшлі зборнікі паэзіі "Прочность", "Цвет доброты", "Пространство и время"). Тым самым адштурхнуўся ў нечым і ад фальклору, бо менавіта гэтае пачуццё (і дзеянне!) надзіва шматграннае ў ім у сваім праяўленні. Плач — сведчанне гора, безвыходнасці становішча... Плач — развітванне з тым, чаму вяртання няма... Але плач — гэта і слёзы радасці... І слёзы надзеі таксама...

Пра ўсё гэта — вершы Г. Чарказяна.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

бы, бясплённыя памкненні, страта найлепшых каштоўнасцей, ёсць хворыя, разбураныя дамы і паэтка, якая сніць свае сны пра сэнс, у якім адмаўляе ёй ява, пра надзею па-над усялякай надзеяй.

Сімвалам чалавека канца веку паўстае ў паэзіі Надзеі Артымовіч стомлены паліграм, што нястомна вандруе, змораны і не знаходзячы ні ў чым апошняга апірышча: "Квадратнае неба над мною", — кажа герайна гэтых вершаў, імкнучыся ахапіць веліч прасторы, у якой разгортваецца лёс чалавека. Гэтае маўклівае, прыгожае неба вынікае з традыцый Паскаля, паказваючы чалавеку яго вымярэнне — экзістэнцыяльную канцовасць. Перажыванне страху перад бясконцай прасторай космасу ўзмацняюць зоркі, воблакі, неба, якія паўстаюць сведкамі чалавечага лёсу і якія заўсёды з'яўляюцца ў паэзіі Надзеі Артымовіч у атмасферы метафізічнага страху. Тварам у твар са знакамі бясконцасці герайна вершаў перажывае жалівае і адначасова дасягае найвышэйшай, ажно балеснай інтэнсіўнасці жыцця. Але ўнутранае спусташэнне, скажэнне маральнае, згасанне пачуццяў робіць яе няздольнай ні да перажывання прыгожай прыроды, ні да прыгожай любові. Спрабуе, аднак, нястомна даследаваць таямніцу жыцця, шукае ў творы выразу для невымоўнага, імкнецца да пазнання і разумення, не дасягаючы іх канчаткова, але знаходзячы сэнс ва ўпартым імкненні і вечным шуканні. Вяртаецца да месца, якое знаходзіць.

Прастора і месца — асноўныя складнікі нашага свету. Прастора дае чалавеку пачуццё свабоды, адкрывае перад ім перспектыву, заахвочвае яго да дзеяння. Месца забяспечвае бяспеку. Прастора замкнёная і ачалавечаная робіцца месцам — непарушным цэнтрам усталяваных, заасвоеных каштоўнасцей. Месцаў нельга пакінуць — яны застаюцца. "Месцы застаюцца і ідуць разам з намі", — кажа паэтка. "Месца з'яўляецца пастаянным, — піша амерыканскі географ Ві-Фу Цюян, — таму дае чалавеку, які сам пачуваецца

слабым і асуджаны на перамены і змены лёсу, — пачуццё ўпэўненасці". Месца паўстае скарбонкай успамінаў, крыніцай унутранай сілы, адкуль герайна вершаў Надзеі Артымовіч чэрпае натхненне для штодзённасці. Гэтае месца — Бельск, які паўстае поруч з такімі атрыбутамі, як ікона, малітва, музыка, і таму ўспрымаецца ў катэгорыях святасці. Канцэпцыя месца надае роднаму гораду найвышэйшую вартасць. Нельга яго пакінуць, бо калі б яго не стала, герайна страціла б пачуццё ўсялякага сэнсу і кропку сталага апірышча. Менавіта з Бельскам звязана надзея, перададзеная ў паэтычных строках Артымовіч сімвалічнымі вобразами: усходамі сонца альбо матывам зялёнага каня каля вадапою, што з'яўляецца ўвасабленнем вытоку, сіл прыродных і памкненняў душы чалавечай. Гэта надзея на дабро, зычлівасць, любоў, на добрыя думкі, але найперш — на тое, што адчыняцца ў нас "дзверы", што мы пераступім парог цемры і "будзем кідаць хлеб свой на воды плывучыя", не засмучаючыся тым, што ён адплывае ў нязнанне і гіне.

"Дзверы" прадстаўляюць творчасць Надзеі Артымовіч у яе найлепшых дасягненнях і ў арыгінальным выглядзе, што надае гэтай кніжцы каментарый Алесь Разанава, які з'яўляецца версіяй прычтання нялёгкай для ўспрымання паэзіі. Гэта не адзіна магчымая інтэрпрэтацыя творчасці паэтыкі, а хутчэй, форма запрашэння больш шырокага кола чытачоў да распачатку дыскусіі над праблемамі чалавечага існавання, сутнасцю прыроды чалавека і яго прызначэннем — тэмамі, увесць час прысутнымі ў паэзіі Надзеі Артымовіч.

Увагі таксама заслугоўвае мастацкае афармленне кніжкі. Адцягнёная вокладка ад цымянасці да яснасці пераклікаецца з назвай зборніка і зместам вершаў, прыпадбняючыся да адрыўцы дзвярэй — у нас, каля нас і ў вечнасць.

Тэрэза ЗАНЕЎСКА  
(Пераклад з польскай)

# ПЕРАД ПАТРЭБАЙ ПАВАРОТУ

ДА ПЫТАННЯ  
БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Першапачатную, самабытную паэзію (Urpoesie) нямецкі пісьменнік Гердэр назваў "матчынай мовай чалавецтва". Паслядоўнік Русо, Гердэр заклікаў да пераадолення разрыву паміж прыродай і культурай. Запярэчваючы Асветніцтва, Гердэр бачыў сэнс у павароце да першакрыніцы — народнага быту, рэлігіі, мовы, гісторыі. Зразумелае таму ягонае зацікаўленне фальклорам самых розных народаў. Ён нават творчасць Асіана залічваў (памылкова) да народнай творчасці. Шэкспіра Гердэр называў "паэтам першабытнай прыроды", цвёрдзіў, што ягоны магучы талент вырастаў менавіта з глыбіняў народнага быту, што, аднак, яму не шкодзіла быць пісьменнікам сваёй эпохі. Да паэзіі ранніх часоў (Urpoesie) Гердэр залічваў псалмы са Старога завету, творчасць Гамера, Гесіода, Піндара. А якое значэнне ён надаваў мове, відаць з ягонага выразу, што "моўны геній" — гэта адначасна і геній нацыянальнай літаратуры". Нацыянальнай літаратурай, казаў ён, можна лічыць толькі тую, што ўзнікла з першаасноў той ці іншай нацыі — з мовы, быту, рэлігіі, звычайў, легендаў, паданняў, з той самай (Urpoesie), якую Гердэр і назваў матчынай мовай.

У святле гэтага хацелася б паставіць пытанне, у якой ступені беларуская літаратура з'яўляецца нацыянальнай літаратурай, калі з'яўляецца такой наогул? Ці вырасталая яна з народнага быту, з Urpoesie: фальклору, паданняў, легенд, ці яна вынік нечага іншага — палітычных абставінаў, нейкай кан'юнктуры?

Ведаю, не лёгка адказаць на гэтыя пытанні.

Пачну з таго, што беларускую літаратуру я назваў бы літаратурай на беларускай мове. Нацыянальная яна толькі ўмоўна, паколькі яна на беларускай мове. І гэта ўжо, канешне, адзін з прызнакаў нацыянальнай літаратуры, але не больш. У ходзе ажыццяўлення палітыкі збліжэння і зліцця нацыяў яна, безумоўна, страціла б і гэты свой прызнак. Беларуская літаратура часоў сацэрэалізму кіравалася літаратурнай палітыкай КПСС, гэтая палітыка ўвесь час мянялася, у залежнасці ад ідэалагічных устаноў партыі, літаратура была адным з важных сродкаў у ажыццяўленні гэтых устаноў, яна не была самастойнай, была, так бы мовіць, надбудовай над базісам, літаратурным прадуктам метаду сацыялістычнага рэалізму. Карацей — беларуская літаратура была беларускай савецкай літаратурай, і ўсё, што не ўкладвалася ў гэтае паняцце, сурова пераследавалася. Тут няма месца называць такія творы і іхніх аўтараў — іх доля цяпер добра вядомая.

Якія ж яшчэ, апроч мовы, нацыянальныя прызнакі мае беларуская савецкая літаратура? Апрача моўных прызнакаў, творы беларускай савецкай літаратуры маюць у сабе звычайна і такія нацыянальныя прызнакі, як беларуская прырода, нешта ад характару беларусаў, асяроддзе і інш., але гэтыя прызнакі часта служачы нейкім элементам упрыгожання твора, нечым фонкавым, не арганічным. І цікава, чым больш таленавіты пісьменнік, тым больш у яго нацыянальных прызнакаў. (Мы не закранаем тут пачатковую творчасць нашых класікаў, творчасць беларускіх пісьменнікаў дакастрычніцкай пары). Маём на ўвазе пісьменнікаў і паэтаў савецкай пары, што тварылі паводле метаду сацыяліс-

тычнага рэалізму. У найбольш таленавітых з іх вы знойдзеце значна больш, так бы мовіць, беларускага субстрату. І адмаўляць гэтыя нацыянальныя прызнакі ў беларускай савецкай літаратуры было б неразумна і шкодна. У сацыялістычным варыянце беларускай літаратуры ёсць нямала выдатных твораў і ў іх ёсць прыкметныя правыя нацыянальнага. Але агулам беручы, савецкае выключнае нацыянальнае, асабліва буржуазна-нацыянальнае. Савецкае не мірыцца з нацыянальным. Адсюль тое змаганне, якое разыгрывалася на пакутным полі беларускай літаратуры, змаганне, што канчалася трагічнымі вынікамі для нашай літаратуры.

Перабудаванца нашай літаратуры будзе нялёгка. Механічны пераход яе ў нацыянальную літаратуру немагчымы і яго не можа быць. Гэта доўгі і балючы працэс і ён завершыцца сам па сабе, калі будуць спрыяльныя ўмовы для гэтага працэсу. Кажу спрыяльныя ўмовы, бо ж для нашай літаратуры ўсё яшчэ існуе моўная пагроза, гэты нацыянальны прызнак нашай літаратуры ўсё яшчэ не мае ахоўных сродкаў у самастойнай дзяржаве — у Рэспубліцы Беларусь. Але гэта не мусіць схіляць нас да песімізму. Літаратура, як жывы арганізм, мусіць мець здольнасць самабароны.

Беларуская літаратура стаіць цяпер перад патрэбай павароту да вытокаў, з якіх яна пачалася, але ад якіх яна пазней была адарвана, павароту да свайго спрадвечнага, да сваёй Urpoesie — багатай вуснай творчасці. У ёй жа выказана быццё нашага народа, як выказана быццё іншых народаў у творчасці Гамера, Гесіода, Асіана. Наша Urpoesie, калі хочаце, гэта наш Стары і Новы завет, наша Біблія, наша рэлігія, і мы мусім імкнуцца да спасціжэння гэтых заветаў, шукаць дарогі, таго "забытага шляху", пра які гаварыў Максім Багдановіч.

Гэта, вядома, не значыць, што беларуская літаратура мусіць апынуцца па-за часам, заглошчыць вочы на сучаснасць, адгардазіць сябе ад свету, ад здабыткаў чужых культур, у тым ліку блізкіх нам. Абсалютна не! Мы гаворым тут пра нацыянальны базіс беларускай літаратуры, пра яе падложа, з якога, як і ў выпадку з Шэкспірам, вырастае нацыянальная літаратура, нібы прастае з мінулага ў сучаснае, узбагачаная сваёй спадчынай, яна спасцігае сучаснае, сённяшняе, узнімаецца на вышэйшую ступень, удаканальваецца.

Паводле Гердэра, мова, як і літаратура, у сваім развіцці праходзіць чатыры этапы — маленства, юнацтва, даросласць, сталасць ці старасць. Наша літаратура, дзякаваць Богу, прайшла ўжо тры этапы і стаіць перад чацвёртым — перад сталасцю. Старасць ёй яшчэ не пагражае, калі, на думку Гердэра, пануе ўжо філасофія і адцягнёнае мысленне. Наша літаратура маладая, у яе ёсць яшчэ нявыкарыстаная вялікая патэнцыя, жывучая духоўная крыніца — наша Urpoesie. У сваім сталым перыядзе яна, упэўнены, скажа сваё слова, якога яна яшчэ не сказала. Слова, кажуць, было напачатку. Для літаратуры яно застаецца заўсёды словам, дзейснай сілай, той матчынай мовай, праз якую беларуская літаратура можа сказаць нешта сваё і ўсяму чалавецтву.

Глен-Коў, ЗША

## І ПАЭТ, І ПЕРАКЛАДЧЫК

А менавіта ў такой ролі выступае адначасова Тадэвуш Хрусцялеўскі. Нарадзіўся ён 3 чэрвеня 1920 года ў Мінску-Мазавецкім, з'яўляецца адным з найбольш актыўных прапагандыстаў беларускай літаратуры ў Польшчы. У 1982 годзе ў Т. Хрусцялеўскага выйшла кніга лірычных рэпартажаў, эсэ "Старасвецкае падарожжа", у якой расказваецца пра польска-беларускія, польска-рускія, польска-ўкраінскія і польска-літоўскія літаратурныя ўзаемазвязі і кантакты.

Беларусі, нашаму народу Т. Хрусцялеўскі прысвяціў некаторыя свае вершы. Ён з'яўляецца аўтарам артыкулаў "Янка Купала і яго гуслі", "Пра Якуба Коласа", "Прызнанне перакладчыка" і іншых. Склаў зборнікі Я. Купалы "А хто там ідзе?", Я. Коласа

"Так спявае любімая дудка", Р. Барадзіліна "Свята пчалы" і напісаў да іх прадмовы. Да ўсяго — пераклаў і некаторыя творы згадааных аўтараў.

Дзякуючы Т. Хрусцялеўскаму па-польску загаварылі Я. Чачот, Ц. Гартны, М. Багдановіч, П. Глебка, М. Танк, П. Панчанка...

Добра вядомы Т. Хрусцялеўскі і на Беларусі. Прынамсі, яго творы прадстаўлены ў кнізе "Горад мільённы і мы". Паэзія чырвонай Лодзі (1972), у аўтарскім зборніку "На слядах майго дома" (1977). Абедзве кнігі складзены Я. Брылем. Т. Хрусцялеўскага на беларускую мову перакладлі М. Танк, А. Лойка, П. Макаль, Н. Мацяш, Р. Семашкевіч і іншыя.

## ВЫЛЕЧВАННЕ МАРАЛЬНАСЦЮ

Пад такой назвай дзеліцца сваімі развагамі аб нашым складаным і супярэчлівым дні ў пятым нумары часопіса "Беларуская думка" яго галоўны рэдактар У. Вялічка. Г. Буліка гутарыць з прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі Л. Сушчэнем — "Інтэлект неацэнны капітал нацыі". Адзінад нацыянальная царква: міф ці рэальнасць? — тэма выступлення Я. Бабосава. "Куды пливеш, чаўнок?" — як звычайна востры роздум У. Глушакова. Змешчаны артыкулы А. Мікуліча "Несціханае рэха Чарнобыля", У. Ксенза "Будуецца моє на дарозе адраджэння Беларусі", матэрыялы чарговага "круглага стала" часопіса ("Права ўласніка — за кавалак каўбасы"), нататкі Я. Івановіча "І ажмі размытыя крыніцы". З вопыту беларускамоўнага навучання, гутарка В. Ліс з кіраўніком Мінскага тэатра інтэлектуальнай драмы Р. Таліпавым ("Спектаклі стаўляю ў Аўстрыі, а жыць хачу на Беларусі"), вершы М. Чырыка, рэцэнзія Л. Ціханова і М. Сакалова на "Нарысы гісторыі Беларусі", іншыя матэрыялы.

## ПРЭЗЕНТАЦЫЯ КНІГ

старшынні Глушкага літаб'яднання "Піч" Васіля Лаўрымовіча "Твой арсенал, Перамога", "Іду на спатканне", "Песні франтавія" і іншых адбылася на семінары культурасветработнікаў раёна. У абмеркаванні твораў паэта-земляка прынялі ўдзел не толькі настаўнікі і бібліятэкары, але і вучні сярэдняй школы № 2 г. п. Глушка на чале з выдатнікам народнай асветы К. Глебка. Сам Васіль Апанасавіч раскажаў аб сустрэчах з Якубам Коласам, Платонам Галавачом, Янкам Золакам, прачытаў свае вершы.

Я. ДЗЕМІДОВІЧ

## У ТВОРЧАЙ СЯБРЫНЕ

Так назвалі свой вечар, які прайшоў у ДOME літаратара, супрацоўнікі выдавецтва "Юнацтва". Аб дасягненнях калектыву за пянаццаць гадоў раскажаў дырэктар "Юнацтва" В. Лукша. Са сваімі творами выступілі перад прысутнымі пісьменнікі — супрацоўнікі выдавецтва У. Карызна, М. Зарэмба, М. Пазнякоў, С. Панізінік, У. Марук, У. Магзо, Я. Хвалей. Кампазітары Г. Казлова, В. Войцік, А. Чыркун выканалі свае песні на словы тых, хто працуе на ніве выдання літаратуры для падростаючага пакалення. Не абышлося і без прэм'ер. Упершыню прагучалі песні Л. Захлеўнага, В. Шыкаўца, А. Маладзкіца, якія данесли да ўдзельнікаў вечара сямейны дуэт Н. Раманская і В. Шыкавец, ансамбль "Лістапад" і маладая спявачка А. Менская. Канцэрт гэтым не абмежаваўся. Цёпла прымалі слухачы і вядомыя песні П. Яроменкі, Р. Белага і іншых на творы супрацоўнікаў "Юнацтва". А жыццё ім давалі спевакі А. Хлястоў, В. Субоціна, ансамблі "Вавёрка" і "Жывіца" СШ № 11 і вакальны гурт школы № 123.

П. ГАРДЗІЕНКА

## АНЕЛІН, ГОД 1861-Ы...

Чытачы, якія пастаянна цікавіцца сучаснай беларускай літаратурай, не могуць не ведаць, што не знакамты даследчык і гісторык Адам Мальдзіс — яшчэ і аўтар апавесці "Вясна сярод восені". Герой яе — кіраўнік паўстання 1863 года (праўда, дзеянне ў творы адбываецца двума гадамі раней) Кастусь Каліноўскі, пазт Уладзіслаў Сыракомля, актрыса Гелена Маеўская — жонка фалькларыста Адама Кіркора і каханка Сыракомлі... У творы праўдзіва перададзена тагачасная атмосфера на Беларусі, пераханаўча гаворыцца пра імкненне народа да волі, нацыянальнага вызвалення. Нядаўна з'явілася яшчэ адна магчымасць пазнаёміцца з персанажамі апавесці. Гэтым разам на сцэне. У ДOME літаратара быў паказаны спектакль па драме "Крыж ля чорнага тракта", створанай паводле гэтага твора А. Мальдзіса. Ажыццявіў пастаноўку рэжысёр Барысаўскага тэатра "Відарыс" (ён жа аўтар п'есы) У. Буйко. Ролі былі размеркаваны наступным чынам: Гелена Маеўская — Н. Мелехава, Кастусь Каліноўскі — А. Федасееў, Уладзіслаў Сыракомля — У. Буйко і г. д. Падзеі, што адбываліся згодна сюжэту спектакля ў невялікім маейтку Анеліні, размешчаным на беларуска-літоўскім этнічным паграніччы звыш ста трыццаці гадоў назад, ускалыхнулі душы прысутных не толькі водгулле падзей, якія не забываюцца. Яны наводзілі на роздум і аб тым, сведчакі чаму мы становімся ў нашым сучасным жыцці.



## НЯБЁСАЎ СЛОВЫ ЦІ ЧУЮЦЬ СЭРЦЫ? АШЧАДА

У пекле снарадлага чаду не посах бяром — кавялу... Ці ж вернем у сэрцы Ашчаду насуперак гнюснаму злу?

Ашчадай клянуся, малюся, — каб толькі нянавісці кроў не выпала над Беларуссю, над чырванню-беллю муроў.

Кашчавая смерць з аўтамата не зможа граніцы здружыць... І бежанкай чорнай Ашчада каля парога дрыжыць.

## НЕ ПАХІСНІСЯ

Пасаджана яблыня. Дом пабудованы. Прыручаны вершы з-пад купала ночы... Свой хлеб я дзялю з Беларуссю удоваю — каб толькі яна не саромела вочы.

Што — з Божай іскры, што — з-пад золкага крэсіва збіраецца катарга летаў работных. А жыць невыносна: у шалёнай агрэсіі так мала людзей і народаў лагодных. Ламаюцца кроквы. І яблыні губяцца. А труны выносяць,

выносяць, выносяць... Святло не шкадуецца болей, не любіцца, І пнецца дзікунства з густога валосся. Прыплодная яблыня... Хата гасцінная...

Мой шлях — без дабрыдзена — пустапарожні.

Не пахісніся ж, Краіна радзінная, на горкія яблыні, чорныя пожні!

## СВІНТУС

Прырода мае плюс і мінус. Ды ў беларусаў болей страт. Таму замест сумлення — свінтус, глухому часу друг і брат.

Ён парушае раўнавагу, перасычае каламуць... І ты на свінтуса увагу звярнуць сягоння не забудзь.

Ён, здрайца, падбірае лейшы, каб зацугляць і гонар мой. Сляза гарачая на вейцы не заняволіцца турмой?

Мы не без хлеба і апражкі, ёсць для гасцей у нас прыпас. Але як можна жыць з аглядкай: ёсць родны юда сярод нас.

Калі шчабечуць нашы дзеці не на купалаўскі манер, — то гэта значыць: на планеце да Беларусі недавер.

Перамагае, значыць, мінус нацыянальнага жыцця, бо не варг — айчыны свінтус Герб рэтушыруе і Сцяг.

Стаяць заводы. Маўчаць маторы. Абвал нязгоды страшае горы. У што я верыў — выходзіць бокам. З пякельным ветрам сляза на вока. Кінжал ля горла, асколкі ў чэрап... Палова у кодлах, палова ў чэргах. Ва ўсіх нязводных разлік і пострах. І Фронт Народны — у піках вострых. Дзе ж хлеб духовы, адзінаверцы? Нябесаў Словы не чуюць сэрцы.

## ЗАРА — ЗАРУКА

Падковамі пазначыць хачу мяжу зімы. Нас нельга перайначыць: калі ўжо мы, то мы!

І як бы не гудзела завейная гайня, — а Беларусь хацела заўсёды на каня.

Штандар над намі віўся, а меч зару кранаў. Быў на кані я — біўся; быў пад канём — канаў.

Таму й жыву — у руху, таму й расту — з камля. Нясу зару — заруку: адродзімся, зямля!

І хай дзянніца скупа гармыць над галавой, — у сэрцы тупат, тупат Пагоні баявой.

І як бы не гудзела завейная гайня, — а Беларусь хацела заўсёды на каня!

## — Я ЛЮБЛЮ!

Мы на добрай Зямлі разам дзень пражылі. Як узлёт галубоў — нашых сэрцаў любоў.

Заўтра будзе святлей ад сяброў і надзей. І асвеціцца дом, дзе мы з Богам жывём.

О, святы валадар і палёў і нябёс, перадай нам свой дар: ашчаслілены лёс, —

каб не крыж узлажыць на планету-Зямлю, а штодня даражыць, гаварыць: — Я люблю!

Новы час настае, спадзяванні дае. На разломах дарог з намі Бог?

З намі — Бог!

## МАЛАДЗІК

Маладзік, ты — карона! Паглядзі, дзе дарога? Серабрыцца рака ад майго маладзіка.

Маладзік малады, твой ражок — залаты! Залатое ззянне — маладое каханне.

Маладзік-маладзёнак, распусці верацёны. Адпусці ты мяне праплысці па вясне.

Маладзік не старэе. Хай жа сэрца сагрэе! След на хвалях дрыжыць... Хто па ім пабяжыць

да дзівоснага дзіва — Беларусі-Радзімы? Будзем жыць — не тужыць, Беларусамі быць.

Маладзік малады, твой ражок — залаты!

Пласцікавы прамакутнік з густа замацаванымі шаршатакмі, так званы іплікатар Кузняцова, яна падклала пад спіну — урач дапамагаў, — і лягла на канапу тварам угару.

Памяшканне, дзе яна знаходзілася: бальнічны цэнтр па рэабілітацыі — быў невялікім, з прусакамі, пакойчыкам, у якім месцілася раскладная канапа, засланая нясвежым, брудным з таго боку, дзе кляліся нагамі, прасцірадлам; крэсла, столік для псіхатэрапеўта, ды стаў на падваконні побач з кветкай у вазоне няўкладны, старога выпуску магнітафон. Сцяна наспраць была абклеена фоташпалерамі — лясны пейзаж з ручаём.

Псіхатэрапеўт — малады мужчына з моднай трохдэснай шчэцю на загарэлым твары замацаваў касету з плёнкай, уключыў магнітафон, сеў у крэсла за сталом, запаліў лямпу і разгарнуў тонкую папку з гісторыяй хваробы. Ён машынальна выхапіў вачыма тое, што ўжо ведаў: Янукова Ганна Пятроўна, сарака сямі гадоў, раней не хварэла, тыдзень таму спрабавала скончыць жыццё самагубствам...

Псіхатэрапеўт зірнуў на жанчыну. Хударлявая, ужо амаль сівая, са змарнелым, але яшчэ вабным тварам. У маладосці, пэўна, была прыгожая, — падумаў ён. Нос крыху велікаваты, але ёй пасуе, вочы шэрыя, выглед, выглед... тут ёсць праблемы.

Псіхатэрапеўт сказаў: — Урэшце, мінулым разам мы з вамі вандравалі днём, ну а сёння прагуляем адрыворкам. Расслабцеся. Заплюшчыце вочы. Вам хораша і спакойна, памятайце гэта. Дык вось уявіце, што вы крочыце па сцяжынцы праз поплаў. Навокал ціха, толькі птушкі спяваюць. — Вы чуеце іх галасы? — раптам спытаў ён.

— Але, — сказала жанчына. Яна здагадалася, што урач мае на ўвазе запіс на плёнцы.

— Так. На небе з'яўляецца поўня. Цёплы ветрык ледзь кранае ваш твар, шапаціць у лісцях...

Шаршаткі адчувальна ўядаліся ў плечы. Скрозь няшчыльна прыжмураныя вочы жанчына па прозвішчы Ганна Янукова з халоднай цікаўнасцю разглядала асветлены лямпай твар урача.

... Не хачу я ніякіх вандровак, — думала жанчына, — шкада, што ўсё так няўдала атрымалася. Трэба ж бо ўсе суседцы зайсці якраз тады. Цяпер вось бальніца, гэты малады, прычэплены доктар і, яшчэ, людзі навокал. Я хачу быць адна ў сваім пакоі, без гэтай занадта гучнай музыкі, якая імтуе шчабятанне птушак, без гэтых прыдуманых слоў пра вечар, поўню і душэўны спакой...

Які можа быць душэўны спакой, калі толькі месяц, як яна пахавала сына — адзінага, хто быў у яе ў свеце. Сын — студэнт другога курса — захварэў так раптоўна, што ў яе не засталася часу нават на тое, каб прыйсці да якога рашэння, параіцца, што рабіць. Дыг-наз ашаламліў яе нечаканасцю. На лекі патрэбны былі грошы і немалыя. Але дзе яна магла ўзяць іх — трыццаць гадоў адпрацаваўшы на канвееры і хіба што існуючы ад палучкі да палучкі? Яна ўсё-такі на нешта спадзявалася і (пэўна, нехта параіў ёй, хіба, каб адчапіцца) кінулася ў Польшчу — зарабіць хоць трохі. Вядома, каб не сын, ніколі нават і не памкнулася б на такі занятак. Ну які з яе гандляр? Ехалі туды і назад аўтобусам. На зваротным шляху ля самай мяжы машыну спынілі на дарозе. Магчыма, цупкі і хамаваты вадзіцель быў раней падкуплены, бо занадта лёгка і без супраціву спыніўся ў ціхім месцы

Алесь ПІСАРЬК



"ЯКІЯ МЫ —  
ТАКАЯ  
Й ДОЛЯ..."

Чорным болем забіты жаўрук.  
Кажуць:  
П'яны ад шчасця,  
праспіцца...

побач з ляском. Грошай, па сто даляраў з кожнага, якія запатрабавалі чацвёрта плячыстых, маладых, коротка стрыжаных і на адзін твар рэкеціраў — яны не маглі сабраць. Можна, у таго-сяго і былі, але аддаваць ніхто не хацеў. Тады, каб застрашыць іншых, яе паверску згвалцілі на вачах ва ўсіх. Чаму менавіта яе (у аўтобусе былі і значна маладзейшыя) — ніхто не аразумеў. Мо таму, што сядзела ля самых дзвярэй? Некалькі жанчын казалі, самлелі, глядзячы, але ніводны тады не абараніў яе, а ў тым аўтобусе ехалі і мужчыны. Не, ніводны. Яна не памятала ўжо, як дабралася дамоў. Грошы ўсё роўна адабралі, вокны, акрамя вадзіцельскай кабіны,

псіхатэрапеўт. Ён раптам схамянуўся, што яго гутарка ператварэцца ў суцэльны дыялог і дадаў: — Заплюшчыце вочы, не варушыцеся, не думайце ні аб чым. Памятайце, што вам спакойна і лёгка.

— Бронзаўкі — гэта жукі, — адказала жанчына па прозвішчы Ганна Янукова. Яны падобныя на хрушчоў. Іх лічаць таямнічымі істотамі. Калі-нікалі яны збіраюцца разам на адзін куст і гуляюць у святле поўні. Ніхто не ведае чаму. Рэдкае відовішча, але я аднойчы бачыла...

— Так, так, — ніколі не здзіўляючыся, нават задаволеная і ахвотна згадзіўся ўрач. — Вы назіраеце за жукамі, і як яны гарзуюць

слязах, а часам і з сінякамі — здаралася пераймаці і на зваротным шляху білі. Давялося змяніць школу. Там і вучыўся Даніла. Хлопчык паводзіў сябе ціха, непрыкметна. Але яна нават тады разумела, што чарга дойдзе і да яго, гэта ж справа часу, няйначай, бо ўжо на ўроку батанікі настаўніца, жонка вайскоўца, што прыехала аднекуль з Расіі, раптам спыніла аповяд пра чарвякоў і пачынала істарычна крычаць пра здраднікаў і ворагаў народа, і як яна і разам з ёй усе людзі іх ненавідзяць.

Маленькая Ганка Янукова тады нібы драгцвала і бачыла, як уціскалася ў плечы Данилава белавалосая галава, а ў вачах хлоп-

можна, не прападзе ў той калатнечы, што распачалася навокал. ... і ўсё: за ўсё жыццё — якіх паўгода, не, нават не ішасца, а проста таго адноснага душэўнага спакою, пра які так апантана гаворыць зараз гэты малады ўрач. Завод, праца на канвееры. Паехаў на заробкі ды так і не вярнуўся назад муж. Больш нікога і не было. Вось і пражыта жыццё, якое, можа, і даецца адзін раз...

— Вы не спіце? — спытаў між тым урач. — Заплюшчыце вочы. Як вы сябе адчуваеце? Не мулка? Тады ўявіце сабе, што вы добра наплаваліся ў вадзе і выходзіце на бераг. Пад нагамі — трава. Вы расціраеце сябе ручніком, вам гарача, прыемна. Урэшце вы кладзеце ручнік на зямлю, побач з вопраткай, у якой вы сюды прыйшлі. Вы апрагнаецеся ў новае, чыстае і свежае адзенне. Новая сукенка прыемна аблягае ваша цела. Усё старое разам са сваёй хваробай вы пакідаеце на беразе. Чуеце? Разам з хваробай. Вы крочыце далей басаножа адпачываючы, бадзёра, здаровая...

Праз няшчыльна прыжмураныя павеі жанчына ўбачыла, як урач зірнуў на гадзіннік на запяці, а потым на магнітафон на падаконні — пэўна хутка павінен быў скончыцца запіс на касеце — і працягнуў гаварыць.

— Зараз ён закончыць сваю, бадай яшчэ ў інстытуце завучаную казань, — падумала жанчына. — Чамусьці ён упарта лічыць яе хворай. Ну якая яна хворая? Але не варта яго нічым узрушваць, насцярожваць, бо ёй трэба толькі адно — хутчэй адсюль выйсці. Яна хоча быць мёртвай, толькі і ўсяго. Выпісацца, прыйсці дадому, зачыніцца і адкрыць газ. Ніякіх клопатаў яна нікому не нарабіць. І ўвогуле, нічога благага людзям яна не жадае. Нават тым, якія ехалі з ёй у аўтобусе. Няхай яны жывуць з ГЭТЫМ столькі, колькі ім пакладзена лёсам. Няхай выкручваюцца, гандлююць, крадуць, будуць катэджы, галадоўцы (а ў некаторых кватэрах, яна ведае, ужо дзеці аб'ядаюць шпалеры), падстаўляюць тых жа дзяцей пад бэры ды кюры, плачуць на вуліцах, у чаргах і ў газетах, як ім дрэнна, выбіраюць сваіх самых лепшых прэзідэнтаў, глядзяць свае любімыя тэлесерыялы, унікаюцца і запабягаюць перад рознымі прыхаднямі і набрыддзю, ускладаюць кветачкі да іллічой і дзяржынаў, святкуюць чарговыя вызваленні і перамогі невядома ад каго і над кім, бо толькі апошні ёлуп паверыць, што яны могуць ад некага вызваліцца і кагосьці там перамагчы, прадаюць сваю мову, зямлю і сваю свабоду, маўчаць і церпяць, бо яны ўжо быццам зусім і не людзі, а пакорлівы статак. Няхай жывуць. Толькі без яе. Нехачунехачунехачу. Яна зараз прагне аднаго — зачыніцца ў сваім пакойчыку і пабыць адной, а потым адкруціць газ. На гэты раз яна зробіць усё абдуманна, без таропкасі. Толькі дачакаецца, калі яе выпішучы, каб усё было па-людску, бо не хоча падводзіць людзей і гэтага маладога доктара таксама. Выпісацца трэба хутчэй, бо яна амаль не спіць ужо шостыя суткі і доўга так не вытрымае.

...Раптам касета скончылася, наступіла цішыня, і жанчына пачула голас урача.

— Ну вось, — падагуліў той, — мы з вамі зноў прагуляліся. Вы адчуваеце сябе лёгка і ўпэўнена, вам хочацца быць здаровай... Так ці не? Дарэчы, я задаволены вамі. Вы добра адаптуецеся і, спадзяюся, мы вас не будзем тут затрымліваць...

— Так, — сказала жанчына па прозвішчы Ганна Янукова. — Я хачу дадому. Калі вы мяне выпішце, доктар?

— Магчыма, заўтра, — паабяцаў той.

# ГУЛЬНЯ БРОНЗАВАК У СВЯТЛЕ ПОЎНІ

Юры СТАНКЕВІЧ



## АПАВЯДАННЕ

наўмысна выбілі, бо тым мяшанцам, здаецца, было мала здэку. Па ўзросце — яе дзеці, а ўжо і не людзі.

Дома паміраў сын. У адчай яна кінулася на Камароўку. Стала ля ўваходу, у руках трымала пустую скрыню з-пад абутку — жабравала. На аркушы паперы, які прышпіліла да паліто, напісала праўду — што просіць міласціню на лекі. Да вечара скрыня была поўная, але падышоў нейкі быццам і невялікі, скуласты, з пустымі вачыма і ротам, як у жабы, і запатрабаваў за месца даляры. Даляраў у яе не было.

Праз некалькі хвілін два падлеткі-цыганы, прабягаючы, вырвалі ў яе з рук скрыню і зніклі ў натоўпе. Яна не закрычала, не кінулася ўслед, бо ўжо зразумела, што ўсё марна...

— Дык вось, — працягнуў між тым урач, — вы крочыце праз поплаў, свеціць поўня, спяваюць цыркуны. Вы адчуваеце спакой. Удалечыні вы ўжо бачыце, як бліснула палоска вады — гэта чыстае цёплае возера, дзе вы хочаце выкупацца. Вы паціху ідзеце ля кустоў...

— Пачакайце, — раптам сказала жанчына. — Я хачу крыву адпачыць, спыніцца. Ля куста, ну хача б таму, што ён не зусім звычайны. Там жа і лаўка ёсць побач, праўда?

— Добра, — амаль не здзіўіўся ўрач. — Вы спыняецеся ля таго куста, э-э-э...

— Глогу, — падказала жанчына.

— Цудоўна, — цярдліва згадзіўся ўрач. — Вы затрымаліся ля куста, бо вас нешта прывабіла, зацікавіла, вы бачыце...

— Бронзавак. Іх шмат: магчыма некалькі тысяч. Увесь куст нібы пакрыты залатым вэлюмам... Вы калі-небудзь бачылі такое?

— Ну і што гэта за бронзаўкі? — не стрымаў і паказаў недасведчанасць малады

вакол куста ў святле поўні, а потым ціха ідзеце далей, вам жа хочацца выкупацца. Лета на зыходзе, але вечар цёплы, і вада ў возеры таксама цёпла, дзе-нідзе часам боўтае рыба...

— Не, — падумала між тым жанчына, — я далей не пайду. Мне зусім не хочацца да таго возера, дзе ў цёплай вадзе боўтае рыба. Я лепш застануся на лаўцы, ля таго куста глогу і буду назіраць, як жукі гуляюць у святле поўні. Але чаму я хачу застацца? І праўда — чаму?

Яна перастала цікаваць за тварам урача, які паступова, натхняючыся, варушыў губамі — расказаў пра возера, і заплюшчыла вочы.

...Тады яна вучылася ў школе, здаецца, у шостым класе. І закахалася ўпершыню таксама ў школе — найўнім дзіцячым каханнем. Хлопчыка звалі Данила, цяпер яна добра ўсё ўспомніла. Да таго Данила ў яе была схільнасць і яшчэ па адной прычыне: яго бацька і яе, як па сакрэце расказала аднойчы маці, напрыканцы вайны ўступілі ў Беларускаю краёвую абарону. Данилавага бацьку забілі праз тры гады пасля заканчэння вайны — разам з такімі як сам "бульбашамі" ён хаваўся ў лясас акружылі на хутары, ён адстрэліваўся да апошняга і згарэў разам з хатай. Апазнаванне такім чынам нікога не высвятляла і яго проста выкрэслілі з памяці: быў такі і не стала. А вось яе бацьку, Пётру Янукова, не забілі, а па запозненым даносе забралі раніцай з дому. Гэта было горш, бо ён усё роўна загінуў у лагеры, але спачатку быў выязны суд, турма, даведзіліся суседзі. Яны жылі ў прыгардзе і ў школе, куды яна праз некалькі гадоў пайшла восенню, упершыню пачула абразлівае: "паліцайка". Гэта слова выкрывалі ёй у твар на перапынках, пасля заняткаў і па дарозе дамоў. Яна вярталася ў

чыка з'яўляўся жах.

Неяк, калі хадзіла па малако (тады яшчэ ў горадзе дзе-нідзе трымалі кароў) яна і ўбачыла аблеплены жукамі куст. Вечарам яны пайшлі туды разам з Данилам — яму аднаму яна вырашыла паказаць незвычайную з'яву. Жукі яшчэ не паразыталіся, іх было столькі, што куст зіхацеў, як калядная ёлка. Там яна ўпершыню і пацалавалася з хлопчыкам, якога звалі Данила.

А праз тыдзень усё паўтарылася зноў. Калі яна села за парту, то дзяўчынка, што сядзела з ёй раней, раптам дэманстратыўна перасела на іншае месца. На здзіўленае пытанне настаўніцы дзяўчынка адказала, што не хоча сядзець побач з "паліцайкай".

Настаўніца роблена абурывалася, але ўсе па чарзе адмовіліся сесці з ёй побач. Данила адмаўчаўся.

Яна неяк давучылася ў класе да канца года, потым зноў памяннала школу, і больш ужо хлопчыка не бачыла. Дый навошта ёй было яго бачыць...

— Дык вось, урэшце вы ля возера, — пачула яна бадзёры голас урача, — вам цёпла, нават гарача, вы хочаце паплаваць. Вы асыржона крапаеце нагой ваду, яна таксама цёпла, нагрэлася за дзень, над ёй падымаецца пара. Дно светлае, пясчанае. Вы распранаецеся і ўваходзіце ў ваду. Плывіце.

— Не, — падумала між тым жанчына, — нікуды яне хадзіла, ні да якога возера, і не пайду. Мне добра і ля таго куста глогу. Можна, гэта ўвогуле адзінае месца ў свеце, дзе я аднойчы адчула сябе шчаслівай. Ды колькі таго ішасца было ў жыцці? — раптам нагадала яна. — Ну, некалькі месяцаў пасля вяселля, потым месяц, два, як нарадзіўся сын, потым — калі ён паступіў у інстытут, яна так радавалася, што ён будзе адукаваным і,

Зноў кашчавай рукой,  
Беларусь,  
Д'ябал прагне ў душу тваю  
ўпіцца.

Ты пра Бога забыла.  
Яму —  
Стала падчаршай,  
няйначай.

Ты паклон адбівала таму,  
Хто слязы тваёй  
Сэрцам не бачыў.

Набрэдзь розная —  
бы клады,  
Ці ж нямаю крыві пасмакталі,  
Ці ж нямаю сухія пупы  
Беларускім дабром  
надрываўлі?

Развярэджана гневам душа:  
Што яшчэ з яе  
Высмактаць хочучы?  
Не дазволі сябе сцэпшаць,  
Покуль  
ідалы  
ў вочы  
рагочуць...

●

Колькі журблівая-жаночага  
Гонару і самавітасці  
У зрэзанай галінцы ружы,  
Якая палахліва замірае  
У палоне крыштальнае вазы!  
І ні ветлівасці, ні святла —  
Ад яе зганьбаванай цягліваці...  
Набаўляецца крыўды і сораму  
У здзіўленых дзіявольных вачах,

Хочь на ружы —  
Ніводнай слязінкі.

## КРЫЖЫ ПАМЯЦІ

Жыла хлусня ў гарачай згодзе  
З чырвоным зарывам сцягоў.  
З-пад іх — картавы кат выходзіў  
Гнявіць язычніцкіх багоў.

Зямля крывёй захрапацела...  
Нацельны крыж — і той знялі!  
Жыццё ад гора — звар'яцела...  
Жалобы — хмарамі плылі...

Калі ўставала праўда  
ўпотаі  
Ад гулкіх кратаў і мяча —  
Яе гнісілі так, што потым  
Свет размяржэваўся ў вачах!

Падступным стаў наш век трывожны.  
Зняславіў Ідал — чорны хлус —  
І наш, гасцінны і заможны,  
Край васільковы — Беларусь.

Якія мы — такая й доля.  
Хаўтуры скрозь і крадзяжы...  
А дзе ж адвечнае, святое  
Святло сялянскае душы?

## ВОСЬ І СУСТРЭЛІСЯ МЫ

Вочы спагадай любові сагрэліся,  
Гронку даверу прымі.  
Вось і сустрэліся,  
Вось і сустрэліся,  
Вось і сустрэліся мы.

Колькі настрою ў вясны запазычана  
Намі на ўлонні зімы!  
Колькі ішчаслівых зарніч  
Не падлічана  
Там, дзе сустрэліся мы.

Польмя страці зарой разгарэлася,  
Шчырасто свет абдымі!  
Вось і сагрэліся,  
Сэрцам сагрэліся,  
Сэрцам сагрэліся мы.

## СНЯГІ РАССТАННЯ

Вядзе калядніцу завая.  
Смех маразоў ў рукаве.  
А ты з'явілася, як фея,  
У далеч зорную завеш...

Падай руку, і я прачнуся,  
У свет паклікаю змяны...  
Дзе я? Куды ні азірнаўся,  
Усюды —  
Выдумкі зімы.

Вачэй пралескавы агеньчык  
Выявай сноў світае зноў.  
Ён ад самоты сэрца лечыць,  
І набліжае яву сноў.

Між намі ноч завеі спеліць.  
Ці не за юныя грахі?  
Там, дзе сустрэцца мы хацелі, —  
Ляжаць глыбокія снягі.

## КАЛЯДНІЦА

А снег такі ішчаслівы, золкі!  
Вачам паверыць не магу,

Што гэтак выплакалі зоркі  
За ноч дзівочую тугу...

У непарушнасці каляднай —  
Усё да ішчасця,  
Да двара.  
Купаецца за далягледдам  
Цнатлівай паннаю зара.

Жыццём аслеплены сцяжыны.  
І як тут сэрцам не згадаць,  
Што белы снег —  
Душа жанчыны,  
Якую нельга разгадаць.

●  
Мне баліць за цябе,  
Беларусь,  
Як за маму маю,  
нябожчыцу.

Ты хварэш.  
І не ў пару  
Пахаваць цябе некаму хочацца...

За жыццё тваё,  
за душу  
Сам Гасподзь мо нарэшце  
Заступіцца?  
Супраць волі падчас грашу,  
І штось лепшае ў сэрцы губіцца.

Памірае мая Беларусь,  
Ад пакутнага болю  
Корчыцца.  
Хто ўратуе жыцця зару?  
Глум і сорам,  
Калі ён скончыцца?

ЧАЦВЁРТЫ  
МІЖНАРОДНЫ

У красавіку ў Мінску з поспехам прайшоў чацвёрты міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва "Я люблю балет". Ён быў прысвечаны 50-годдзю Беларускага харэаграфічнага вучылішча, якое адкрылася ў пераможным 1945 годзе.

Праграма сёлета святая змясцілася ў два дні. Хаця спачатку меркавалася, што іх будзе чатыры. На фестываль былі запрошаны прадстаўнікі ўсіх харэаграфічных вучылішчаў былога Савецкага Саюза. Але фінансавыя і арганізацыйныя цяжкасці перашкодзілі многім прыехаць. Адгукнуліся і прysłалі сваіх прадстаўнікоў Кішынёўскі ліцей, Рызскае харэаграфічнае вучылішча, астатнія проста даслалі вішаванні. Сярод тых, хто вітаў наша харэаграфічнае вучылішча з яго паўвековым юбілеем, былі такія славутыя дзеячы харэаграфіі, як Кацярына Максімава, Уладзімір Васільеў, Вячаслаў Гардзееў, Алег Вінаградзеў, Ігар Бельскі, Габрыэла Комлева і шмат іншых.

У першы дзень святая гасці прысутнічалі на адкрыцці дзвюх выставак — вядомага беларускага фотамайстра Яўгена Коктыша і французскага графіка і манументаліста П'ера Шарэ, — прысвечаных беларускаму балету. У той жа дзень у Дзяржаўным тэатры оперы і балета адбыўся вечар, прысвечаны юбілею. Пасля ўзніслых прамой, урачыстых тэлеграм, вішаванню адбыўся вялікі святочны канцэрт. Ён заняў асобнае аддзяленне, а ўдзельнічалі ў ім навучніцы, выпускнікі, а таксама зоркі беларускага балета. Многія з вядучых салістаў трупы, каму шчыра апладзіраваў глядач, — выхаванцы менавіта мінскай балетнай школы. А гэта У. Далгіх і В. Захарэў, Т. Шаметаўец і А. Фурман, Н. Дадзішкіліяні і Р. Мінін. Сярод цяперашніх навучніцаў агульную ўвагу звярнулі на сябе лаўрэат міжнароднага балетнага конкурсу імя Дзмітрыя Ірына Цымбал ды Ігар Колб.

У другі дзень фестывалю на сцэне вучылішча тэатра вучылішча быў паказаны клас-канцэрт, пастаўлены балетмайстрам М. Дудчанкам, а таксама аднаактовыя балеты "Паланез" (музыка М. К. Агінскага, пастаноўка Г. Сінельнікавай) і "Прывал кавалерыі" І. Армистэймара. У рамках фестывалю прайшоў "круглы стол" на тэму "Харэаграфічнае мастацтва і балетная педагогіка на мяжы ХХ і ХХІ стагоддзя". На ім выступілі беларускія крытыкі і дзеячы музычнай сцэны Ю. Чурко, Т. Катковіч, В. Елізар'еў, М. Ізворска-Елізар'ева, а таксама іх калегі з Масквы, Пецярбурга, Кішынёва — Э. Каралёва, А. Максаў, А. Сакалоў-Камініна, Ю. Гаршкоў, Г. Чаламбіцка, М. Ільцова, В. Розанава, Г. Комлева і іншыя.

Завяршыўся балетны форум спектаклем "Спячая красуня", паказаным трупай Дзяржаўнага тэатра оперы і балета. Вядучыя партыі прынеслі Аўрору і прынца Дзмітрыя выконвалі салісты Марыінскага тэатра Ірына Шапчыц і Міхаіл Заўялаў.

Т. ФЭДАРАВА

"ГРАЙНА" ГУЧЫЦЬ  
НА ЁСЮ ЕЎРОПУ

Мінскі хор "Грайна", якім кіруе Мікалай Кашура, сёння, бадай, больш ведаюць у замежжы, чым дома. Пяць гадоў таму гэты калектыў упершыню сабраўся ў сценах Беларускай кансерваторыі, каб разам спяваць, што называецца, для ўласнага задавальнення... Мінскае калектыўнае ўжыццё "Грайны" загучалі ў Швейцарыі на традыцыйным харавым фестывалі, куды ўдзельнічалі з Беларусі патрыялі ўпершыню і сталіся сваясаблівым адкрыццём для арганізатараў і наведнікаў імпрэзы. Хор па кіраўніцтвам М. Кашуры заваяваў 2-е месца ў конкурсе і атрымаў прыз публікі. Гэта было ў 94-ым годзе. У тым жа годзе "Грайна" пабывала на харавым конкурсе ў Вене, для якога рыхтавалася абавязковая праграма, а таксама творы рускай духоўнай музыкі ды беларускі фальклор. І зноў — прыз: за лепшы музычны твор на конкурсе (адзін з харавых канцэртаў Д. Бартынінскага). Зусім нядаўна, у красавіку 95-га, "Грайна" ўдзельнічала ў Міжнародным маладзёжным харавым фестывалі ў Даніі, дзе збіраліся 20 калектываў з 13-ці краін Еўропы і дзе ладзіўся конкурс з абавязковай праграмай. І зноў беларускія галасы пад кіраўніцтвам М. Кашуры апынуліся ў ліку прызёраў.

У рэпертуары калектыву не вызначаецца нейкі ўлюбёны стыльвы напрамак: пецяца ўсё, што цікава, што прыгожа, да чаго душа горнеца — беларускія народныя песні, творы нашых сучаснікаў, духоўная музыка рускіх класікаў, творы заходнеўрапейскіх кампазітараў... Ці пачуюць усё гэта ў выкананні "Грайны мінскай" хорамань? Ці, можа, давядзецца ім ехаць следам за хорам на які-небудзь еўрапейскі фестываль, каб пераканацца ў творчых дасягненнях сваёй землякоў?

Н. С.

Апошняя "Балтыйская тэатральная вясна" адбылася на Беларусі (у Гродне) у красавіку 1992 года. Наступную павінны былі праводзіць літоўцы, але яны ўжо задумвалі свой пампезны ZIFE з выходам у агульнаеўрапейскую культурную прастору і не былі зацікаўлены ў прадаўжэнні традыцыі, якая ў той момант яшчэ магла падацца рэліктам савецкай "дружбы нацыянальных па форме і сацыялістычных па змесце культур"...

МЫ РАССТАЛІСЯ,  
ТОЛЬКІ КАБ СУСТРЭЦЦА

Вядома, усё гэта было толькі звонку: "Балтыйскія тэатральныя вёсны" заўсёды неслі на сабе некаторае адценне антытэатральнага вальнадумства. У 1984 годзе ў Вільні Эстонія паказала п'есу Я. Круусала "Колеры воблакаў" у пастаноўцы Міка Міківера, дзе ўпершыню тэатральнае мастацтва зваявала пра трагедыю людзей, якія два з паловай ваенныя гады спрабавалі трымацца ўбаку ад вайны — і вымушаны былі ўвосень 1944 года пакінуць родную зямлю. У 1986 годзе Рызскі ТЮГ спектаклем А. Шапіры па п'есе Брэхта "Прыватнае жыццё расы паню" і Рускае тэатр Беларусі інсцэніроўкай "Знак бяды" В. Быкава (рэжысёр В. Маслюк) загарылі пра рысы падабенства паміж кар'явым і чырвоным таталітарызмам... Чым вышэйшая рабілася ступень свабоды слова, тым больш адкрыта гэтым карыстаўся фестываль. Яго пагібель прабіла ў нашым агульным тэатральным жыцці вялікі пралом...

За год да таго тады яшчэ Ленінградскі, тады яшчэ імя Ленінскага камсамола тэатр пачаў праводзіць маленькі фестывальчык пад назвай "Балтыйскі дом". Матывы яго нараджэння былі толькі асабістымі: тагачасны галоўны рэжысёр тэатра Вячаслаў Гваздзюк шмат ставіў у Эстоніі, загіт тэатра Сяргей Шуб таксама меў добрыя сувязі з Прыбалтыкай. Потым увесь тэатр быў перайменаваны ў "Балтыйскі дом", фестываль праводзіўся кожную вясну, узровень яго пакрысе рос... Летась Шубу ўдалося запрасіць у Санкт-Пецярбург трупы ZIFE з пушкінскім спектаклем Эймунтаса Някрошуса. Ён выклікаў сенсацыю і рэзка ўзняў прэстыж фестывалю — да канца года Някрошус за гэтую працу атрымаў прэмію Еўрапейскага супольніцтва і быў яго афіцыйна прызнаны лепшым рэжысёрам Еўропы.

Пяты "Балтыйскі дом" стаў ужо буйной міжнароднай тэатральнай падзеяй. Цяпер ва Усходняй Еўропе ёсць яшчэ толькі два фестывалі таго ж узроўню — ZIFE ў Вільні і "Кантакт" у Торуні, і характэрна, што сёлета некаторыя пастаноўкі ўдзельнічаюць у ўсіх трох фестывалях.

Фестываль вызначыўся яшчэ адной важнай падзеяй. Сярод 10 краін-удзельніц упершыню апынулася Беларусь — і тым самым быў адноўлены першапачатковы склад "Балтыйскіх вёснаў": Эстонія, Латвія, Літва, Беларусь, Расія + краіны Скандынавіі, Германія і, часам, Польшча. Сёлета, па-за конкурсам, удзельнічала яшчэ амерыканская паўаматарская трупа з доволі забавным "Атэлам".

СЮЖЭТ ФЕСТИВАЛЮ

Метафарычны сюжэт фестывалю — праз метафары спектакляў — нагадаў пра той шлях, які прайшлі мы ўсе.

У спектаклі мінскага Альтэрнатыўнага тэатра "Кароль памірае" (рэжысёр В. Грыгалюнас) абсурдысцкая драма Іянэскі мяняе свой жанр, ператвараецца ў сімвалісцкае прадстаўленне, дзе грань паміж рэальнасцю і трансцэндэнтным светам, жывымі людзьмі і тэатрам марыянетак, фарсам і трагедыяй і г. д. прадстаўляецца ўмоўнай і зусім неабавязковай. Трагедыя караля Беранжэ (якога тактоўна і сардэчна іграе І. Забара) заключаецца ў тым, што яго фізічны распад мільска прыроўнены да распаду яго дзяржавы, папярэдзіць і змяніць нічога нельга, ад ранейшай славы засталіся толькі кроў ды гной — і людзі жывуць у адчуванні страты пачуцця рэальнасці, самі не ведаючы, вітаюць яны будучую катастрофу ці бяцця яе.

Гэта завязка сюжэта. А развязка — найгеніяльнейшы фінал геніяльных "Трох сясцёр" Някрошуса.

... На працягу ўсяго спектакля на сцэне ўзвышалася дзіўнае збудаванне (сцэнограф Н. Гульцяева) — высокі няўстойлівы драўляны зруб, які мог сімвалізаваць і дом Празаравых (дом, асуджаны на пагібель), і калодзеж часу, і ахвярныя вогнішча (у спектаклі было шмат гульні з агнём, сапраўдным — тым самым, што знішчыў палову горада, і агнём страці, які спальвае Машу і Ірыну, Вярышыніна і Тузенбаха...) У перапынку паміж трэцім і чацвёртым актам збудаванне разбуралася, на сцэне засталіся бярвенні, сёстры ці то з палёгкай, ці то істэрыва скакалі па іх, ужо пасля таго, як адводзіў сам сябе, закілаўшы, быццам каня, Вярышынін, пасля таго, як сцэна апусцела,

сёстры ліхаманкава пачыналі будаваць тры маленькія дамкі-калодзежы, кожная для сябе, і крычалі ў іх, прыслухоўваючыся да рэха... Агульны дом знік, але заставалася штосьці нематэрыяльнае, што злучала сясцёр на ўзроўні далікатных матэрыяў...

Ці варта тлумачыць сэнс, які стаіць за гэтай метафарай?

ФЕСТИВАЛЬНЫ  
СПЕКТАКЛЬ.  
ЭКСПЕРЫМЕНТ  
І ЛАБАРАТОРЫЯ

На "Балтыйскім доме" было прадстаўлена шмат чыста фестывальных пастановак, у якіх пошук новых выяўленчых сродкаў вёўся ў камерных, лабараторных формах, на абмежаванай сцэнічнай прасторы, у прысутнасці вузкага кола глядачоў. І яшчэ адна тэндэнцыя: для пошуку часам халала толькі фрагмента класічнага твора.

Фестываль наогул праходзіў пад знакам рускай класікі. Што характэрна для тэатра Усходняй Еўропы ў цэлым. Чатыры спектаклі паводле Чэхава: "Тры сястры" Някрошуса, "Вішнёвы сад" Додзіна, па-за конкурсу — вечар вадзіліяў у выкананні трупы "Балтыйскага дома" і дзёркая да хуліганства фарсавая пастаноўка "Чайкі", ажыццёўленая ў Марнігагорскім тэатры В. Ахадавым ("тэатр у тэатры", дакладней, кіно ў тэатры — сумесная французска-руская кінапастаноўка "Чайкі", прымым погляд на чэхаўскую п'есу кідаецца адцягнены — з пункту гледжання існасцівай Еўропы канца ХХ ст.). Два спектаклі паводле Гоголя, "Рэвізор" і "Балтыйскім доме" ўскладнены нястомнай фантазіяй рэжысёра А. Іскава — па яго трактоўцы Гараднічы сам сабе і піша знакімі ліст, сам знаходзіць беднага маладога чалавека, прымушае яго іграць ролю рэвізора і з яго дапамогай шукае змоўшчыкаў у сваім акружэнні... Натуральна, увесь апошні акт у такім выпадку робіцца зусім бессэнсоўным. Другі гоголеўскі спектакль — "Гасцінічны нумар у горадзе NN" В. Фокіна (Цэнтр імя Меерхольда, Масква) — гэта фрагмент з "Мёртвых душ", па сутнасці — мэтаспектакль Авангарда Лявонцьева, спроба ўбачыць на сцэне мільскага Гоголя: разважваючы пра спіс мёртвых душ, Чычыкаў быццам выклікае іх з небыцця. Тэатр разыгрывае варыяцыі на тэму эсэ Меражкоўскага "Гоголь і д'ябал"; музыка і святло пераўтвараюць рэальнасць, у дрыготкім асвятленні з куткоў з'яўляюцца страшныя пысы, рацыянальны пачатак адступае перад націскам ірацыянальнага — і, праўда ж, гэта дае для разумення сутнасці Гоголя больш, чым традыцыйныя рэалістычныя пастаноўкі.

Фрагмент з класікі — і "К. І." са "Злачынства" К. Гінкаса (Маскоўскі ТЮГ), але тут бакавая лінія рамана Дастаеўскага служыць нагодай для эксперымента не столькі з тэатральнай формай, колькі з духоўным пачуццём глядача. К. І. — гэта Кацярына Івануна, удава Мармеладава; у спектаклі дзейнічаюць К. І. (артыстка Аксана Мысіна) і трое яе дзяцей. Выканаўца пастаянна звяртаецца напрокці да глядачоў, раскатурухае іх, адзін з прысутных выступае як бы за Раскольнікава, і яму адраасаваны маналогі... К канцу спектакля глядач павінен адчуць сябе саўдзельнікам злачынства — не раскольнікаўскага, а таго злачынства, якое творыцца над няшчаснай краінай штодня, і ахвярай якога робіцца самая слабыя — у тым ліку дзеці, якія просяць міласціну ў падземных пераходах на Неўскім... Удар па псіхіцы публіка атрымае моцны, вольны толькі наколькі мае права рэжысёр рабіць гэта?

Летам 1981 года мне пашчасціла прысутнічаць на Таганцы, на рэзультывах спектакля пра Высоцкага. У той момант, калі Ала Дзямідава дала магутны штуршок адмоўнай энергіі ў залу, Любімаў спыніў яе:

— Ала, ты звяртаешся да публікі: "ВЫ свалата, ВЫ загубілі Валодзью". Гэта несправядліва, ды й не пройдзе. У крайнім выпадку прайшло б "МЫ свалата, МЫ ўсе разам у адказе..."

У Гінкаса "свалата", вядома, "ВЫ" — публіка. (Калі б ён іграў свой спектакль для прэзідэнта, чальцоў урада і Дзярждумы, ён бы яшчэ меў права гаварыць так.) Але тут патрэб-

ная іншая інтанацыя, "МЫ", інтанацыя саборнага пакаяння, якая праходзіць праз другі спектакль па "Злачынстве і пакаранні", пастаўлены маладым рэжысёрам Г. Казловым у Пецярбургскім ТЮГу. Тут і злачынства няма — яно адбываецца за кадрам. Ёсць адно толькі пакаранне, маральныя пакуты, якія перажываюць не адзін Раскольнікаў, а і Разумікін, і Парфірый, і нават тыя, хто выбраў да канца шлях зла — Лужын, Свідрыгайлаў...

Спектакль цягнецца каля 5 гадзін, ад глядача ў гэты момант патрабуецца пастаянная праца думкі і пачуцця. Дарэчы, яшчэ адна

ўласцівасць фестывальных пастановак — іх працягласць. 4 гадзіны ў Някрошуса, 4 — у Тумінаса, 5 — у Казлова. Сустрэча з цудоўным павінна быць працяглай. Альбо кароткай — як у лабараторных фрагментах Гінкаса і Фокіна. Але нават працягласць фестывальных спектакляў павінен вылучацца на фоне "нармальнага" камерцыйнага тэатра (2 з паловай — 3 гадзіны з адным антрактам).

Гэта, вядома, не асноўнае адрозненне. Важней іншае: фестывальны спектакль часцей за ўсё — гэта невербальны драматычны тэатр: слова — з шэрагу выяўленчых сродкаў — не галоўнае. Галоўны сродак — метафара.

Тут, вядома, бясспрэчны лідэр Някрошус. Прастора ягонага спектакля — гэта незамкнёнае энергетычнае поле, унутры якога свабодна плаваюць шматпластавыя метафары, вельмі насычаныя і якія дазваляюць глядачу склацаць пра спектакль тое ўяўленне, якое бліжэй глядацкаму жыццёваму досведу. Някрошус у "Трох сясцёр" можа быць канкрэтны да шакіравання. З кароткага ўпамінання пра тое, што паручнік Фядоцік дае ўрокі гімнастыкі ў мясцовай гімназіі, ён выстройвае цэлы свет і спосаб існавання ацэра і прадмета ў спектаклі. Сёстры сядзяць на гімнастычных конях, поўзаюць па-пластунску, увогуле дэманструюць армейскую спрытнасць і цылесную спраўнасць. (Наташа, якая "не з гэтай пясочніцы", не ў стане ўскараскацца на каня.) Але канкрэтная дэтал разгортваецца ў часе і прасторы. Кожны прадмет у спектаклі, быццам гімнастычны снарад, нічога не азначае сам па сабе: яго форма хістка, ён існуе толькі ва ўзаемадзеянні з чалавекам (акцёрам) і мяняе функцыю. Абедзены стол ператвараецца ў кола гісторыі, 'якое падціскае пад сябе чалавека, і г. д.

Для Някрошуса, акрамя тэксту Чэхава, існуе ўнутраны тэкст сваёй душы, тэкст мастацка самавыяўлення, асноўнымі "адзінкамі" якога з'яўляюцца два акцёры — А. Лаценас і В. Багдонас, два бакі яго "я" — мацяртыўская непрадказальнасць, небяспечная для свету хоць бы таму, што разбурае яго стабільнасць, і сальерыйская трывала грунтоўнасць, непаўнацэнная тым, што спрабуе ўвесць свет раслуначчыць, зыходзячы з розуму і правіл. У пушкінскім спектаклі акцёры ігралі менавіта гэтыя ролі, але Лаценас быў яшчэ і Дон Гуанам, г. зн. разбуральнікам, які вядзе небяспечную гульню з Богам, Рокам і людзьмі. У Вярышыніне ўвасобілася і мацяртыўства і донгуанства. У Тузенбаху — сумленнае цяжкаважнасць чалавека, які жыве па правілах (Сальеры, які не забіў Моцарта!)

ЛІТОЎСКАЯ ДУЭЛЬ

Калі б крытэрыем з'яўлялася толькі ступень мастацкіх адкрыццяў, Някрошус узяў бы Гран-Пры фестывалю без усялякага сумневу. Але тэатр інсуе ў пастаянных дачыненнях з рэальнасцю, і спектакль другога літоўца, Рымаса Тумінаса, "Усміхніся нам, Госпадзі!" (Віленскі Малы тэатр), сустрапаючы "Тром сёстрам" у чыста творчых вартасцях, у вачах многіх пераўзыходзіць іх эмацыянальна.

Тумінас інсцэніраваў апавесць літоўска-руска-яўрэйскага пісьменніка Рыгора Кановіча, дзеянне якой адбываецца ў 1902 годзе. Яўрэйская тэма тут раскрыта з найвыскай ступенню мастацкага абагульнення. Падарожжа старога Эфраіма ў Вільню, дзе яго сын-рэвалюцыянер страляў у губернатара і асуджаны на смерць, успрымаецца як Зыход, сцэнаграфічнае вырашэнне (А. Яцкоўскі) ператварае вазок Эфраіма ў Ноёў каўчэг, а магутная фінальная сцэна нагадвае глядачам пра генэцый часаў другой сусветнай вайны. Гэты спектакль нагадаў мне бачаную на "Балтыйскай вясне" ў Гродне пастаноўку "Крамь усходніх прыпраў" Бруна Шульца, ажыццёўленую ў Германіі польскім рэжысёрам Анджэем Воранам, які, у сваю чаргу, шмат узяў у Тадэвуша Кантара. Героі спектакля Тумінаса адыходзілі ў нябыт, насустрач трагедыі, якая спасцігла іх народ, і не было ў залу глядача, у чых вачах не стаялі б слёзы. Гэтыя слёзы, у канчатковым выніку, і леглі на шалі вагаў Тумінаса, вырашыўшы спрэчку аб Гран-Пры на яго карысць.

Барыс ТУХ

Санкт-Пецярбург — Талін

# ЗРАБІЦЕ МУДРА — ДЗЕЛЯ ДЗЯЦЕЙ!

## ДВА ЛІСТЫ ПРА АДНО І ТОЕ Ж

**Сёлета адзначаецца 230 гадоў з дня нараджэння "гордага сваім паходжаннем ліцвіна" — выдатнага кампазітара і грамадскага дзеяча, нашага земляка Міхала Клеафаса Агінскага. "ЛіМ" ужо неаднойчы нагадваў сваім чытачам пра гэту падзею — прынамсі, у сувязі з музычнымі імпрэзамі, прысвечанымі Агінскаму рупліўцамі Нацыянальнага тэатральна-канцэртнага аб'яднання "Беларуская Капэла". Тым часам пошта прынесла да нас два лісты, у якіх гучаць зусім не юбілейныя, трывожныя ноткі. Мы вырашылі надрукаваць абодва гэтыя цалкам сугучныя лісты, спадзеючыся, што ў год юбілею М. Кл. Агінскага яны не застануцца без увагі тых, каму падуладны лёс знамай сядзібы кампазітара.**

## НЯЎЖО СВЯТЫ СКОНЧАЦА?

Я ніколі не магла б падумаць, што "абаранца гонар" Міхала Клеафаса Агінскага мне давядзецца на Беларусі, тут, дзе яго Залессе, дзе конкурсы і фестывалі носяць ягонае імя, дзе карані гэтага роду, што тварыў нашу гісторыю яшчэ з XVI стагоддзя.

Навучаючыся ў Польшчы, я была сведкай таго, што ніводныя ані прафесійныя, ані самадзейныя канцэрты не абходзіліся без паланеза Агінскага "Развітанне з Радзімай" — ці то ў якасці уверчуроры, ці танца, ці спеву. Польскія навукоўцы, дапамагаючы мне збіраць звесткі пра Агінскага, казалі: "Гэта мы не для вас робім, а для памяці Агінскага". Імя гэта адчыняла ўсе дзверы, рабіла прыветнымі ўсе твары.

Успамінаю сваё паломніцтва ў Гузаў — на радзіму Клеафаса, як завучу яго землякі, бо ў метрыцы хрышчэння, што паказаў мне пробашч парафіі, значыцца ажно 7 імёнаў, і першае з іх — Клеафас, другое — Міхал. Спадзявалася толькі паглядзець на гэты мясціны, а знайшла людзей — культурных, высокадухоўных, якія вышэй за штодзённы матэрыяльны інтэрас ставяць інтэрас духоўны. Яшчэ два гады таму група гузаўцаў наведвалася ў Залессе, змяніўшы за ўласны кошт немудрагелісты маршрут гродзенскага турбіора, якое не ўключыла Залессе ў спіс "распрацаваных аб'ектаў". Летась вёска вырашыла ўзвесці за ўласны кошт помнік славуце кампазітару з бронзы, і да 230-й гадавіны з дня нараджэння Агінскага (25.09.1995 г.) помнік, думаю, будзе стаіць. Аднак пасля знаёмства і гутарак са мной у паляжаў складалася меркаванне: "Вы там болей робіце!"

Так, штошчы робіцца і ў нас. У 1990 г. у Залессе прыехаў працаваць Сяргей Івана-

віч Верамейчык, мастак, музыкант. Прыехаў як кіраўнік навастворанага філіяла Рэспубліканскага цэнтра эстэтычнага выхавання дзяцей. Раённыя ўлады прапанавалі для заняткаў будынак палаца. А пакуль у палацы ішла рэстаўрацыя, памяшканне для заняткаў дала Залеская сярэдняя школа, хоць і няма ў школы лішніх памяшканняў. І Сяргей Іванавіч, апрача сваёй непасрэднай работы — вучыць дзяцей малаярца і спяваць, — вучыць з чаго пачаць набліжаць да дзяцей вобраз Агінскага — з дзён яго нараджэння. Трэба прызначыць, што арганізатарска жылка ў яго ёсць, і моцна, бо наладжана свята Агінскага сталася арганічным святам усёй школы, раёна гонарам дзяцей і настаўнікаў.

Успамінаю прасціну з родавым дрэвам князёў Агінскіх — твор Сяргея Іванавіча. Яно было тады для нас навіною, здавалася вяршыня гістарычнага даследавання. Вестыбюль палаца цёмны, без пастаяннага асвятлення, падлога толькі што пасцелена, а дзецям і гасцям весела, таямніча, як бы мы ўсе тут змоўшычы, бо ў нас незвычайная і вельмі патрэбная справа: адзначыць дзень нараджэння кампазітара ў ягоным палацы... Дзеці ведаюць, што ад свайго настаўніка яны могуць чакаць любых сюрпрызаў, што ён іграе на многіх інструментах, складае вершы, музыку, прыдумвае гульні, з задавальненнем пераўвасабляецца ў прыдуманых разам з дзецьмі персанажаў, і адначасова з ягонай непаўторнасцю робяцца непаўторнымі і імгненні іхняга жыцця.

Вось і зараз дзеці ведаюць, што на свяце іх чакае пераапрапанне, бо, падрыхтаваныя рукамі Сяргея Іванавіча, вісяць на шнурку папярковыя паркы, бароды, каўнерыкі ды іншыя арыбуты аблічча жыхароў

XIX стагоддзя. А вось і талерка з канвертамі з'явілася. У кожным канверце — заданне сыграць пэўную ролю з акружэння Міхала Клеафаса: або ягонай дачкі Эмы, або настаўніка музыкі Восіпа Казлоўскага, або архітэктара Міхала Шульца. Гасці ж свята, а яны прыязджаюць і з Мінска, і з Віцебска, і з Маладзечна, і з Міра, — гэта выкладчыкі і студэнты мастацкіх і музычных вучылішчаў, прывозяць у падарунак малючкі і рэпродукцыі, вносяць уласную і мастацкую творчасць, якая, не ўзятая ў вузкія афіцыйныя рамкі, шырока разліваецца ў сценах палаца і прыносіць прысутным вялікае задавальненне. З падарункаў і знаходак у Сяргея Іванавіча сабраўся ўжо сапраўдны выставачны фонд, куды ўваходзяць і копіі рукапісаў самога кампазітара ў бытнасць яго падскарбіем Вялікага княства Літоўскага, і копія метрыкі хрышчэння з Гузава, і здымкі ўнікаў Агінскага па лініі сына Ірэнзуша, што засталіся гаспадарыць на Літве, і г. д.

Летась вучні са Сморгоні, якіх я ўжо трэці год вучу польскай мове, з'явіліся на дзень нараджэння Міхала Клеафаса ў касцюмах Тадэвуша Касцюшкі, Якуба Ясінскага, Яна Генрыка Дамброўскага, Гуга Калантая, аддаючы тым самым доўг памяці ўдзелу кампазітара ў паўстанні 1794 года, зачыталі яго ўспаміны пра паўстанне, заспявалі "Паланез Касцюшкі"... І хоць, як выказаўся адзін з гасцей пра свята: "З птушаняці вырасла вялікая птушка", магчымаасцей для расквіцця вобраза кампазітара адкрываецца з кожным годам больш, бо гэтага вымагае сама яго шматгранная і прывабная асоба.

Калісьці, 20 год назад, упершыню наведваюшы сядзібу і не паверыўшы першаму ўражанню адразу і недагледжанасці яе, я ўсё, як у дзяцінстве, верыла, што зной-

дуцца, прыедуць у Залессе энтузіясты, якія ператвораць палац у прытулак муз і натхнення, на што ён як найлепей прыдатны, бо і будаваўся Агінскім як "Паўночныя Афіны". Што ж, ён знайшоўся, такі энтузіяст; лунаюць над галовамі юных залесцаў музы, закранаючы і ўсіх, для каго неабыхавая творчасць славуце земляка. Гатовае для здачы і адно крыло палаца. Але... гатовая і прапанова Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь: стварыць у неакрэсленым будучым у палацы філіял музея тэатральнай і музычнай культуры Беларусі. Пакуль не існуе нават канцэпцыя музея, але доступ дзецям у палац ужо закрыты. Значыць, значыцца на гэтым і эстэтычнае выхаванне ў Залессі, бо школа не можа больш выдзяляць памяшканне для эстэтычнага цэнтра. Значыць, не будзе працы ў Сяргея Іванавіча Верамейчыка, не будучы прыязджаць у Залессе гасці з усёй Беларусі, скончацца святы нашай душы — іскрыстыя дні нараджэння Агінскага, і цудоўная, патрэбная справа памрэ, не атрымаўшы падтрымкі зверху, яшчэ раз пацвердзіўшы сваю залежнасць ад добрай волі кіраўнікоў культуры? Але ж менавіта пра гэтую карпатлівую працу з дзецьмі палякі мне й гаварылі: "Вы там болей робіце!"

Відавочна, што адказным структурам Міністэрства культуры і друку трэба ўважліва перагледзець меркаванне пра прызначэнне палаца Агінскага. Пакуль у палацы не ствараецца нічога. Для паўнацэннай работы студый дастаткова было б аднаго ключа. Для заняткаў студый здаць яго пад ключ. Для заняткаў студый хапіла б двух пакояў, а вестыбюль і калідор служылі б выставачнай залай для студыйцаў і часовым музеем М. К. Агінскага. А можа, і будучаму музею тэатральнай і музычнай культуры не так ужо і шмат месца спатрэбіцца, і эмесціцца мірна дзве ўстановы пад адным дахам? Ці можа ўсялякая матэрыяльная страта параўнацца з тым, што могуць мець залескія дзеці?

Гэты ліст — шчыры зварот да работнікаў Міністэрства культуры і друку з просьбай перагледзець лёс Залескай сядзібы, просьба абараніць нашу шматгадовую працу, нашу зацікаўленасць, частку нашага жыцця. Як многа залежыць сёння ад рашэння "зверху"! Спрабуючы звярнуць на сябе ўвагу, спадзяёмся на сапраўдную дзяржаўную мудрасць адказных работнікаў культуры, ад якіх залежыць лёс эстэтычнага цэнтра і прыводзім як прыклад адпаведнае рашэнне расійскага міністэрства ў адносінах да чахаўскага Мелехава, якое сёння прадастаўлена для эстэтычнага выхавання расійскіх дзяцей.

**Таццяна КЛЯШЧОНАК,  
настаўніца сярэдняй  
школы-гімназіі N 4**

г. Сморгонь

## ХАЙ ЗАСВЕЦЯЦА ВОКНЫ ПАЛАЦА...

Бог даў людзям разнастайныя таленты: аднаму — гадаваць дзяцей, другому — ажыццяўляць фарбы пад пэндзлем, трэціму — ствараць цудоўныя вершы, чацвёртаму — нараджаць шчыліва-пяшчотную музыку. Вялікі грэх — пахаваць дадзены ад Усявышняга талент у сабе, а яшчэ большы — не даць расквіцець гэтаму таленту ў іншых, у дзяцей.

Два стагоддзі таму жыў у вёсцы Залессе, што на Сморгоншчыне, цудоўны кампазітар М. К. Агінскі. Музыка яго здзіўляла ўсіх сваёй непаўторнасцю, невыказным смуткам і пшчотай. Кампазітара няма, а музыка засталася. Яна жыве і сёння, жыве і чаруе людзей... Не ведаў М. К. Агінскі, што праз два стагоддзі пасля яго ў Залессі ўзнікне так шмат праблем з маёнткам кампазітара, што камусьці з адказных кіруючых асоб не захочацца, каб вокны яго палаца пастаянна свяціліся, ажыўляючы ўсю сядзібу, вабячы прыхільнікаў музыкі, проста людзей, неабыхавых да сваёй спадчыны, сваёй культуры.

Ужо доўгія гады вядзецца рэстаўрацыя сядзібы кампазітара. Здаецца, і зроблена штовершы (адрэстаўравана капліца, амаль завершана рэстаўрацыя палаца і аранжарэі, млына і альтанкі), але ў цэлым заняблы выгляд маёнтка, развал вакол яго і кучы непрыбранага смецця, губляць усялякую апошнюю надзею жыхароў наваколь-

ных вёсак на тое, што калі-небудзь будзе інакш.

І вось з'явілася канкрэтная прапанова: у правым, адрэстаўраваным крыле маёнтка размясціць філіял цэнтра эстэтычнага выхавання (ці школу мастацтваў) для залескіх дзетак, тым самым аднавіць да жыцця і сам маёнтак. Ідэя гэта належыць супрацоўніку філіяла Рэспубліканскага эстэтычнага цэнтра выхавання дзяцей С. Верамейчыку. Сяргей Іванавіч не проста ўносіць прапанову, а робіць канкрэтную працу для яе рэалізацыі. Ён распрацаваны планы размяшчэння пакояў згаданага памяшкання і іх абсталявання, зроблены эскізы, сабраны музейны матэрыял пра кампазітара і г. д.

Але Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь "лічыць немэтазгодным стварэнне на базе палаца-паркавага ансамбля ў Залессі цэнтра эстэтычнага выхавання" (ліст Міністэрства культуры і друку РБ ад 17.01.95 г. N 01-08/129).

Чаму так? Што ведаюць адказныя работнікі міністэрства пра справы ў Залессі, каб так упэўнена сцвярджаць сваю думку, тым самым адмаўляючы вясковым дзецям уразвіцці іх здольнасцей, густу, у далучэнні іх да мастацкай і музычнай культуры? Вось ужо пяць гадоў з задавальненнем, ахвотай і вялікай карысцю для сябе займаюцца яны ў мастацкай майстэрні "Апало-

нік" і ў музычна-тэатральнай студыі "Альтанка", якімі кіруюць апантанія ідэяй усебаковага выхавання энтузіясты — С. Верамейчык і К. Мейсак. Да іх дзеці прыходзяць на заняткі без прымусу, бо ведаюць, што вольнаму для сябе штошчы новае, цікавае, што тут яны змогуць паказаць сябе. У Сяргея Іванавіча і Ксеніі Міхайлаўны няздольных, неталенавітых дзяцей няма! У апошнія гады так шмат было сказана пра адраджэнне духоўнасці, свядомасці, а тут, у "Альтанцы" і "Апалоніку" (без лішніх слоў, без усялякай рэкламы), узабагачаецца дзіцячая душа, далучаецца да прыгожага і сама імкнецца стварыць прыгажосць.

Дзе вы чулі, каб вясковыя дзеці спявалі на беларускай, рускай, польскай, чэшскай, французскай, англійскай, яўрэйскай мовах? А ў Залессі спяваюць! І не толькі народныя песні, а складаныя каноны. Тут, у вёсцы, напісаны і выкананы тры оперы-казкі, падрыхтаваны шматлікія канцэрты, створаны цікавыя копіі партрэтаў XVI ст., нацюрморты, краявіды. Дарэчы, выстаўкі дзіцячых работ цешылі сваёй непасрэднасцю і высокім узроўнем выканання не толькі жыхароў Сморгонскага раёна, але і Вільні, Магілёва, Віцебска, Полацка, Мінска. Бачылі іх і ў прыватнай школе г. Майнлеуса (ФРГ).

Студыйцы — жаданыя гасці ў мясцовай бальніцы, дзіцячых садках, школах-інтэр-

натах. Ім ёсць што паказаць глядачам. Прычым іх выступленні заўсёды не на ўзроўні звычайнай школьнай самадзейнасці, а больш прафесійныя. Напрыклад, стварэнне батлеечнага спектакля-оперы да Калядаў "Цар Ірад" зноў пераканала ў гэтым.

Аднак згаданы "Альтанка" і "Апалонік" туляцца ў невялічкім непрыстасаваным для заняткаў пакойчыку мясцовай школы, а побач, за сотні дзве метраў, стаіць маёнтак Агінскага і чакае таямнічага гаспадара.

Няўжо і сёлета на дзень нараджэння кампазітара (прынамсі, тут, у Залессі, яго адзначаюць ужо 5 гадоў), і адзначаюць пасвойму, арыгінальна гасцей давядзецца прымаць у паўразбураным, неабжытым маёнтку?

А можа, хоць да 25 верасня 1995 года, да дня 230-ых угодкаў М. К. Агінскага, дарослыя "дзядзькі ды цёткі", ад якіх гэта залежыць, зробіць для залескіх дзетак падарунак: дапамогуць адчыніць у маёнтку Агінскага філіял эстэтычнага цэнтра? Пэўна, сам кампазітар быў бы зусім не супраць, а наадварот...

**С. ГАЎРЫЛКЕВІЧ, А. МІХАЛКОВСкі,  
З. ГАЎРЫЛКЕВІЧ, А. МІХАЛКОВСкі,  
Т. КАЗЛОЎСКАЯ**

настаўнікі Залескай СШ

# СЛАЎНЫ СЫН ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ

ДА 150-ГОДДЗЯ 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІВАНА ЧЭРСКАГА

## АДЫГРАЎ СОЛА АКЦЁР...

У Гродзенскім абласным драматычным тэатры прайшоў юбілейны вечар заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Аляксандра Марцінюка. "Кветкавы дождж", віншаванні ўсемагчымых арганізацый, выступленні-пажаданні ветэранаў сцэны, акцёрскі міні-капуснік, вясёлы "цыганскі" танцавальны імправіз студэнтаў вучылішча мастацтваў — чаго толькі не было...



Назваць "сольным" юбілейны вечар, вядома, нельга. Амаль усе вядучыя акцёры тэатра — Н. Емяльянаў, Е. Гайдуліс, В. Смірноў, С. Курмыленка, А. Шаўкалясаў, Т. Харламава, Л. Волкава, Е. Красікава, В. Капранаў, галоўны рэжысёр тэатра Г. Мушперт у гэты вечар былі разам, у адзінай партнёрскай "звязцы" з віноўнікам урачыстасці.

І ўсё ж у цэнтры таго, што адбывалася, быў той, хто адзначаў свой 50-гадовы юбілей. Прычым адзначаў не толькі традыцыйна прымаючы прыемныя сляху і сэрцу прамовы і віншаванні, але і працаваў, правіў сваё відчынства "на поўную нагу", шчодро дорачы глядзельнай зале гульні, спевы, разважанні-маналогі пра не такі ўжо лёгкі хлеб.

Пяцьдзесят гадоў... З іх — дваццаць пяць на драматычнай сцэне. Выпускнік студыі пры купалаўскім тэатры (педагог — народны артыст Савецкага Саюза Леанід Рахленка), потым — Мінскага тэатральна-мастацкага інстытута, Аляксандр Марцінюк пачынаў свой акцёрскі шлях у тэатры юнага глядача. А з 1976 года аддаваў службю аднаму тэатру — Гродзенскаму. Шкаляр у Нещерцы, Адольф Быкоўскі ў "Паўлінцы", Куліці ў Набокаўскай "Лаліце", маркіз Фарліпопалі ў "Шымкарцы" К. Гальдоні...

Творчы вечар, акцёр здолеў напоўніць каскадам фрагментаў са спектакляў мінулых гадоў і цяперашніх, але, думаю, сапраўднай нечаканасцю праграмы стаўся бліскучы выкананні эпізод несмыгранай ролі. Гледачы ўбачылі А. Марцінюка ў новай якасці — антыгероя, галоўнага персанажа п'есы В. Набокава "Вынаходніцтва вальса". У ролі таленавітага авантурыста, які марыць "перакуліць" свет пры дапамозе свайго ўнікальнага вынаходніцтва.

Эксцэнтрычныя фарбы, унутраная дынаміка, страснасць, якія прысутнічаюць ва ўсіх работах Марцінюка, узбагаціліся сапраўднымі вальяжным пачаткам, нейкім жорсткім інтэлектуальным прэсінгам у адносінах да іншых персанажаў гісторыі, расказанай Набокавым. Усё гэта "высвеціла" ў акцёры нерэалізаваныя магчымасці, прадэманстравала "буйнымі плямамі" яго новую грань.

Таму і стала натуральнай і апраўданай агульнай задумкай вечара. Сцэна з імправізаванай грывіравальнай прыбыральняю, гульнявой пляцоўкай сталася своеасаблівым творчым полем, дзе можна было ўбачыць усё: і працэс падрыхтоўкі, уваходжання ў ролю, і сам акцёрскі акт, і момант няспешнага "выхаду" з ролі.

Не менш цікава было назіраць за акцёрам, калі загучала перадынальная песня "Сцэна ў выкананні М. Савіцкай. Песня, у якой ёсць і ўзрушэнне — захваленне ад далучанасці да вялікага акцёрскага рамяства, і боль — горчч расставання з дзіўным сцэнічным светам, якое калі-небудзь ды надзідзе... Маркуючы па настроі залы, па глядацкіх водгуках, юбілейная праграма вылілася не ў шараговае "дацкае" вузкатэатральнае мерапрыемства, а сталася сапраўдным яркім відэішчам, якое дае зарад для эмоцый і розуму. Відэішчам, у цэнтры якога — Яго Вялікасць акцёрская праца.

Святлана КАРМАЗІНА,  
заг. літаратурнай часткі тэатра

Вялікі вучоны-натураліст і падарожнік, выдатны сын зямлі беларускай Іван Дзяменцьевіч Чэрскі нарадзіўся 3(15) мая 1845 г. у родавым маёнтку Сволна Дрысенскага павета (цяпер Верхнядзвінскі раён Віцебскай вобласці), у сям'і беларускага шляхціца. Ён атрымаў выдатную адукацыю, дасканалы валодаў французскай, нямецкай, англійскай і лацінскай мовамі.

У 1860 г. Іван быў накіраваны ў Вільню для прадаўжэння адукацыі ва Урадавым (дваранскім) інстытуце. Усебакавая адукаванасць юнака ўражвала ўсіх, ён не ведаў сабе роўных у бальных танцах, цудоўна музіцыраваў на фартэпіяна, пісаў пейзажы.

Праз тры гады ён з юнацкім запалам стаў пад сцягі Кастуся Каліноўскага, быў арыштаваны за ўдзел у вызваленчым руху і асуджаны Віцебскім Ваенна-палявым судом на бестэрміновую ссылку ў Сібір з канфіскацыяй маёнтка (бацька памёр у 1855 г.) і пазбаўленнем дваранскага звання.

Рухаючыся этапам да месца ссылі (г. Омск), І. Чэрскі зблізіўся з адным з палечнікаў К. Каліноўскага, вядомым геалагам А. Чэканюскім, які абудзіў у ім цікавасць да праблем "геалагічнай геаграфіі". Гэтая сустрэча стала вырашальнай, яна прадвызначыла далейшы жыццёвы лёс І. Чэрскага. Гады знаходжання ў Омскай ссылі сталі гадамі настойлівага вывучэння прыродазнаўчых навук, чаму садзейчалі "творчыя сувязі" з падарожнікам Г. Патаніным, бібліяфілам В. Квяткоўскім і акадэмікам А. Мідэндорфам, якія жылі ў Омску.

У 1869 г. у сувязі з абвастрэннем хваробы сэрца І. Чэрскі быў пераведзены з казармы лінейнага батальёна (дзе ён служыў рэкрутам) на вольнае пасяленне ў г. Омску. Чэрскі адразу ж звярнуўся да пецярбургскіх улад з прашэннем аб пераездзе ў Казань для паступлення ва ўніверсітэт, але яму адмовілі.

З'яўляецца яго першая навуковая праца "Очерк геогностического строения окрестностей г. Омска", якая абв'яргала сцвярдзенне знакамитага нямецкага натураліста А. Гумбольдта (1769—1859) аб тым, што ў геалагічным мінулым Паўночны Ледавіты акіяны злучаюцца з Аральскім, Каспійскім, Чорным і Міжзем-

тарскага Геаграфічнага таварыства (1876), а за геалагічныя даследаванні — малым залатым медалём (1878).

У той час адукаваныя аўтарытэты ў галіне прыродазнаўства спрабавалі разгадаць тайну паходжання Байкала — самага глыбокага возера ў свеце. У апошняй чвэрці XIX стагоддзя, відаць, ніводзін геолог Расіі не быў так падрыхтаваны да даследавання праблем Байкала, як Чэрскі. І ў 1877 г. Геаграфічнае таварыства паставіла перад ім найскладаную задачу — комплекснае вывучэнне ўзбярэжжа Байкала, па ўсім перыметры гэтага ўнікальнага аб'екта прыроды. За 4 гады, на мяжы грамадзянскага подзвігу, Чэрскі выканаў практычна немагчымую для аднаго чалавека работу па складанні 10-вёрстнай геолога-геаграфічнай карты Байкала, якая выкарыстоўвалася на практыцы ажно да 40-х гг. XX ст. і дагэтуль не страціла свайго навуковага значэння. Карта была прадстаўлена на Міжнародным Геаграфічным кангрэсе ў Венецыі, яе аўтар заваяваў сусветную вядомасць.

Вясной 1885 г. Акадэмія навук прапанавала Чэрскаму правесці шырокамаштабнае геолога-геаграфічнае абследаванне Сібірскага тракта ад Іркуцка да Урала. І зноў менавіта яму даручаецца мерапрыемства, грандыёзнае па аб'ёме работ. На гэты раз гэта і справа дзяржаўнай важнасці — па экспедыцыйна-картаграфічных матэрыялах Чэрскага планавалася праектаванне Транссібірскай чыгуначнай магістралі (па ягоных жа матэрыялах ажыццяўлялася і праектаванне Кругабайкальскай чыгункі — ўнікальнага помніка тэхнічнай думкі Расіі пачатку XX ст.).

Пасля заканчэння гэтай экспедыцыі Чэрскаму належала з'явіцца ў Пецярбург для выканання заданняў Акадэміі навук і Рускага Геаграфічнага таварыства (РГТ). Гэта азначала, што РГТ нарошце дамаглося канчатковага "даравання" Івану Дзяменцьевічу за "памылкі маладосці" (сам Сямёнаў-Цян-Шанскі прасіў цара за Чэрскага). Яму вярталіся дваранскія правы. Канец дваццацідвухгадовай ссылі! Перспектыва ўбачыць Віцебшчыну прыемна шымыла хворае натруджанае сэрца.

Чэрскі з жонкай Маўрай Паўлаўнай і малалетнім сынам пакідае сталіцу "залатых міра-



комплексным даследаванні праблем з шырокіх фізіка-геаграфічных пазіцый ва ўсеагульнай сувязі і ўзаемазалежнасці прыродных з'яў. Многія яго працы, і цяпер не страцішы навуковай каштоўнасці (тэорыя эвалюцыйнага развіцця рэльефа, палеаэктанічная схема Усходняй Сібіры, араграфічная схема Паўночнай Азіі, ідэя ўзаемасувязі кліматалогіі і палеанталогіі ў даследаваннях ледніковага перыяду як дапаўненне да тэорыі П. Крпюціна, гіпотэза паходжання Байкала з удакладненнямі В. Обручава і інш.), заваявалі няўрымсліваму і адданаму даследчыку рэпутацыю "геалагічнага географа" і падарожніка сусветнага маштабу.

Зімой 1891 г. І. Чэрскі па заданні Акадэміі навук выпраўляецца з Пецярбурга ў Калымскі Індыгирскую экспедыцыю па амаль недаследаваным краі Сібіры, які застаўся белай плямай на геаграфічнай карце Расіі. Разшнне зусім хворага вучонага выправіцца ў шматгадовую экспедыцыю ў суровы паўночны ўсход Сібіры (з жонкай і 12-гадовым сынам) сёння, у век авіялайнераў і надзейнай радыёсувязі, успрымаецца як акт велізарнай грамадзянскай мужнасці. Тут асабліва каштоўнымі аказаліся геаграфічныя меркаванні Чэрскага па горных утварэннях паміж Верхняанскім хрыбтом і р. Калымой. У побытанне горных ландшафтоў, перасечаных яго экспедыцыйнымі летамі 1991 г., яму ўдалося выявіць пануючую заканамернасць. Гэтыя меркаванні, пакладзеныя на карту, былі поўнаасцю пацверджаны ў XX ст. больш аснашчанай экспедыцыяй С. Обручава, па прапанове якога гэтая горная краіна, працягласцю ў 1500 км, была названа "хрыбтом Чэрскага".

25 чэрвеня 1892 г. стан здарова Івана Дзяменцьевіча рэзка пагоршыўся і ён памірае на экспедыцыйным баркасе ў нізоўях р. Калымы, за 150 км ад канцавога пункта Ніжне-Калымска. Тры дні асірацелыя падарожнікі капалі магілу для начальніка экспедыцыі — у вечнай мерзлаце зямлю давалася секчы сякерай. 1 ліпеня М. П. Чэрская хавае 47-гадовага мужа ў заімы каля вусця Амалона — прытока Калымы. Яна давала экспедыцыю да Ніжне-Калымска (цяпер п. Чэрскі) і даставіла экспедыцыйныя матэрыялы ў Іркуцк. Вестка пра смерць Чэрскага была перададзена па тэлеграфіе ў сталіцу Расіі і адразу ж прыцягнула ўвагу расійскага грамадства.

Заслугі Івана Чэрскага перад Расіяй назаўсёды ўвайшлі ў сусветную скарбніцу геаграфічных адкрыццяў і здзяйсненняў. Яго імем названы горныя вяршыні, яшчэ адзін хрыбет (у Забайкаллі, 800 км), вулкан ва Усходнім Саяне.

Ля падножжа вулкана Чэрскага б'е крыніца, якая не замярзае і зімой, а пік Чэрскага на Байкальскім хрыбце адлюстроўвае ў водах Свяшчэннага Байкала слаўнае імя яго. Само гэтак імя міхволі успрымаецца як сімвал, як дзейства. Менавіта такі настрой нараджаецца кожны раз, калі чуеш раптам гучнае і чароўнае слова "Сібір".

Чэрскі вялікі і як падарожнік, і як вучоны, і як грамадзянін-патрыёт. Яшчэ пры жыцці заслужыў ён сусветную славу, але яна так і не дакранулася да яго — прайшла міма, як лёгкае воблачка над сібірскрай тайгой. Чалавек трагічнага лёсу — ён пражыў усё сваё сядомое жыццё ўдалечыні ад радзімы, але заўсёды быў верны роднаму краю.

Валерый ЯРМОЛЕНКА,  
горны інжынер,  
доктар геаграфічных навук

### ЭКСПЕДЫЦЫІ І. Д. ЧЭРСКАГА У СІБІРЫ



Імя І. Д. Чэрскага на карце (★)  
Маршрут, год: 1892

ным марамі. Гэта быў выдатны поспех маладога даследчыка, адзначаны ў сталічных колах. Па хадайніцтве акадэміка А. Мідэндорфа Чэрскага пераводзяць увосень 1871 г. на вольнае пасяленне ў Іркуцк — "сталіцу Сібіры", цэнтр золатапрамысловай і ссыльных вучоных — для работы ў Сібірскім аддзеле Расійскага Геаграфічнага таварыства (САРГТ).

Пасля няўдачы з Казанскім універсітэтам ён імкнуўся ў гэты горад, дзе знаходзіўся адзіны (на велізарнай прасторы ад Урала да Ціхага акіяна) ачаг ведаў і асветы, цэнтр навукі і культуры — САРГТ. Асабліваю групу даследчыкаў складалі выгнаннікі 1863 г., і сярод іх — ужо знаёмы яму Л. Чэканюскі і прафесар Варшаўскага ўніверсітэта В. Дыбоўскі. Чэрскага прымаюць на працу адразу на тры пасады — бібліятэкара, пісара і кансерватара музея; яму даручаюць экспедыцыі на тэрыторыі Іркуцкай губерні з мэтай геолога-геаграфічнага даследавання Усходняга Саяна. Амаль у кожным выпуску "Известий Географического общества" выходзяць арыгінальныя артыкулы І. Чэрскага па матэрыялах даследаванняў горных сістэм Прыбайкалля.

За ара-геаграфічныя даследаванні яго ўзнагароджваюць сярэбраным медалём Імпера-

жоў" і кідаецца ў звычайную экспедыцыйную стыхію. Тут ён ажыццяўляе тры маршруты ўбок ад асноўнага: на Ангары — да Падунскага парога і ў Краснаярску — па Енісеі і па Мінусінскай катлавіне.

Усё гэта, з улікам ранейшых даследаванняў у раёне Байкальскага амфітэатра, дазволіла яму ўпершыню намаляваць стройную палеаграфічную карціну Сібіры паміж Ябланавым і Уральскім хрыбтамі (Вялікі Залаты медалё імя Ф. Літве, 1886).

Перадавыя вучоныя Пецярбурга з захваленнем сустралі Чэрскага на берагах Нявы. Яму была прапанавана работа ў Заалагічным музеі Акадэміі навук (яго інтарэсы ў галіне палеанталогіі і заалогіі заўсёды спадарожнічалі геалагічным). Адусюль ён атрымаў прапановы выступіць з дакладам, адрдагаваць кніжку, напісаць артыкул. "Лепшы знаток Сібіры" — такая рэпутацыя адразу ж замацавалася за Чэрскім у вучоных колах расійскай сталіцы.

Чэрскі пражыў у Санкт-Пецярбурзе пяць гадоў (1886—1891). У гэты перыяд ён па рэкамендацыі прэзідэнта РГТ П. Сямёнава-Цян-Шанскага поўнаасцю "перанісвае" застарэлае шматтомнае "Землеведение Азии" К. Рызэра. Наватарства яго заключалася ў

З рэпрэсаваных заходнебеларускіх дзеячаў віленскаму публіцысту і літаратурнаму крытыку Уладзіміру Самойлу пашчасціла. Але толькі ў адным. Яго імя ў савецкай Беларусі не выкрэслівалі з энцыклапедыі і акадэмічных выданняў, хоць багатую творчую спадчыну аўтара філасофскага нарыса "Гэткім пераможаш!" да сённяшняга дня сабраць не парупіліся. Так ці інакш, пра Самойлу памяталі. І, здаецца, без перасцярогі спасылаліся іншы раз на яго літаратурна-крытычныя публікацыі. Магчыма, таму, што, у адрозненне ад таго ж Антона Луцкевіча ды іншых заходнебеларускіх культурных дзеячаў і палітыкаў, ён займаўся культурна-асветнымі справамі і менш ангажаваўся ў вялікую палітыку. А можа, бараніла імя Янкi Купалы, для якога Уладзімір з Казіміраўкі быў не проста колішнім знаёмым. Акалічнасці гэтыя, аднак, ад арышту ў кастрычніку 1939 года Самойлу не ўратавалі. Пасля сумнавядомай віленскай турмы на Лукішках яго нейкі час трымалі ў Беларуска, а потым — у Вілейцы, недалёка ад Маладзечна. Пра тое, дзе і пры якіх абставінах памёр, а хутчэй загінуў, маўчаць і БелСЭ, і ЭЛІМБел. У кароткай казённай адпісцы з Міністэрства замежных спраў, якую праз польскае Консульства атрымаў сын Уладзімір, чытаем: "...сведениями о пребывании в тюрьме и реабилитации на имя Самойло Владимир Иванович архивы, компетентные органы Республики Беларусь не располагают". Нышмат гавораць і скупыя радкі польскага біяграфічнага слоўніка. Гісторык і даследчык заходнебеларускай тэмы пані Аляксандра Бергман з Варшавы мяркую, што напрыканцы чэрвеня 1941 года ў часе эвакуацыі з Вілейкі палітычных вязняў Уладзіміра Самойлу расстралялі.

Іронія лёсу...

Пройдзе няшмат часу, і дзеці "ворагаў народа" пойдучь церневым шляхам сваіх бацькоў. Лявон і Юрка Луцкевічы — на Усход, за калючы дрот савецкага ГУЛАГу, Уладзімір Самойла — на Запад, за калючы дрот Асвенціма... Але ён застаўся жыць, і менавіта яго ўспаміны мы прапануем зараз вашай увазе.

Юрась ГАРБІНСКІ

Уладзімір САМОЙЛА

# ЁН ЦАНЫЎ ГОДНАСЦЬ

## УСПАМІНЫ

Ёсць шмат да размовы, калі гаварыць і пісаць пра лёс сям'і Самойлаў. Дзядуля, Іван Самойла, быў дырэктарам рэальнага вучылішча, вядомым культурным дзеячам у дарэвалюцыйным Мінску. Сціпласць бацькі не дазваляла яму жыць у Казіміраўцы, дзядульвым маентку пад Мінскам. Ён здаймаў кватэру ў месце і мог там нармальна працаваць. Рыхтаваўся тады да выканання ўласнай газеты. Працаваў таксама ў царскай хімічнай лабараторыі, дзе праводзіліся даследаванні з выкарыстаннем золата і плаціны. Бацька скончыў два факультэты — філалогію і хімію. Вучыўся чатыры гады на факультэце медыцыны маскоўскага ўніверсітэта. Аднак яго не закончыў: цяжка пераносіў практычныя заняткі па анатоміі-паталогіі. Можа таму прысвяціў сябе літаратурнай справе і публіцыстыцы. Алекаваўся беларускім паэтам Янкам Купалам. У карэспандэнцыі да Аляксандра Блока прасіў апеку над Купалам, якога лічыў "вялікім талентам беларускага народа".

У вачах шматлікіх знаёмых і сяброў, і не толькі віленскіх і мінскіх, бацька заўсёды быў чалавекам сціплым. Сведчаннем таму хоць бы і тое, што мы не жылі ў раскошы. Не былі мы галодныя ці непрывабныя, але нельга сказаць, што ўсяго было нам даволі.

Помню частыя відзіты да нас сяброў бацькі. У пэўным часе такім частым госцем быў званы беларускі дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які быў арыштаваны палякамі, а пазней абменены на Францішка Аляхновіча. Мушу сказаць, што з сынамі Аляхновіча я сядзеў па-суседску за вучнёўскаю партыяй, вучыўся разам у Віленскай тэхнічнай школе. Аднойчы запытаў яго пра бацьку. Ён адказаў, што наогул не мае бацькі. Гэта, здаецца, быў 1939 ці 1940 год. З пэўных прычын ён не хацеў сказаць тады праўды. Калі пачалася польска-нямецкая вайна, "знайшоўся" старэйшы Аляхновіч. Неяк аднойчы зноў запытаў маладошага Аляхновіча і сказаў, што ведаю пра яго бацьку. Ён, перапужаны, тады папрасіў: "Не кажы аб гэтым толькі нікому. Бацька мой павінен хавацца ад саветаў".

Гасцяваў у нашым доме і ксёндз з касцёла Святога Мікалая Адам Станкевіч, добра вядомая постаць сярод беларускіх дзеячаў Вільні. Бацька вельмі любіў сустракацца з гэтым чалавекам. Звычайна, прымаючы гасцей, запрашаў на гарбаты. Але падчас візіту ксёндза Станкевіча падумаў з ім келіх чырвонага віна. Асабліва ў святую калядную ноч і на Вялікдзень. Гэта быў адзін алкагольны напітак, які бацька можа сабе дазволіць выпіць два разы на год. Адведваў бацьку і Радаслаў Астроўскі. Аднак да пэўнага часу, калі іх палітычныя погляды на беларускую справу пачалі разыходзіцца. Памятаю, што паміж бацькам і Астроўскім быў нават "таварыскі суд". Тады такія "таварыскія суды" мелі куды большае значэнне, чым звычайны афіцыйны суд. Дарэчы, Радаслаў Астроўскі быў маім хрышчоным бацькам. А хрышчонаю маці якаўскай Кацярыны, сімпатыя бацькі яшчэ з Мінска. Яна выкладала французскую мову. Па просьбе бацькі вучыла мяне. Хадзіў я да яе на лекцыі два разы на тыдзень. Заходзіў да нас і далёкі родзіч Антоні Трэпка, выкладчык віленскай тэхнічнай школы.

Прыяцелам бацькі і частым госцем быў Антон Луцкевіч. Мы таксама адведвалі Луцкевічаў. Тады я пасябраваў з яго сынамі Юрыем і Леанідам, з якімі спаткаўся ў Вільні пазней — у 1987 годзе. Сям'я Луцкевіча мела досыць цяжкае жыццё. У гады вайны абодва сыны Луцкевіча ўваходзілі ў беларускую арганізацыю, якую савецкая ўлада пасля захопу Вільні ў 1944 годзе палічыла за варожую. Калі дачка дачка іх шукаюць, падаліся ў Польшчу. Але ў калоніях Жэзува, на жаль, трапілі ў рукі

НКВД. Выслалі іх аж да Чукоткі. Былі там да 1956 года, да так званай хрушчоўскай "адлігі". Іх вяртанне з астрогу было досыць інтрыгуючым. На Чукотцы яны працавалі ў капальні серабра, поруч з капальнямі ўрана. Калі ж іх выпусцілі, аказалася, што не маюць грошай, каб вярнуцца на бацькаўшчыну. З Чукоткі да Вільні, як вядома, не менш дзесяці тысяч кіламетраў. Зварнуліся з просьбай да лагерных уладаў, каб атрымаць працу і зарабіць на дарогу...

На пачатку 30-х гадоў бываў у бацькі заходнебеларускі паэт, імя якога добра не памятаю. Здаецца, ці не Танк. Прыходзіў ён часта, калі мы жылі на вуліцы Боніфратэрскай. Ведаю, што выдаў у тым часе нават томік вершаў. Заходзілі маладыя віленскія журналісты. Адведваў ксёндз Кратовіч з касцёла Святога Духа. Ён, між іншым, мяне хрысціў.

У 1935 годзе было абвешчана, што ў Вільнію прыязджае знамяніты Федар Шаляпін. Вялікія клопаты з білетамі не перашкодзілі бацьку знайсці магчымасць для нас прысутнічаць на адным з выступленняў спевака. Падчас антракта тата сказаў: "Пойдзем адведваць яго і прывітаемся". У артыстычнай было шмат знаных асоб. Сярод іх — вядомая віленская спявачка і акторка Кульчыцкая. Бацька прадставіўся Шаляпіну, прыпомніў іх колішняе знаёмства з мінскіх часоў. Прывіталіся. Мушу прызнацца, што выраз твару Шаляпіна не выклікаў вялікага задавальнення з тых успамінаў. Малады, невядомы свету, ён тады служыў чаляднікам у майстэрні абутка, што знаходзілася ў падвале дома, дзе бацька здаймаў нейкі час пакой.

І ўсё ж сустрача з даўнім знаёмым была яму прыемнай. Шаляпін неўзабаве па выбуху рэвалюцыі ў 1917 годзе выехаў з Расіі і больш туды не вярнуўся. Хоць, здаецца, неаднойчы быў запрошаны. Беларусь павінны ганарыцца ім: нарадзіўся ў Мінску...

Бацька, калі апынуўся ў Вільні, меў "нансенаўскі" пашпарт. Яго калегі з часоў мінскіх раілі, каб звярнуцца да Уладзіслава Рачкевіча, віленскага ваяводы, і атрымаць польскае грамадзянства. Але ён адказаў, што не збіраецца рабіць у гэтай справе якіх-кольвек захадаў. Можа, таму, што быў асабіста знаёмы з Рачкевічам яшчэ з тых часоў, калі хадзілі разам у адну гімназію. І, напэўна, часта канфліктавалі. Да Рачкевіча пайшлі калегі бацькі. Той адказаў: "Няхай прыйдзе да мяне і папросіць". Бацька не пайшоў. Але праз колькі тыдняў прыйшоў паведамленне, і бацьку на падставе адпаведных дакументаў аформілі грамадзянства.

Ён звяртаў асаблівую увагу на этыку жыцця і працы, на стасункі з людзьмі. У паўсядзённым жыцці быў занадта сціплы, занадта аскетны. Заўсёды казаў, што можна быць бедным і босым, але мець свой гонар. Шанаваў кожнага, незалежна ад нацыянальнасці. Чалавек, на яго думку, павінен быць добразлучлівым і адказаўчым. Ва ўчынках быў справядлівым. Ведаў сем моў. Усюды меў сяброў. З кожным размаўляў на яго роднай мове. Акрамя беларускай, польскай і рускай, ведаў нямецкую і французскую. Крыху слабой англійскаю. Выкладаў у гімназіі лаціну і грэчаскую мову. Не дзяліў людзей і народы на лепшыя і горшыя. Адносіўся да кожнага з павагай. Цаніў годнасць, а не матэрыяльны дабрабыт і грошы. І бацьку таксама шанавалі.

Здаралася, калі я быў недалеткам, зрабіць якое-кольвек глупства. Адчуваў тады, што бацька перажывае і нервуеца. Быў такі выпадак, калі я аднаму з хлопцаў даў задужа кухталёў. Бацьку тады запрасілі ў школу. Нічога мне па тым візіце не сказаў, толькі цэлы тыдзень са мной не размаўляў. Але гэта маўчанне было



для мяне найбольшым пакараннем.

У 1939 годзе я меў толькі дваццаць гадоў. Быў на другім ці трэцім годзе вучобы ў Віленскай тэхнічнай школе. Не меў пэўных планаў на будучыню. Шмат займаўся спортам. Любіў бег і хакей. А найбольш футбол: уваходзіў нават у футбольную зборную нашай школы. Не думаю, што гэтыя мае захапленні былі марамі бацькі. Зрэшты, выбітных здольнасцей я не меў, але з навукай заўсёды лёгка ладзіў. Бацька навучыў мяне адной рэчы, і хіба найважнейшай — паважаць чалавека. Ён хацеў, каб я быў як мой далёкі продка, вядомы польскі рыцар з-пад Грунавальда Завіша Чорны, гербу Суліма.

Мы часта мянялі жыллё. Жылі на Боніфратэрскай, рог Людвісарскай, а потым — на вуліцы Полацкай. Пасля перанесліся на Зарэчную, дом 20, кватэра 13. Але бацька заўсёды меў пакой для сябе. Стаяў ў ім тры вялікія рэгалы, і зашклёная шафа з кніжкамі. Знаходзіліся там, апроч кніг, рукапісы, нататкі і артыкулы бацькі, бо ён быў журналістам. Працаваў сорак восем гадаў у суткі. А паміж працай сілкаваўся і трохі адпачываў. Мелі мы маленькага сабаку, з якім бацька выходзіў на шпацыр. Пакой бацькі быў для нас святыйняй. У час прыбірання мама старалася там захаваць той самы парадкаў рэчаў.

Калі ідзе размова пра справы літаратурныя, дык бацька займаўся імі ўначы. Пачынаў каля сёмай-восьмай гадзіны ўвечары. Праз "цяжкі" почырк заўсёды пісаў на машынкы. Меў такую машынку, на якой напісаў шмат цікавых артыкулаў для віленскіх газет, французскіх і нямецкіх. Праз свой характар меў шмат сяброў. Падтрымліваў кантакты з людзьмі з цэлага свету. З гэтага і я меў спажытак — шмат цікавых паштовых марак. Нават унікальных. Такіх, да прыкладу, як з Аўстраліі, Галандыі, Індыі, Бразіліі і г. д. Ну і, вядома, сябры мне зайздросцілі.

Мама займаўся выключна хатнімі справамі. Вечарамі часта была стомленай. Уставала рана, бо я ішоў да школы. А клалася спаць позна: бацька сядзеў да позняй ночы, і мама гатавала яму гарбаты. Вельмі любіла вышываць падушкі і сурвэтки. Памятаю, як неаднойчы хадзіў з ёй у краму па ніткі...

Прыпомніўся мне яшчэ адзін эпізод з жыцця бацькі. Перад самым выбухам вайны прыехаў да нас прыяцель бацькі Цат-Мацкевіч і сказаў: "Еду да Швецыі. Едзь са мной, бо цябе тут арыштуюць". Бацька, аднак, не захацеў пакінуць жонкі і сына. Пра гэты эпізод ведае толькі пані Бергман і дзесяці аб гэтым пісала ўжо.

Мушу сказаць, што столькі матэрыялаў пра бацьку, колькі мае пані Аляксандра, я, на жаль, ніколі не меў. Выдала цэлы шэраг матэрыялаў пра Уладзіміра Самойлу як на беларускай, так і на польскай мовах. У тым ліку публікацыі на старонках беластоцкай газеты "Наша Ніва". Пані Бергман доўгі час працавала з заходнебеларускімі матэрыяламі. Аднаго разу дайшла да яе звесткі пра тое, што ў Польшчы жыве сын Уладзіміра Самойлы. Шукала мяне ў Вроцлаве, Шчэціне, Гданьску і Лодзі. І вось аднаго дня, восем гадоў назад, пераглядала тэлефонную кнігу Варшавы. Шукала кагосьці на літару "С". Тады трапіла на прозвішча "Самойла". Затэлефанавала і спытала: ці ёсць я той Самойла з Вільні і ці мой бацька называўся Уладзімір? Я адказаў: так. Дамовіліся на спатканне і сустрэліся.

Хачу сказаць, што ад часу захопу савецкімі войскамі 17 верасня 1939 года Вільні бацька заняўся музеямі. Спадзяваўся, што культурнае жыццё ў Вільні будзе развівацца. Шмат працаваў, часта праз меру, у шмат якіх культурна-асветных арганізацыях і камітэтах. У тым ліку і ў Беларускаму музеі імя Івана Луцкевіча. Пісаў да польскіх перыядычных выданняў, расійскіх і беларускіх. Быў сталым карэспандэнтам расійскай газеты "Утро". Пачатак для бацькі складваўся творча-актыўны. Але потым пачаліся арышты... 8 кастрычніка 1939 года, позна ўвечары, пастукалі і да нас. Бацька, як мне здаецца, чакаў гэтага візіту.

Варта прызнаць, што кожны чалавек перад якімсьці няшчасцем мае нейкае прадчуванне. Дзень гэты для мяне быў асабліва цяжкім і пахмурным. Мама паехала на пахаванне свайой маці. Бабулю я любіў і добра ведаў, колькі жалю і смутку справіла маме яе смерць. Бацькі не было — працаваў. Вярнуўся надвечоркам, каля пятай-шоста гадзіны. Штосьці друкаваў на машынкы. Я не мог заснуць, кепска сябе адчуваў. У нейкі момант задрамаў. Абудзіў гучны грукат ці хутчэй ламанне ў дзверы. Я ўсканіўся, але бацька ўжо выходзіў са свайго пакоя. Паспеў толькі сказаць: "Відаць, прыйшлі". Я тады яшчэ не разумеў, што азначала ў вуснах бацькі кароткае слова "прыйшлі". Адчыніў дзверы. Увайшло чатырох ці пяціх вайскоўцаў. Ва ўсякім выпадку, не менш трох. У той момант зрабілася мне неяк не па сабе. Не ведаў, дзе сябе дзець. Бацьку, як ад пары дзён да розных дамоў пад'язджалі шэрыя грузавікі і забірлі людзей. Гэта быў позні "візіт". Я быў заспаны, таму ўсё, што адбылася ў кватэры, выдавалася цяжкім сном. Энкаведзісты запатрабавалі паказаць бацькаў пакой і загадалі выйсці. Аднаго паставілі, каб нас пільнаваў. Астатнія грэбаліся ў рэчах, выцягвалі з шафы кнігі і рукапісы. Пераглядалі і кідалі іх на падлогу. Усё гэта цягнулася надта доўга і для мяне здавалася вечнасцю. Бацька сядзеў каля мяне. Памятаю, як дрыжэлі яго калені. Выйшлі толькі пад ранак. З бацькам. Забралі з сабою шмат друкаванага матэрыялу і рукапісы. Калі выходзілі, спытаў іх, ці вернецца бацька. Адказалі: "Да. Вернецца, вернецца". Што я тады мог ведаць пра НКВД? Для мяне энкаведзісты былі толькі людзьмі ў вайскавай форме. Не думаў, што чалавека можна скрыўдзіць і прынізіць, як крымінальнага злачынцу.

Калі энкаведзісты з арыштаваным бацькам выйшлі, я пачаў парадкаваць раскіданыя па кватэры рэчы. Паглядзеў на гадзіннік. Дзіўная рэч! Пакінулі! А яны ж любілі гадзіннікі. Праз гэта ў Вільні іх звалі "часовыя дзел мастерамі". Відаць, проста не заўважылі, бо гадзіннік быў крыху прыкрыты паперамі. А можа, нельга было забіраць іншыя рэчы, апроч "крамольных"? З кніжак забралі хіба дзве. Толькі тады, калі скончыў прыбіраць, заўважыў на пісьмовым сталё фотаздымак асобы ў акуларах. Гэта быў Мілюкоў, блізка прыяцель бацькі. Мілюкова ведалі як непрымірнага ворага беларушавізму. А гэты фотаздымак увесь час знаходзіўся навідавоку. Відаць, тыя, што рабілі вобшы, былі недасведчанымі, каб звярнуць увагу. Ды ці мог чалавек на фотаздымку стаць прычынай арышту бацькі?!

Я тады не разбіраўся ў палітыцы, затое бацька ў ёй арыентаваўся дасканала. У Польшчы толькі збольшага ведалі пра сталінскі тэрор, хоць у Вільні ўсё часцей гаварылі аб тым, чым займаецца на Усходзе НКВД.

...Час зацірае ў маёй памяці дэталі таго вясенскага дня. Адчуваў — дзецця штосьці нядобрае, тое, чаго не магла зразумець і прыяцель свядомасць маладога чалавека, якім я быў. Тады яшчэ не разумеў, што страціў бацьку. Калі хтосьці ішоў па лесвіцы, думаў, што гэта вяртаецца ён, што гэта ён ідзе...

Наступнага дня з вёскі вярнулася мама. Спытала, дзе бацька. Што я мог сказаць? Зрэшты, яна і без мяне здагадалася. Думаю, бацька вёў з маці размову пра магчымасць свайго арышту. Але пры мне — ніколі. Мы потым з мамай колькі разоў хадзілі да турмы на Лукішкі. Хацелі атрымаць якую-небудзь вестку. На жаль, не атрымалі.

Цяжка было тады. Напачатку не маглі прычынацца да такой змены варушкаў. Ды ці мы адны? Але жыццё ішло далей. Я тады яшчэ вучыўся ў Віленскай тэхнічнай школе, мама працавала ў шпіталі. Потым прыйшоў час, калі пачаў працаваць і я. Напачатку пры будаўніцтве дарогі ў Вільні, у гарадскім магістраце. Пасля на будаўніцтве фабрыкі ў Новай Вілейцы. Ужо падчас нямецка-савецкай вайны ў верасні 1941 года перайшоў на чыгунку, і тады матэрыяльнае становішча, варункі нашага жыцця з мамай крыху змяніліся да лепшага.

(Працяг на стар. 15)

## МАСКВА: “ДАГАРЭЛА СВЕЧАЧКА...”

У трэцім дэкадзе красавіка ў Маскве ў Тэатры на Пяроўскай гучала русынская, сербская, украінская, французская, арабская, руская, а 22 красавіка — беларуская гаворка: удзельнікам Міжнароднага тэатральнага фестывалю камерных спектакляў, прысвечанага 50-годдзю Перамогі, быў спектакль Гомельскага абласнога драматычнага тэатра па п’есе А. Петрашкевіча “Дагарэла свечачка да палічкі”. Прэм’ера гэтага спектакля адбылася 9 ліпеня 1993 г. у Мінску ў дні Сусветнага з’езда беларусаў; пасля гэтага спектакль быў паказаны на рэспубліканскім тэлебачанні.

І вось — запрашэнне ў Маскву. Маргарыта Дзявятка (Любка), Уладзіслаў Карака (Лявон) і Людміла Гарбунова (Марфа) распавядалі пра беды і радасці — са сцэны... Адгукнулася не толькі глядзельная зала (гучалі галасы: “Брава!”), але і журы. Дыплом Міжнароднага фестывалю быў уручаны гомельскаму тэатру, а таксама рэжысёру спектакля, мастацкаму кіраўніку тэатра Уладзіміру Караткевічу.

Маскоўскі збор тэатральных дзеячаў даваў магчымасць, так бы мовіць, і сябе паказаць, і іншых паглядзець.

Былі намечаны планы на развіццё гэтага фестывалю ў “Славянскі вянok” — штогадовыя, рэгулярныя сустрэчы на Украіне, у Беларусі, у Расіі, у Славакіі і г. д.

Таццяна КАРАТКЕВІЧ

## ТЭАТР ЧАКАЕ ГЛЕДАЧОЎ



У Брэсце пасля некалькіх гадоў рэканструкцыі прыняў глядачоў абласны драматычны тэатр. Гэта прыгожы будынак, дзе цудоўная сучасная глядацкая зала, утульныя холы, выдатнае асвятленне сцэны, зручныя акцёрскія грымёрныя, арыгінальны інтэр’ер.

Змяніўся і статус тэатра: з чыста драматычнага ён стаў тэатрам драмы і музыкі. У яго складзе будзе цяпер працаваць і сімфанічны аркестр.

На здымку: брэсцкі тэатр пасля рэканструкцыі.

Фота Рамана і Эдуарда КАБЯКОЎ,  
БЕЛІНФАРМ

## У ГАЛЕРЭІ “АЛЬТЭР ЭГО”



У мастацкай галерэі “Альтэр Эго” працавала новая экспазіцыя. Яна з’яўляецца лагічным працягам “Белага Арт-фестывалю”.

Выстава тэматычная і прысвечана біблейскай тэматыцы. Сярод яе ўдзельнікаў аўтары, з творчасцю якіх ужо знаёмы мінчане. Гэта Сяргей Шэмет з работай “Благавешчанне”, Яўген Жылін з палотнамі “Тры апосталы” і “Адраджэнне храма”. Цікавыя графіка Андрэя Косікава і жывапісныя работы Вольгі Захаравай.

Арганічна дапаўнялі настрой выставы духоўныя песні студэнцкага хору “Кантус Ювентэ” інстытута замежных моў.

Яўген КАЗЮЛЯ,  
БЕЛІНФАРМ

На здымку: знаёмства з новай экспазіцыяй галерэі “Альтэр Эго”.

Фота аўтара

# “ЛАСКАВАЯ, ЦІХАЯ, ЯК АНЁЛ...”

Гэтак звалі жонку Ядвігіна Ш. Што мы пра яе ведаем? Ды амаль нічога. А між тым, паводле слоў сучасніцы Ядвігіна Ш. Палуты Бадуновай, гэта была жанчына-гераіня. Гераіня непрыкметная: “Ласкавая, ціхая, як анёл, з чутым сэрцам і развітым розумам”.

“Добрым прыкладам, — зазначала П. Бадунова, — можа паслужыць гэтая непрыкметная гераіня для тых жанчын, якія адрываюць сваіх мужоў ад беларускай працы дзеля сваіх асабістых выгод. Не ўспомніць іх народ беларускі добрым словам, а такіх, як жонка Ядвігіна Ш., ніколі не забудзе ўдзячны наш народ”. Гэта ўспаміны з 1918 года.

Палута Бадунова сама была вельмі шчырая, апантаная асоба. Яна верыла ў людскую дабрату. Але пра гэта хіба пасля. А зараз яшчэ колькі Палуціных слоў пра жонку Ядвігіна Ш. “Усё сваё жыццё, — згадала П. Бадунова, — яна паклала на шэрую цяжкую працу, даглядаючы без адзінага папроку свайго вечно занятага беларускай справай хворага мужа, несучы на сваіх кволых плячах і ўсю гаспадарку, і клопаты аб сям’і...”

Палута Бадунова амаль цэлы месяц гасцявала ў Карпілаўцы і на свае вочы штодня бачыла гэты клопат. Вось яшчэ адзін яе кранальны ўспамін: “За некалькі дзён да майго ад’езду пісьменнік быў вельмі хворы. І трэба было бачыць, як яго жонка, гэты анёл-храніцель, не адыходзіла ад яго, па тры разы ўдзень рабіла яна яму ванны, цягаючы з надворку вялікія чыгуны з гарачай вадой. Яе маленькая, худзенькая хвігурка то з’яўлялася ў хаце, то зноў счазала на дварэ...”

Такі вось жывы абразок пра жонку Ядвігіна Ш. На вялікі жаль, ён да гэтай пары мала каму вядомы. Калі я прачытаў яго, расчуліўся: захацелася, каб пра Луцыю Гнатоўскую, спадарожніцу Ядвігіна Ш., даведлася ўся Беларусь. І вядома ж, найперш жонкі нашых пісьменнікаў, дзеячаў культуры і мастацтва.

...Не памятаю ўжо дзе, раздабыў фотаздымак Луцыі. Паглядзеў на яго — і пераканаўся: і напраўду, ціхая і ласкавая, як анёл; глыбокія, вялікія, даверлівыя вочы. Ва ўсёй паставе шляхетнасць, годнасць.

Затым трапілі на вочы ўспаміны пра Язэпа Лёсіка Іны Рытар. Было там колькі слоў і пра Луцыю Гнатоўскую. Кранальныя, прачулыя словы:

“Гэтая невялікая, немаладая, але ўсё яшчэ прыгожая кабета назаўсёды засталася ў маёй памяці са слязамі на твары і тугою ў вачах. Двох яе малодшых сыноў вывезлі ў лес пад Котлас. Фальварак ля Радашкавічаў забралі. Будучыня для сям’і дачкі не зычыла добра”.

З прачулых слоў, як бачым, дыхнула на нас і трагедыя: раскулачылі, разрабавалі фальварак, а затым і зусім сашлюць са спрадвечнай бацькоўскай зямлі, сашлюць разам з дачкой, унукамі, зяцем — усёю радзіною пісьменніка-гуманіста, які да аднаго толькі і імкнуўся ўсё сваё свядомае жыццё, каб неяк скрасіць побыт простага люду, зрабіць яго больш прыгожым, гарманічным. І вось за гэта яму такая ўдзячнасць! Ну, але, мусіць, спрадвечу ўжо так вядзецца...

З 1934 года Луцыя жыла разам з дачкой Вандай у Мінску на Шпітальнай вуліцы ў драўляным дамку, купленым зяцем Язэпам



Лёсікам. Зяць, як і муж, быў апантаны беларушчынай. Язэп нібы замяніў Ядвігіна Ш. у сям’і, скрашваў побыт асірацелых Лявіцкіх, трымаў іх у беларускім духу.

Язэпавы дзеці, унукі Луцыі і Ядвігіна Ш., прынамаю, Алеся, пра сваю бабульку згадвае: “Бабулька мая, Луцыя Аляксандраўна, ведала: польскую, французскую, беларускую, рускую мовы, на ўсіх добра размаўляла і пісала. Апрача таго, ведала нямецкую (праўда, не так, як тыя). Яна жыла з намі заўсёды, гэта значыць з 1934 года. Памагала мне рыхтаваць урокі нямецкай мовы. Размаўляла з намі па-беларуску, з суседзямі па-расейску. Праўда,

## Музыка

# “ЗВАНОЧКІ” АДГУКАЮЦЦА НА ШЧЫРАСЦЬ

Некалькі гадоў назад падчас адпачынку сустрэліся два чалавекі мастацтва — вядомы кампазітар Уладзімір Дамарацкі і кіраўнік дзіцячага хору “Званочки” Рэспубліканскага ліцэя пры Беларускай акадэміі музыкі Ала Мазурава. Сустрэча прывяла да творчых кантактаў, у выніку чаго з’явіліся цудоўныя дзіцячыя песні кампазітара, прызначаныя для харавога калектыву ліцэя.

Ала Мазурава — чалавек захоплены, тонкі, энтузіястычны ў сваёй харавой справе. У яе хоры спяваюць дзеці малодшых класаў, хор для іх — першае ўваходжанне ў свет калектывнага музыцыравання. Педагог з вялікім вопытам, А. Мазурава кіруе хорам больш за 10 гадоў, адразу пасля заканчэння Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. За гэтыя гады з чыста дапаможнага хор ператварыўся ў самастойны калектыв, а дасягнуць гэтага дастаткова складана, бо спяваюць у хоры дзеці 1—3 класаў, заняткі адбываюцца толькі 2 гадзіны на тыдзень, даводзіцца пачынаць з самых элементарных навыкаў — валодання голасам, чысціні інтанацыі, выразнасці двух- і трохгалосся. А ў 3-м класе, калі з’яўляецца ўменне і ўмацоўваюцца галасы, дзеці расстаюцца з Алай Аляксандраўнай і пераходзяць у хор старэйшых класаў, а яна ўздыхае: “Калі б яшчэ хоць адзін год...”

Наглядзячы на гэта, калектыв “Званочки” многае паспявае, спявае творы розных стыляў і жанраў, але пераважна музыку беларускую — народную і прафесійную, часам досыць складаную. Ала Аляксандраўна пастаянна заклапочаная пошукам свежага рэпертуару. Музыкант удумлівы і патрабавальны, яна арыентуецца на строгія крытэрыі ў яго адборы. Так, А. Мазурава лічыць, што дзіцячыя харавыя творы павінны быць па-за палітыкай, закранаць блізкія і зразумелыя дзецям тэмы, раскрываць іх захапляльна, запальваючы дзіцячыя душы. Тут у роўнай ступені важныя і слова, і музыка, прычым таленавітае дзіця, ды яшчэ побач з вопытным педагогам, нутром адчувае фальш, калі песня напісана без душы і творчай іскры, што нярэдка бывае ў дзіцячай музыцы. Мазурава адвяргае прымітыўнасць, яна не шукае лёгкіх шляхоў, а захапляецца матэрыялам складаным, праца над якім здатная развіць



выканаўчыя навыкі хору, узабагаціць яго радасцю творчасці, характэрнай для любога па-сапраўднаму адухоўленага працэсу выканання музыкі.

Спецыфіка хору, які спявае ў невялікім дыяпазоне, не перашкаджае Але Аляксандраўне развучваць і выконваць у канцэртах вялікую колькасць твораў як беларускіх аўтараў, так і кампазітараў-класікаў. У праграмах такіх выступленняў — Шуберт, Кюі, Векерлен і інш. Многія беларускія кампазітары супрацоўнічаюць з калектывам, для яго пісалі Я. Магаліф, М. Марозава, Г. Гарэлава. Хор рэгулярна ўдзельнічае ў філарманічных абанементах канцэртаў для дзяцей, яго ведаюць і любяць сталічныя юныя аматары музыкі.

Творчая дружба А. Мазуравай з У. Дамарацкім аказалася плённай. Уяўленне кампазітара заўсёды адчувае дадатковы імпульс, калі ў працэсе напісання музыкі ён бачыць перад сабой канкрэтнага выканаўцу сваіх твораў, піша ў разліку на ягоныя магчымасці. Так адбылося і тут. Аўтар твораў у буйных інструментальных формах — сімфоній, Канцэрта для аркестра, Канцэрта для трубы з аркестрам і інш. — У. Дамарацкі апошнім часам напісаў таксама некалькі песень і рамансаў. Але дзіцячая тэма з’явілася ў яго нядаўна, і штуршком было менавіта супрацоўніцтва з А. Мазуравай і яе калектывам. Цудоўныя

дзіцячыя песні раскрылі новыя грані таленту кампазітара. Калі ў інструментальнай музыцы ён сур’ёзны, схільны да маналагічнасці, драматычнай экспрэсіі, то песні ягоныя — агністыя, меладычныя і падзіячы з хітрынкай. Ён лічыць, што прыйшоў да дзіцячай музыкі своечасова для сябе, бо сталасць душы дае магчымасць больш гарманічна, “здалёк” выявіць свет дзяцінства. Сучасныя танцавальныя рытмы, яркі меладызм, натуральнасць і нетрывіяльнасць інтанацыі, якая здаецца знешне прастай, але разнастайна “расквечанай” знутры — усё гэта неаспрэчна надае прываблівасць вакальным мініяцюрам У. Дамарацкага.

І вось на Беларускім тэлебачанні прайшла перадача “Песні У. Дамарацкага”. Радасныя, захопленыя музыкой твары дзяцей, непасрэднасць і разнаволенасць выканаўчай манеры хору цудоўна адпавядаюць гульневым вобразам дзіцячых песень — восліка, жабкі, спрытнага ката. Дзеці адчуваюць сябе ў гармоніі з мастацтвам, а гэта — самы важны вынік іх яднання з музыкай. І хочацца спадзявацца, што гэтая з дзяцінства знойдзена гармонія застаецца з імі і далей, бо яны ўсе абралі для сябе высокі шлях прафесійнага музыканта.

Ніна СЦЯПАНСКАЯ  
На здымку: Ала МАЗУРАВА з хорам.  
Фота В. МАЙСЯЕНКА

лашчыла нас, а іншым разам і ўшчучвала — па-польску. Была вельмі прыгожая, статная...”

У Мінск яе прывезлі добрыя людзі-карпілаўцы. Яе сыноў Ваціка і Казіка арыштавалі, а саму Луцыю карпілаўцы схавалі і сярод начы прывезлі да Ванды ў Мінск. Пасля Луцыя будзе сведкай на адной нкусаўскай калатнечы. Падчас аднаго з вобыскаў бальшавіцкія рэквізітары разам з зяцевымі паперамі і кнігамі забяруць нават яе каталіцкі малітоўнік. Палічылі крамолай, замежнай літаратурай, запісалі ў вобыскны пратакол. Было гэта ў 1938 годзе.

Луцыя Гнатоўская-Лявіцкая не расставалася з сям’ёй Ванды да канца сваіх дзён. Памерла яна пятага красавіка 1945 года. “Бабуня наша Карпілаўку ўспамінала, пэўна, усё жыццё, але яна ведала: жыве ў сям’і сасланага і не “сыпала соль на раны”, — згадала Алеся Лёсік у сваім лісце за 13.12.93.

Ну, а ці памятаюць, ці памятае хто Луцыю ў яе роднай Карпілаўцы? Памятаюць. Знайшліся такія людзі. Яшчэ ў васьмідзесятых гадах жылі Зося і Хведар Давідовічы. Вось яны і прыгавяваюць, што не было найдабрэйшай ва ўсёй карпілаўскай акрузе душы, як пані Лявіцкая. Спагадная, рупная, што пчолка. Усё некуды бяжыць, рупіцца. Шапачку-кубанку надзене і бяжыць... Ці жывію, ці якая іншая праца, яна турбуецца пражнеек і смачнейшага чаго ім нарэжа і трывалейшага — вядліны, салцы, паляндвічкі і ўсіх усё панюшкамі ды душачкамі называла. Да яе наняцца было — як у госці схадзіць. Кошык грушак ці яблыкаў прынясе: “Ешце, жнеечкі, ешце, падвячоркуйце. Дух перавядзіце!..”

...У лістападзе 1994 года ў музеі Максіма Багдановіча ладзілася выстаўка чарнобыльскіх твораў Сяргея Давідовіча, мастака і паэта з Карпілаўкі, сына згаданых Зосі

і Хведара Давідовічаў. Ідучы на выставу, я ўзяў з сабою і папачку з рознымі паперамі пра Карпілаўку. Сяргей Хведаравіч удумліва перабіраў іх, а калі на яго вока патрапіла падабізна шлахетнай маладзічкі з глыбокімі даверлівымі вачыма, спытаўся:

— А гэта хто?

— Луцыя Гнатоўская, жонка Ядвігіна Ш., — адказаў я.

— Дайце мне гэты здымак! — сказаў ён парывіста. — Я намалюю яе партрэт. Мне мама пра яе гэтэўкі расказвала...

Я быў усцешаны, што да яго дайшоў голас Палуты Бадуновой, калі яна казала: “Такіх, як жонка Ядвігіна Ш., ніколі не забудзе ўдзячны наш народ!”

Што ж, дабрыйна не гіне, дабрыйна дабрыйно знаходзіць. Неўзабаве С. Давідовіч патэлефанаваў:

— Я сваё слова стрымаў. Толькі што намалюваў Купалу з Лявіцкім. Гуляюць між карпілаўскіх прысадаў. А з ганка дамка за імі назірае Луцыя!

Я таксама не стрымаўся, пахваліўся, што ўвесь сённяшні вечар руплюся над абразком пра Луцыю. А мы ж не дамаўляліся. Толькі пагаварылі пра свой намер. Значыцца, наспела пара ўспомніць добрымі словам адну з тых, хто, паводле слоў усё той жа П. Бадуновой, без адзінага дакору трымала на сваіх плячах і сям’ю, і гаспадарку, вызвалючы мужу-письменніку час на беларускія справы.

Луцыя Гнатоўскай даўно ўжо няма. Але ў родзе Лявіцкіх па-ранейшаму ёсць Луцыя. Гэтым імем названа адна з унучак Ядвігіна Ш. Кажуць, што яна і знешне падобная на сваю бабулю. Што ж, усё можа быць... Ва ўсякім разе імя ўнучкі ўсім нам нагадвае пра абранніцу Ядвігіна Ш., якая скрашвала яго жыццё, жыццё цэлага кута на Плянеце Зямля, што зваўся колісь фальварак Карпілаўка.

Уладзімір СОДАЛЬ

## ЁН ЦАНЫЎ ГОДНАСЦЬ

(Пачатак на стр. 13)

На пачатку кастрычніка з вузкага кола самых блізкіх калег і сяброў стварылася група. Уваходзілі ў яе склад будучыя знамяны артысты Бярнард Ладыйш, актор Фердынанд Траяноўскі, кампазітар Раман Зялінскі і яшчэ колькі асоб. Прынялі прысягу. Тады гэта не называлася Арміяй Краёвай. Наша група ўваходзіла ў склад польскай падпольнай арганізацыі “Лучнасць збройнага змагання”, якая праз пэўны час перайшла пад кіраўніцтва АК.

7 траўня 1943 года па даносе аднаго з работнікаў чыгуначнай адміністрацыі я быў арыштаваны нямецкімі ўладамі. Апроч мяне тады схавалі яшчэ чатырох маіх калег. Пасадзілі ў турму ў Вержбалоўе (гэта апошняя пагранічная станцыя паміж Усходняй Прусіяй і Літвой), а пасля перавезлі ў Тыльзіт. Адтуль — да цяжкай турмы Рабініт. У мінулым гэта быў крэйскаўскі замак — астатні замак на ўсходняй граніцы. Там да кастрычніка вельмі цяжка працаваў. Пасля турмы ў Рабініце павезлі нас праз Кенігсберг, Варшаву і Кракаў да Асвенціма. У Варшаве мелі начлег на вуліцы Данілавічоўскай. Тут прадстаўнікі Галоўнай Рады апы-кунчай арганізацыі, якая мела правы на доступ да ўсіх вязняў, даведаліся, што з поўначы на поўдзень едзе нейкі транспарт. Атрымалі магчымасць спаткацца з намі і далі паштовыя карткі, каб мы маглі б даць для сваіх блізкіх кароткія звесткі пра сябе. Напісаў тады маме, што знаходжуся ў дарозе да Асвенціма. Калі трапілі ў Асвенцім, у камендатуры нам абвясцілі прысуд. З яго вынікала, што тут, у лагеры, мы застанемся да канца вайны. А па яе заканчэнні будзе судовы працэс, звязаны з нашай дзейнасцю супраць нямецкага народа. Мне забаранілі перапіску. І калі мама не атрымала праз доўгі час ад мяне інфармацыі, то звярнулася з лістом да камісара GRENZOSTLAND Віленскай Акругі. Праз яго выслала мне ў Асвенцім паштоўку. Ведаю, што мама цяжка працавала, каб што-кольвек выслала мне. Яе запытанні пра мяне ў каменданта закончыліся звесткаю пра маю смерць. Той ліст трапіў у Асвенцім. Выклікалі мяне ў палітычны аддзел, адтуль рэдка хто вяртаўся ў лагерны барак. І мяне пыталіся, чаму не пішу лістоў да маці. Загадалі напісаць дадому, нягледзячы на ранейшую забарону. Лісты трэба было пісаць на нямецкай мове. Нямецкай не ведаў, напісаў па-польску, так, каб супакоіць маму. Перакладчыцамі былі вязні-яўрэйкі. Яны, як правіла, гінулі, бо зашмат ведалі.

Гэта было на пераломе чэрвеня-ліпеня 1944 года. Праз нейкі час ліст вярнуўся. З пачатка “FELDPOST”, дата — 14 ліпеня 1944 г. і штэмпелем “Венекоп”. Я не ведаў, што 14 ліпеня віленскія атрады АК і савецкія войскі занялі Вільню. Таму ліст не знайшоў адрасата, і для мамы я застаўся памёршым.

У кастрычніку 1944 года, калі пачалася ў Асвенціме эвакуацыя, нас перавезлі да адной з філій лагера Бухенвальд. Гэта была капальня солі, якую ў часе вайны перабудавалі на фабрыку па вытворчасці рухавікоў для самалётаў.

А больш дакладней — механічных частак да тых рухавікоў. 14 красавіка 1945 года нас вызвалілі амерыканскія войскі. Так вось прыблізна выглядаў бы перыяд майго жыцця з часоў акупацыі.

Два-тры месяцы па вызваленні пазнаёміўся з Данутай, з якой разам вярнуліся да краю напрыканцы ліпеня 1945 года. У лістападзе 1948-га ўзялі шлюб у касцёле ў Прушкове пад Варшавай. І разам да сённяшняга дня.

Адразу па вызваленні, калі вярнуўся ў Польшчу, шукаў маму. Пазней даведваўся, што яна засталася ў Вільні. Напісаў ліст і не атрымаў адказа. Падказаўлі мне, каб напісаў да польскага Консульства ў Вільні. Там працаваў чалавек з нашага дома і перадаў ліст маме. Праз пэўны час яна прыехала, і мы нарэшце сустрэліся.

У пасляваеннай Польшчы мы, на жаль, не мелі магчымасці што-кольвек даведацца пра бацьку. Гэта быў перыяд актыўнай дзейнасці польскай службы бяспекі, таму не мог крануць тэмы, якая мяне найбольш хвалевала. Зрабіў гэта толькі ў 80-я гады, але хоць бы адна канкрэтная інфармацыя! У працы гестапа было па-іншаму. Калі мяне арыштавалі, мама адразу даведалася, у якой турме і за што знаходжуся. Падалі адрас, каб яна магла напісаць. Адносіны да вязня не былі пшчотнымі (на следстве ў часе допытаў некалькі разоў траціў прытомнасць), але інфармацыя была заўсёды. Пазней, калі хацеў мець пасведчанне пра знаходжанне ў лагеры, атрымаў праз Чырвоны Крэйг дэталы адліс. Была там дата арышту, дата прыбыцця ў лагер, дзень, у які прывезлі ў Асвенцім, даты прыбыцця ў Заксенхаўзен, Раенбург, а потым — да капальні Бухенвальда. Не хапала толькі гадзін і минут. Як ні дзіўна, у дакуменце былі пазначаны нават дзень нашага вызвалення амерыканцамі. Мае ж спробы пошукаў бацькавага следу разбіваліся аб сцяну маўчання і няведання.

Адзіная больш-менш канкрэтная інфармацыя паходзіла з ліпеня 1941 г. Калі пачалася вайна і немцы занялі Вільню, у адной з віленскіх газет была апублікавана рэзляцка яюгасьці былога вязня са Старой Вілейкі. Ён пісаў, што ў суседняй камеры сядзеў, між іншым, Уладзімір Самойла, знаны віленскі дзеяч і літаратар і што яго забіралі заўсёды ўвечары.

Вось і ўсе звесткі... Дзе загінуў і калі — невядома. У адной беларускай энцыклапедыі пададзена, што памёр у 1940-м. У другой — у 1941 годзе.

Праз Консульства Рэспублікі Польшча ў Мінску выслала некалькі лістоў да Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі з просьбай пайнфармаваць, дзе магла бацькі і якія захады ў справе яго рэабілітацыі робяцца на Беларусі. Адказы, на жаль, не сучылі.

Звяртаюся да ўсіх, хто мог бы дапамагчы ў справе пошукаў якіх-кольвек звестак пра лёс майго бацькі.

Варшава. 16 красавіка 1994 г.

Пераклад, падрыхтоўка да друку і публікацыя Ю. Гарбінскага

## ВЫСТАВА МАДЭРНУ — ВЫСТАВА ДЛЯ ЭЛІТЫ?

Мабыць, менавіта Нямецкі культурны цэнтр імя Гётэ першым абаснаваўся на Беларусі і адразу ж заняў той культурны вакуум, які стаў асабліва вострым і адчувальным у “пасляперабудовачнай” раз’інтэграцыі. Дапамога (і грашовая ў тым ліку), акцыі, сустрэчы, семінары, кінафестывалі і, зразумела, мастацкія выставы — гэта далёка не поўны пералік таго, што адбылося за апошнія некалькі год. І што цікава: перыяд азнаямлення з культурай нашай рэспублікі (якая магла ўяўляцца з далечыні ледзь не абарыгенскай) нарэшце скончыўся. Зважаючы на мастацкія выставы, адзначаеш: штораз іх узровень павышаецца; досыць агульныя зборы сучаснага авангарда (да якіх гэтаксама немцы падыходзілі з характэрнай акуратнасцю і педантызмам) змяніліся асобнымі экспазіцыямі вядомых твораў, пра што немажліва было і памарыць нашаму глядачу колькі год таму. Апошняя імпрэза ў Нацыянальным мастацкім музеі была прысвечана творчасці класіка, пачынальніка эры мадэрнісцкай эстэтыкі Максіма Клінгера і сталася, па сутнасці, выставай для эліты, гледзячы па сур’ёзнасці і нешматлікасці яе наведвальнікаў. Шкада толькі, што дасюль па нейкіх невядомых прычынах Нямецкі культурны цэнтр не зарэгістраваны афіцыйна, і гэта аніак не дадае гонару рэспубліцы ў вачах замежнікаў і выклікае зразумелае засмучэнне кіраўніцы цэнтра Веры Багальянс.

Тым не менш выстава Макса Клінгера адбылася. Заняўшы цалкам і вельмі шчыльна галерэю Мастацкага музея, яна ўражвае і непасрэдна самай творчасцю мастака, і тым, што экспазіцыя такога класа ў нас — рэдкасць. Макс Клінгер не дужа вядомы беларускаму глядачу, што мож-



Кіраўніца Нямецкага культурнага цэнтра імя Гётэ В. Багальянс.



М.Клінгер. “Першае інтэрмецца”.



М.Клінгер. “Нарцыс і рэха”.

на зразумець, і слаба вядомы прафесіяналам, што можна аднесці толькі да ўзроўню нашага мастацтвазнаўства. Скульптар і жывалісец, стваральнік ма- нументальных палотнаў, аўтар тэатрычнай манераграфіі “Жываліс і малюнак”, дзе прагучалі вызначальныя і для нашага часу словы — “у нас ёсць майстэрства, але няма мастацтва”, Макс Клінгер (1857—1920) вядомы ў свеце як графік. У яго творчасці адбыўся эстэтычны сінтэз, які пазней “абстрактныя” мастакі XX ст. здзейснілі ўжо разгорнута — чыста сімвалічнымі сродкамі фарбаў і формы. Нездарма пра М. Клінгера як пра “настаўніка” і пачынальніка пра- нікнёна гаварыў на цыры- моніі адкрыцця выставы вядомы беларускі графік А. Кашкурэвіч. Насычаныя,

багатыя тэхнічна гравіюры Клінгера ўражваюць складаным перапляцэннем знаходак і метамамарфозаў. Яны здаюцца здзейснай прапагандай тэорыі мастака аб сукупнасці ўсіх відаў творчасці, стварэння абагуленага вобраза, што і сталася пазней асновай росквіту “новага” мастацтва.

На выставы такіх майстроў, як М.Клінгер, і на Захадзе не стаяць чэргі. Зрэшты, гэта натуральна. Элітнасць выставы вызначаецца хутчэй агульным узроўнем, падрыхтаванасцю патэнцыяльных глядачоў, а не наяўнасцю нейкага элітнага класа. Але само па сабе з’яўленне такой выставы на Беларусі — прызнанне сур’ёзнасці адносін да культурнага супрацоўніцтва з боку замежных суседзяў.

Н. Ш.

Аб’ява

## БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ АБ’ЯЎЛЯЕ ПРЫЁМ НА 1995 ГОД

У АСІСТЭНТУРУ-СТАЖЫРОЎКУ з адрывам ад вытворчасці па спецыяльнасці: КАМПАЗІЦЫЯ ДЫРЫЖЫРАВАННЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНАЕ ВЫКАНАЛЬНІЦТВА СПЕВЫ

У асістэнттуру-стажыроўку прымаюцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія маюць закончаную вышэйшую адукацыю.

Паступаючыя здаюць конкурсныя ўступныя экзамены па спецыяльнасці (выкананне сольнай праграмы) і калектыву (абароне рэферата і суб’ядванне па тэорыі і гісторыі выканальніцкага мастацтва, педагогіцы і філасофіі).

Заява аб прыёме падаецца на імя рэктара з указаннем выбранай спецыяльнасці. Да яе трэба дадаць:

- асабісты лістак па ўліку кадраў і аўтабіяграфія;
- копія дыплама;
- копія працоўнай кніжкі;
- даведка аб стане здароўя;
- дзве фотакарткі (4х6);
- рэферат па выбранай спецыяльнасці.

Дакументы прымаюцца з 21 па 28 чэрвеня 1995 года, уступныя экзамены з 1 па 6 ліпеня. Даведкі па адрасе: г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30, каб. 122, тэл. 26-11-76.

Калектыву рэдакцыі часопіса “Тэатральная Беларусь” выказвае глыбокае спачуванне галоўнаму рэдактару САБАЛЕЎСКАМУ А. В. у сувязі з напатакшым яго вялікім горам — заўчаснай смерцю жонкі Венеры Архіпаўны.

Міністэрства культуры і друку выказвае глыбокае спачуванне галоўнаму рэдактару часопіса “Тэатральная Беларусь”, загадчыку кафедры Беларускага ўніверсітэта культуры САБАЛЕЎСКАМУ Анатолю Вікенцьевічу ў сувязі з напатакшым яго горам — смерцю жонкі.

Спадара Вернера ЛІНДЭМАНА, старшыню таварыства "Інфармбюро Чарнобыль" (Мюнстэр), ёсць роўны шанец спаткаць на прыёме ў канцлера Коля і ў беларускім шпіталі сярод чарнобыльскіх дзяцей. Спадара Ліндэман шчыльна супрацоўнічае з фондам Генадзя Грушаваго "Дзеці Чарнобыля", падзяляючы думку, што катастрофы кшталту чарнобыльскай — трагедыя ўсяго свету. Ён дапамагае нам так, як дапамагаў бы самому сабе...

Мы спаткаліся са спадаром Ліндэманам з нагоды чарговага спраўджанага праекта здабывання нямецкіх марак для беларускіх дзіцячых лекавых патрэб: ён запрасіў у Мюнстэр спектакль "Тэрмінатар" Беластоцкага тэатра імя А. Вянгеркі. А ў спектаклі, як вядома беларускай публіцы з гастролу ды фестывалю, адну з роляў выконвае купалавец Уладзімір Кін-Камінскі. А з сям'ёй Камінскіх Вернера Ліндэмана стала і даўно злучыла сяброўства...

# ШУКАЙМА ТРЭЦЯГА ШЛЯХУ?

— Спадара Ліндэман, вашу дзейнасць і працу ў вялікай меры вызначаюць дзеці, — іх лёсы, выхаванне, выжыванне. Калі ў нас бывалі нямецкія дзіцячыя тэатры, напрыклад, з Мангайма, мы размаўлялі з акцёрамі, з рэжысёрамі пра стаўленне ў Германіі да дзяцей. Гучала меркаванне, што нямецкія дзеці — не ў цэнтры ўвагі грамадства...


— Я гадаваўся ў гітлераўскую часіну. Самая вялікая зацікаўленасць рэжыму да дзяцей была ў тым, каб прышчыпіць ім (нам!) паслухмянасць. Мы мусілі маршыраваць, вывучаць ідэалогію, пачувацца абаронцамі рэжыму... Тыя, хто сядзеў на версе і меў уладу, правакавалі жудасныя гістарычныя наступствы, маніпулюючы тымі, хто быў унізе і не меў улады. Але гэта цяпер — наша агульная гісторыя. Шторм, калі прыезджаю да вас, знаходжу гэтай агульнасці пацвяджэнне.

— Цяпер я магу меркаваць, чым прывабіў вас польска-беларускі "Тэрмінатар"...

— Гэты спектакль — пра ўладу і пра тое, як людзі з ёю абыходзяцца. Вы, мабыць, ужо зразумелі, што гэтая тэма — галоўная ў маім жыцці. Шмат нашых няшчасцяў ды катастроф распачыналася там, на версе, з-за няслушнага разумення сваіх магчымасцей ды межаў. Дзе ж, калі ж можна пачаць працаваць дэмакратычна ды па-партнёрску? У немцаў ёсць дэмакратыя, але навучанне дэмакратыі ўсіх, хто далёкі ад улады, не павіна спыняцца. А навучанне дэмакратыі далёка ад ідэала. У нас з вамі — агульная гісторыя і... тыя самыя праблемы! Менавіта таму першымі глядачамі "Тэрмінатара" былі мае сябры.

— Вы казалі, што нацысты дамагаліся паслухмянасці, спрыяння рэжыму. А наша цяперашняя праблема якраз у разуменні рознасці між рэжымам ды патрыятызмам. Ад дзяцей, па-бальшыні сваёй, дамагаюцца падначалення, падпарадкавання, з маленства абрыняюцца на іх праблемы дарослых. Я ў разгубленасці. Я не ведаю, як выходзіць сьмну любоў да радзімы, заражанай Чарнобылем, дзе ўсе хварэюць, дзе няма сродкаў для жыцця, дзе ці не штодня паляе з экрана тэлевізара кіраўнік дзяржавы... Ці знаёмны вам гэтыя пачуцці?

— О! Я звярнуўся да



мастацкіх доследаў драматурга Петэра Хандке (аўтара "Тэрмінатара". — Ж. Л.): вучань намагаецца выйсці з-пад улады настаўніка, змагаецца з ім, выдаткуе шмат імпульсу, фантазіі, намаганняў, каб вызваліўшыся, паўтарыць свайго настаўніка ў кожнай драбніцы. Яны проста мяняюцца ролямі, не мяняючы сваёй сутнасці прыгнятальнікаў. Бо ўяўленне пра "размеркаванне роляў", на жаль, вельмі спрошчанае. Проста быць у апазіцыі чымсьці непрымальным або няслушным дзеяннем — малавынікова. Гвалт спараджае гвалт. Я так і вызначаю тэму майго жыцця: як жа нам выйсці, вызваліцца ад навязаных, зацверджаных форм паводзінаў, а знайсці агульнае прыстойнае рашэнне. Менавіта таму я так прасіў Уладзіміра Кін-Камінскага разам з Анджэем Якімцам (рэжысёр спектакля "Тэрмінатар". — Ж. Л.) быць у нас, у Германіі, даць нам пэўны ўрок, — мастацкі, тэатральны. Вам ёсць што даць, чым падзяліцца: ваш досвед выжывання ў сістэме прыгнятанна, ваш духоўны досвед мусіць зрабіцца нашым. Было пяць спектакляў, пасля кожнага дыскусавалі па гадзіне.

— Пра мастацтва або пра палітыку?

— Мастацтва як нішто іншае тлумачыла нам палітыку і выгукала шмат пытанняў. Напрыклад, пра сямейныя ўзаемадачыненні, пра школьныя, пра дзяцей у палітыцы і дома —

спектакль надта сімвалічны.

— Ад каго найпрост залежаць у вас праблемы сямейныя, жыццёвыя, палітычныя?

— Магу сказаць толькі пра сябе: у нас традыцыя выхавання паслухэнства. У грамадзе дзеці заўжды выходзілі з вераю ў тое, што ім кажуць зверху. Спачатку папа царквы, потым святар, потым бацькі... Так і ў палітыцы. "Унізе", бачыце, трэба толькі сядзець ды пільнаваць "верх". Праўда, пасля нацысцкага рэжыму быў час амаль рэвалюцыйных пераменаў, мы кіраваліся да антыаўтарытарнага выхавання, сталі вучыць дзяцей браць адказнасць на сябе. Бацькі мусілі перагледваць свае сямейныя стасункі. Не адно вымагаць, патрабаваць, але перадусім — абгрунтаваць. Так што ў нас выхаванне, мовім так, абодвух бакоў: бацькі радуюцца, калі дзеці іх крытыкуюць — толькі абгрунтавана. Дый пакаранні змяніліся — проста з-за так званых парадку караць дзяцей проста несумленна.

— Нашы дзеці падсвядома або не, але скіроўваюцца бацькамі на тое, прынамсі, у вядомых мне сем'ях, — каб не дужа даваць веры тым, хто мае ўладу. Можна сказаць, што гэта — наша традыцыя. А вынік — расчараванне ў ідэале казкі, наступства — пратэст. Але — ціхмяны, зацяты. Бацькі не ў стане купіць дзіцяці шакаладку, жуйку,

цацку, — такім чынам нават дзяржаўная зарплата прыніжае нас.

— Мая прафесія — настаўнік. Яшчэ з тых часоў, калі я ім працаваў, перагледзеў падыходы да выхавання. У маёй сям'і шасцёра дзяцей, дарэчы. Апошнія дваццаць гадоў я займаўся павышэннем кваліфікацыі настаўнікаў. Вось Кін-Камінскі іграе ў спектаклі няўдзячную ролю настаўніка, аўтарытэт, які мусіць ціснуць ды прыніжаць. Вымагае стаўлення да сябе, як да аўтарытэту, хоць у яго няма на гэта маральных падстаў. І спараджае катастрофу... Але любую вінаватасць проста лінейна ўскладаць на хібы выхавання, на школу? Куды больш за школу на дзяцей уплывае тое, як увозуле жывуць дарослыя. Сацыяльныя стасункі, эканамічныя дачыненні, палітычныя варункі... Адзін мой стары мінскі сябра, былы партызан, нядаўна заўважыў: вы, маўляў, прайгралі вайну, але пасляваенны час вы выйгралі... Між тым ёсць не толькі пераможцы ды пераможаныя, — мусіць быць нехта трэці з нечым трэцім! Падчас Гарбачова палітыкі няпэўна зразумелі свае магчымасці, дарэчы, нямецкія таксама. Маўляў, мы эканамічна мацнейшыя, значыць — пераможцы, а вы мусіце звадаць усё, што выпадае пераможанаму... Згадайце спектакль, дзе настаўнік ды вучань сімвалічна абменьваюцца адзін адным, выяўляючы, што проста замена аднаго адным няшмат дае, каб адшукаць агульнае. Патрэбны трэці шлях...

— Спадара Ліндэман, мы так доўга былі адлучаны ад Бога, што нашым богам зрабілася мастацтва, у тым ліку — тэатральнае. Цяпер яно, мабыць, вяртаецца на сваё месца... А на якім месцы Бог і мастацтва ў нямецкім грамадстве, — пытаем і да настаўніка, і да пастара Ліндэмана.

— Як дарэчы вы згадалі, што я пастар... Мяркую, што гэта вельмі ўдала — тэатр параўнаць з царквой.

Сцэна, дзе людзі могуць паглядзець на падобных да сябе, паспачуваць іхняй трагедыі ці камедыі, каб перабраць у думках уласнае жыццё... Мяркую, што для людзей гэта куды важней, чым паслухаць простую казань з адцэнненымі прыкладамі, часам непераканаўчымі. Дарэчы, мэта добрай царквы, як і тэатра, змусіць чалавека думаць. Пагартайце Біблію — вы знойдзеце шэраг выбітных прапаўстаў для спектакляў! Калі святар хоча пераканаўча падрыхтавацца да сустрэчы з людзьмі, ён мусіць кожны біблейскі сюжэт разыграць, — а што гэта, калі не тэатр? У нас царква не адыграе вялікай ролі ў грамадстве, шмат хто ад яе і зусім адыходзіць. Людзі больш даюць веры вольнаму рынку, грашам, пэўным справам. Але вось вам цікавая паралель з Бібліяй: Ісус клапаціўся пра дзяцей, пра хворых, пра іншаземцаў, але гэтыя ролі ў грамадстве ўжо спраўджаў нехта іншы, — таму нянавісць да таго, хто адймаў грамадскую ролю, з'яўлялася абавязкова. А Ісус між тым шукаў знакамитага трэцяга шляху, — мы мусім, нарэшце, гэта зразумець, каб не перакладаць на Бога свае абавязкі ды магчымасці. Бог не дапаможа нам, пакуль мы самі сабе не дапаможам.

— Беларускі нацыя-

нальны лялечны тэатр батлейка — паходжаннем ды радаводам якраз ад Бібліі, ад разыгрывання яе сюжэтаў ды з ейнымі героямі. Прынцыпы батлейкі выкарыстаны ў "Тутэйшых", дзе Уладзімір Кін-Камінскі ўвасабляе свайго героям своеасаблівы трэці шлях: даючы дыхту і "вярхам", і "нізам", якія ўсё ніяк не парадуеюцца, ён падпарадуе іх сабе, заваёўніку, гвалціцу, знішчае, падначальвае. Што рабіць, што спавядаць, каб трэці шлях не атаясамляўся з гвалтоўным?

— Адмовіцца ад шмат якіх звычак. Не на ідэалогіях грунтавацца, а на рэальнасці. Мянэ непакоіць роспач. З ёю чалавек можа адмовіцца шукаць самастойна і даць веры толькі чыёйсьці даламозе, больш верагодна — Богавай. У Беларусі цяпер шмат рэлігій, сектаў, але ў выніку — спектакль? Спектакль пра веру ў нешта дужа спадзяванае, але кімсьці робленае? "Проста вера" выйсця не прапануе, не дае. У вас хораша кажуць: усе мы родам з дзяцінства. У дзяцінстве і трэба закладаць каменчыкі да трэцяга шляху. Імкнучыся да зор, сеяць усё-такі ў зямлю... Простая вера ў Бога — хіба не новая ідэалогія? І расчараванні — непазбежныя.

— Калі вам не падасца надта недалікатным маё пытанне, адкажыце, якім быў ваш шлях да пошуку шляху трэцяга?

— Ад пастара да настаўніка. Ад школьных выхаваных да грамадскіх дзеянняў. У пятнаццаць гадоў я зразумеў, як нам хлусілі. Я шукаў выйсця: маё выхаванне не адпавядала маёй духоўнасці. Настаўнікі і нават бацькі былі нацыстамі. Гэта перагукаецца з вашымі праблемамі: на якіх дарослых мусіць цяпер арыентавацца вашы дзеці? Першыя арыенціры дала тэалогія: у царквы тысячагадовы досвед і традыцыі, Біблія — цэлая бібліятэка — з рознымі аўтарамі, тлумачэннямі і высновамі. Потым я зрабіўся настаўнікам...

— Паводле вашых назіранняў, нямецкія дзеці часцяком пачуваюцца шчаслівымі?

— Я ведаю розных. Для маладых трагедыя — калі не адчуваюць сваёй патрэбы, а гэтак змрочнаму пачуццю спрыяе беспрацоўе. Шанец знайсці работу часам мізэрны. А нашы палітыкі не разумеюць сваёй вінаватасці ў гэтым, між тым работа — гэта ўжо сінонім жыцця. Тыя, хто займаецца вытворчасцю, не пытаюцца ні пра душы, ні пра дзяцей. Нашай эканомікай кіруюць не пастары, не настаўнікі, а здольнасць купляць ды ашчаджаць. Ёсць дзеці, якім ніколі не прыкачаць унармаванага прыстойнага жыцця. Вы на Беларусі ў стане бяды ды галечы не згубілі цікавасці адно да аднаго. Гэта мяне ўравае.

— Мы ў Беларусі вельмі перажываем з тае нагоды, што нашаму ўраду бракуе юрыстаў ды эканамістаў. Але, відаць, там патрэбны і пастары, і настаўнікі?

— Не, я не думаю, што пастары ды настаўнікі мусяць браць на сябе ўладу. Няхай будзе палітыкам палітыка. Але трэба вучыцца быць разам — на карысць адно аднаго. Разам — гэта наш шлях.

Гутарку вяла  
Жана ЛАШКЕВІЧ  
Фота Яўгена КОКТЫША

## ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

Саюз беларускіх  
пісьменнікаў  
і Міністэрства  
культуры  
і друку Рэспублікі  
Беларусь

Выходзіць з 1932 года

Газету рэдагавалі

Х.Дунец	(1932-35)
І.Гурскі	(1935-41)
А.Куляшоў	(1945-46)
М.Горцаў	(1947-49)
П.Кавалёў	(1949-50)
В.Вітка	(1951-57)
М.Ткачоў	(1957-59)
Я.Шарахоўскі	(1959-61)
Н.Пашкевіч	(1961-69)
Л.Прокша	(1969-72)
Х.Жычка	(1972-76)
А.Асіпенка	(1976-80)
А.Жук	(1980-86)
А.Вярцінскі	(1986-90)

## Галоўны рэдактар

Мікола ГІЛЬ

### РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ  
Міхась ЗАМСКІ  
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ  
Жана ЛАШКЕВІЧ  
Алесь МАРЦІНОВІЧ  
Барыс ПЯТРОВІЧ,  
першы намеснік  
галоўнага рэдактара  
Юрась СВІРКА  
Віктар ШНІП,  
намеснік  
галоўнага рэдактара

### АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск,  
вул. Захарова, 19

### ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі —  
332-461  
намеснікі галоўнага  
рэдактара —  
332-525, 331-985  
аддзель:  
публіцыстыкі — 332-525  
пісьмаў і грамадскай  
думкі — 331-985  
літаратурнага жыцця —  
332-462  
крытыкі і бібліяграфіі —  
332-204  
паэзіі і прозы — 332-204  
музыкі — 332-153  
тэатра, кіно і  
тэлебачання — 332-153  
выяўленчага мастацтва і  
аховы помнікаў —  
332-462  
навін — 332-462  
мастацкага афармлення  
— 332-204  
фотакарэспандэнт —  
332-462  
бухгалтэрыя — 268-640

Пры перадруку просьба  
спасылацца на "ЛІМ".

Рукіпісаў рэдакцыя  
не вяртае і не рэцензуе.

Паэзія рэдакцыі можа  
не супадаць з думкамі  
і меркаваннямі аўтараў  
публікацыі.

Набор і вёрстка  
камп'ютэрнага цэнтра «ЛІМА»  
Апаратныя сродкі і тэхнічная  
падтрымка — фірма  
«Дайнова»

Выходзіць раз на тыдзень  
па пятніцах

Друкарня

"Беларускі Дом друку".  
(г.Мінск, пр. Ф.Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 10979.

Нумар падпіскі 22. 6.1995 г.  
ЗАКАЗ 1906  
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12